

30R-1/6382



# WAZAWAK

5 (14)

1926z

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

Зоа. 1  
6382

# МАЛАДНЯК

Штотомесячна літаратурна - мастацкая і грамадзка-політычная часопісъ  
ЦК КПБ(б) і ЦК ЛКСМБ

— ПАД РЭДАКЦЫЯЙ —

УС. ІГНАТОЎСКАГА, М. ЗАРЭЦКАГА, М. АДЗІНЦА

Год выданья чацверты

Сыштак пяты  
Ліпень

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ  
М Е Н С К — 1926

БДВ № 117.

1-ая дзяржаўная друкарня. Зак. № 488. У ліку 2.000 экз.

Галоўлітбел № 18166.

## Вершы Ясакара

Буду піць квяцісты смутак змрокаў...

Хтосьці дзень зарэзаў, бы ягнёнка,—  
Шмат крыви у мора паліося,  
На заход пачаў бамбук гамонку,  
Задрыжалі пальмы ў адгалосьці.

Запалалі горныя абрывы,  
Запалалі—згасьлі ў задуменъні.  
Вечер цёпла лічыць кіпарысы;  
Хвалі граюць, мчацца, як алені.

Буду піць квяцісты смутак змрокаў,  
Покульnoch на даль імглой навісьне.  
А паслья пайду брысьці далёка,  
Дзе ліяны на гары спляліся.

Паміж скал, у глыбіні цясьніны,  
Там агнішча пастухоў абхаскіх,  
Там гульня ў скалістай катлавіне,  
Там яна—абрываў стромкіх казка.

Вабяць вочы, нібы успаміны,  
Цэлы съвет іграе ў іхнім зъянъні.  
Ў Чорным моры вельмі лёгка згінуць,  
А лягчэй—хто ў вочы яе глянє.

Шмат разоў я казку паўтараю,  
Казку вёснаў зычных, матыльковых.  
Я—выгнанънік з залатога раю,  
Рай знаходжу кожны раз нанова.

Абхазія, Гагры 1-III-26 г.

## Сакавік

Вясновым глянцам усьміхаліся дні.  
Іх Сакавік паіў пітвом блакітним.  
А сонца мёд ліло каўшом уніз—  
Гарачым мёдам даль была абліта.

Вясновым кветам расквітнелі дні.  
Іх Сакавік аздобіў горнай краскай.  
Вятрылы гор пагасьлі, як агні,  
А мора млела бярузовай казкай.

Вясновай песніяй разълівалісь дні,  
Іх Сакавік абрызгаў гучным граньнем.  
Птушыны клік з высотаў падаў нід—  
Зямля зьвінела звонам з ранняյа раньне.

На олеандрах захмялелі дні,  
Маладзіком памаладзілісь ночы.  
І пукаліся нават пні.  
Палала кроў. Палалі вочы.

Абхазія, Гагры 15-III-26 г.

## Сяргей Фамін

\* \* \*

Растапталіся цяжкія боты,  
ліпне цеста паходчай зямлі.  
Ой, балоты, мае балоты,  
у старасьвецкіх садох тапалі...

А ў вечар ды звонкага траўня,  
калі сінь выдумляе, зару,—  
мне здаецца зусім нядаўняя  
верасовая даль—Беларусь.

Васількі...

Шэры шорах чаротаў,  
хаты-гніль,  
і з канца ў канец  
рэдкіх ніў на палёх пазалота,  
vasil'ki  
ды трысцё,  
ды званец.

А ў бары—маладухай каліна  
рассыпае пышчатную бель;  
а ў бедных палёх-далінах  
пасыцілаюць рамашкі пасыцель.

Іх я мяў... Ў іх хаваў галаву я,  
сумаваў, як іх клала ральля,  
і к рамашкам ў даліну другую  
пасыль працы хадзіў гуляць.

А цяпера...

Эх, далі, далі!  
І нашто я вас гэтак любіў?  
Ай на ведаў:  
маторнай стальлю  
можна песьню травы загубіць.

Але што-ж?  
 Ну—няхай,  
 ну—ня будзе...  
 Трэба трактар—  
 павінен і быць!..  
 Касагораў белыя грудзі  
 аддаліся без барацьбы.

Я іду.  
 Чуць шушукае гліца...  
 Грукат гораду...  
 Я ў саду...  
 ... Пачынае мне раптам трывальніца,  
 ні-бы я па рамашках іду.  
 І іду ў сонцевайнай пагодзе,  
 ў заціш жыта  
 за крокам  
 крок...

... Раптам  
 дзесьці  
 далёка ў заводзе  
 загудзеў хрыпагліва гудок.

На хвіліну—забылася поле,  
 на хвіліну—прапала трава,  
 і рабочым стальным комсамольлем  
 зазывінела мая галава...

Ну... А потым—  
 зьевінела каліна,  
 песьняй плуга зьевінела мяжа...  
 ... Прасьпявай, дарагая  
 дзяўчына,  
 як эванцом зацвяла сенажаць...

## Вершы Ал. Дудара

### Ціхазвонныя ды ласкавыя дні...

Ціхазвонныя ды ласкавыя дні  
у прасторах сінякрыльых без граніц...  
І мой край цяпер бліжэй мне і мілей,  
песьні родныя званчэй і весялей.

Вочы сінія, ды з золата каса...  
Як прашчасьце, як пра радасьць расказаць?  
Станутъ дні нібы з асеньніх клёнаў ліст—  
будуць песьні чорналецьце весяліць.

Ціхазвонныя ды ласкавыя дні  
плещчуць раніцай з бярозавых крыніц...  
Ой, вы, песьні... Для сябе і для другіх  
сінім съветам паланеюць берагі;

сінім съветам мармуровых, стромкіх мар.  
Палыноў, ды буралому больш няма.  
Вочы сінія, высокі стройны стан,—  
і ўсё роўна ўжо—ці жыць, ці перастаць.

Ціхазвонныя ды ласкавыя дні...  
Буду з песьняю сваёю гаманіць;  
выйдзем мы да сівагрывых дальніх гор,  
да жаданых і няпетых берагоў.

Май 1926 г.

### Запляці залатую касу...

Запляці залатую касу.  
Выйдзі ў сад і вясъне пакланіся.  
Можа ўспомніць былую красу  
лістапада пажоўклае лісьце...  
Запляці залатую касу.

Дні і ночы разъвеюць туман  
на балоты, на росы разъвеюць...  
Сож і Гомель... Краіна мая!..  
Паглядзі, як зара ружавее...  
Дні і ночы разъвеюць туман.  
Так было... Дык ці-ж будзе так?  
Чуў я песні і казкі чуў я.  
Бачыў я тваіх рэк сінь і сталь,  
думаў думу з табой залатую...  
Так было... Дык ці-ж будзе так?

Праз палі, праз нізіны і ўзвышы,  
праз кудлатую сінь лясоў,  
бачу, як навальніцаць вышаў  
з берагоў крутарогіх Сож  
праз палі, праз нізіны, і ўзвышы.  
Вецер, вецер! Рабінавы сум  
над старым, над чужым і новым...  
Запляці-ж залатую касу,  
выйдзі ў поле спаткацца з вясною.  
Вецер, вецер! Рабінавы сум.

Сож і Гомель!.. Краіна мая!  
Песням—шыр!.. Палынам раздоллье.  
Разъліся песнямі я  
пра тваю неапетую долю...  
Сож і Гомель... Краіна мая!

Запляці залатую касу.  
Выйдзі ў сьвет і вясъне пакланіся.  
Можа ўспомніць былую красу  
лістапада паўжоўклае лісьце...  
Запляці залатую касу.

Гомель, 19 красавіка 1925 г.

### Маліліся пад крыжам...

Маліліся пад крыжам,  
хісталіся ад зморы;  
а я, як чорнакніжник,  
лічу на небе зоры.

Шукаю я заўзята  
дарогі з родных вязяў—  
мкне сэрца азіята  
у сінь таємных Азій;  
да казак сінявейных,  
напісанае прауды...  
Самкнуць такія зьевеньні,  
каб заіскрыла радасць;  
спазнаць такія далі,  
знайсьці такія тропы,  
каб праўнукі ня зналі  
ні Азій, ні Эўропаў...

Ці будзе, ці ня будзе,  
імкненіне ёсьць і воля...  
Калі душа ня зблудаіць—  
пайду ў жыцьцё сваволіць.

Студзень 1926 г.

М. Лужанін

\* \* \*

Па шляхох іду  
і не крадуся,  
бо ў прадоньні дум  
многа радасьці.  
Як часамі сум  
павявае,  
ўсё-ж цвіце вясна  
маладая,  
шалісьцяць вятры  
па даліне,  
і паклон дубы  
б'юць дзяўчыне.

\* \* \*

Каля поля гай,  
гай высокі,  
дзе туман плыве  
съветлавокі,  
там рассыпаў я  
свае словы,  
і ў каралах рос  
ўзышлі новыя.  
І растуць, цвітуць  
залатыя...  
Словы дзён былых  
не астылі...

\* \* \*

Расыцьвіце прастор  
цёмнай просіньню,  
съпелых слоў расток  
ў цвіце восені...  
На палёх маіх

ураджаі,  
каласісты звон  
насьпывае...  
Не кажэце мне,  
што я здрадзіў,—  
я разъліў журбу—  
ўзышла радасьць

\* \* \*

А паміж далін,  
на узгорках,  
белы дзені упаў  
съмехам горкім.  
Хто у гэты дзені  
будзе братам?  
І спадае цень  
зноў на радасьць...  
Але я іду  
і ня крадуся,  
бо ў прадоныні дум  
многа радасьці.

А. Траецкі

## Працерабіў шлях

Ціхая, маўклівая, чароўна-патаемнаю зданьню павісла над хутарам ноч. Мяккі, прыемны пах вільгаці квола хваляваўся ў цёмна-шэрым паветры. Маўчаў стары сасоньнік, толькі падгаліста-танклявая асіна, прытуліўшыся сярод касматых хвоек, і нібы той маяк, пазірала ў неба і нешта чуць-чуць шапацела сама сабе.

Пранырлівая сава цішком кружыла каля невялічкае старое павеци: то раптам яна прыпадала к долу, гінула ў цёмным змроку, то зноў выплывала на съветла-шэрае палатно неба, а часамі, адляцеўшы недзе далёка-далёка на лес, заливалася тонкім прарэзьліва-дзікім плачам.

Аж маркотна неяк рабілася на душы.

Як тыя волатавы очы, скроў густую маўклівую цемру пабліскуваюць невялічкія аконцы, быццам баючыся каго і, прысейшы к самай зямлі, хвіліна-ад-хвіліны падміргіваюць сваімі квола-пужлівымі водблескамі.

Усе будынкі зъліліся ў адну касматую, чорную пляму, якая толькі крыху вызначаецца ад агульнага цёмнага змроку сярод патаемна маўклівых разлогаў шырокая круглае палянкі.

А навокала віднеюцца абрыйы задуменнаага ціхага лесу; няпрыгляднаю, чорнаю дугою ён агіблівае палянку і, быццам зачарованы, моўчкі дрэмле, звесіўшы свае санлівыя космы.

А над імі цярушицца шэры змрок.

Ні аднае зорачкі ў небе. Пакрытае цёмнымі хмарамі, яно ўсё ніжэй і ніжэй спускаецца к зямлі.

У хаце душна і сумна. На камінку сіпіць сырая дымлівая смоль. Сярод хаты на зэдліку стаяць начоўкі. Ігнат памаленьку апалоскве заскарузлую грязь на грудзёх і шыі. Нейкая млявасцьць разабрала яго. Непаслухмянімі зрабіліся руки: неяк дрымціць і бязвольна апускаюцца ўніз.

„Эх, чорт, увадзіўся парадкам, „падумаў ён, супыніўшы мыцьцё і моўчкі пазіраючы на камінок“. „Але-ж трэба, трэба

аддаваць апошнюю сілу, бо прапалі, калі ня выведам да канца пачатае вялікае справы. Хоць ня мы, дык нашы дзеци, але павінны дабіщца лепшай будучыны. Нішто сама ў рукі ня прыходзіць. Толькі шчырая праца і барацьба могуць працерабіць лепшы шлях у жыцьці“.

Паразважаўшы некалькі хвілін, Ігнат ізноў пачаў пала-скацца.

Дэядзька Максім моўчкі дрэмле на прыморку. Зьевсіўшы між кален сівую бараду, ён гэтак сама нешта быццам марыць сам сабе, але думкі яго надта цёмныя і доўгія. Пачынаюцца яны недзе далёка-далёка, мо’ цэлага поўвеку назад, і, як вяроўкаю, цягнуцца праз усё жыцьцё. Часамі разрываюцца, гінуць, вылятаюць з белае маршчыністасе галавы і некуды як-бы зьні-каюць за чорную заслону многагодняга жыцьця.

Якіх ня было эдарэнняў на съвеце за яго памяць? Чаго ня прышлося пачуць гэтым ужо зусім, як-бы заткнётым, глухім вушам? Чаго не пабачылі глыбокія, абвісшыя сівымі доўгімі брывамі, старыя, съязльвівыя вочы!

Цэлы век, нават і з гакам, астаўся пазадзе ў Максіма.

„Пара, даўно ўжо-б пара туды,—разважаў ён.—Але вось яшчэ цікава, чым гэта крутня скончыцца на съвеце? Заварылася, як у гаршку, але што будзе, невядома“.

Часамі яму прыходзіла ў галаву паразважаць і аб будучыне, але тут ён губляўся, ня мог узварухнуцца стары за-скаруэзы яго розум, каб зразумець папярэдніе, і заўсёды, спыніўшы разважаньне, нядбайна махне рукою. „Эх, што будзе, то будзе, ня мне папраўляць“.

Гэтыя слова лёгкаю ценьню пралягаюць па яго маршчыністым твары, і памаленьку пачне кляваць стары, як мацёрая бульбінка з невялікаю крапляю на самым кончыку, нос.

Чорная, з пагнутымі сухімі жылістымі рукамі, прытулілася каля камінку Ўлюта. Цэлы вечар яна поркаецца на ім: то падкладае смалякі, то згортвае адзін к другому вугольчыкі ды галузкі, то, сагнуўшыся, з нейкаю сіпотаю ў грудзёх, памаленьку дуне на агонь.

Хочацца ёй, каб было відно, каб сваімі съязльві-туманымі вачыма ўбачыць крышку съвету, бо нават-жа і думкі не-як блытаюцца ў цемры. А іх надзвычайна многа назыбалася ў бабулькі. Дый хто-ж бы, хто ня думаў ці не клапатаваў-бы

на яе месцы. Гэтакі час настаў; праз век ня помніць бабулькі такое страшэннае кручы.

Аж сэруда заныла ў старое. Хаця-ж бы ды ўсё добра было з сынкамі—кожную хвілінку гэтая думкі як-бы палохалі яе.

Страшна рабілася бабульцы, што вось Ігнатка ўсё бегае па нейкіх справах, усё клаптуе, марнуецца, а хто яго ведае, што ён робіць? Ніколі нават і славечкам не зайкнецца да яе. А калі часамі ня вытрымае, спытаецца: „Навошта табе, сынку, гэтая клопаты?“, дык заўсёды адказ адзін: „Не тваё дзела, сам знаю, што раблю“.

„Гадуй, гадуй, а яны вось як табе“,—прашэпчуць сухія пажмураныя губы, і нейкім надзвычайна вялікім жalem аплывае тады старэнъкае сэрца. У крыштальна-каралявых сльёзках ціха выліваецца крыўда.

У вялікім задуменъні, абапёршыся рукою на стол, сядзіць на лаве Апанас—брат Ігнатаў.

Ён быццам злуе на некага ці так моўчкі разважае нешта сам сабе.

Толькі адна Мар'я, стоячы каля вакна, поўныя шчырасці поглядышы кідала на Ігната.

Неяк сумна і прыемна рабілася ў яе на душы, прыемна ад того, што вось Ігнат разумны і прыгожы, што нават сярод усіх ён лічыцца лепшым: усюды яго выбіраюць, усюды яго пасылаюць. Але за гэтым-жа самым і сумна, бо шмат-жа, шмат ёсьць людзей, якія нават і варожа глядзяць на Ігната, якім кожную хвіліну так і хочацца яго зьесці. А ўсё гэта надта балюча калупле за Мар'іна сэрца, бо ніхто-ж, ніхто ў съвеце ёй не заменіць Ігната; ім толькі ім адным напоўнілася яе душа.

Праўда, бывае часамі нейкае нават і нездаваленне на яго, што „вось кахаў, жаніўся, а потым і кідае адну. Большаясьць часу дома ня бывае, усё некуды ідзе ды ідзе. Хто яго ведае, можа дзе і другую знашоў“.

Але-ж гэтая думкі зьяўляюцца, толькі тады, калі Ігната доўга німа, а калі-ж ён раптам зьяўляецца, то ўсе яны разносяцца пухам, а на сэрцы застаецца толькі адно шчырае, поўнае прыгожасці, адчуваньне.

Бразнулі дзъверы. У сенцах стук і лаянка.

У Мар'і быццам адарвалася што ў сярэдзіне, нейкім нязвычайным ёй паказаўся гэты раптоўны шум. Пабялеўшы ад страху, яна моўчкі глядзела на Ігната.

Той гэтак сама зжахнуўся і з вялікім заміраньнем на сэрдцы чакаў, што будзе далей.

Хвіліна маўчанкі.

Цераз парог раптам увалілася лахматая танклявая постаць вышэй сярэдняга росту чалавека, а за ім 'шчэ некалькі меншых. Абросшая, вуграватая морда пярэдняга скрывілася ў нейкую надзвычайна агідную ўхмылку.

Але ня ўсьпей ён нават і кроку ступіць, як Ігнат раптам кінуўся ў акно і цераз хвіліну апынуўся на дварэ.

— Стой,—раўнай вуграваты і рвануўся за ім, але, наляцеўшы з разгону на зэдлік з начоўкамі, перавярнуў усё дагары і аж апоркі мялькнулі ў паветры, грымнуў пасярод хаты.

Заднія-ж яго сябры на момант павытрашчвалі вочы і ня ведалі, у каторы бок кінуцца.

— Чэрд! Даганяй!—хапаючыся як мага скарэй устаць, на ўсё горла крычаў папярэдні.

Патоўкшыся, як камары ў ступе, бандзіты-такі расшалопалі, у чым справа, і адзін за адным папёрліся на двор. Мар'ю быццам штурханула што ад акна, шмыгнула і яна ў сенцы ззаду за бандзітамі, а цераз некалькі хвілін загвалтавала, адбегши ў поле.

— Дзяржы! дзяржы! Ба-а-х! Бах!—раскацістым громам задрыжэла паветра.

— Гва-а-алт! людзі ратуйце!—крычала дэіка надрываючымся голасам Мар'я і як мага пёрла на бліжэйшыя хутары.

Усхапіўшыся, вуграваты съпярша рынуўся ў дэверы, а потым раптам супыніўся, падбег к Апанасу, хапіў за каўнер і павалок за сабою ў сенцы.

Старая бабулька, згубіўшы ўсякую магчымасць нават і крыкнуць, моўчкі дрыжэла каля камінку.

Гэтак сама ня кратайся з прымурку і Максім; падзеравянеўшыя яго ногі зрабіліся як чужыя, а ні крануцца, а ні шавільнуцца.

Пасядзеўшы-ж крыху, ён, нарэшце, аўладаў сабою: ускочыў, хапіў пад лаваю сякеру і, уесь дрыжачы ад нейкае шалёнае злосці, патрос сівою барадою на двор.

Але там ужо панавала маўклівая цішыня; бандыты пасьпелі ўбрацца. Толькі з далёкага хутару даносіўся хрыплы кркі Мар'і.

Цераз поўгадзіны Апанас моўчкі ішоў з лесу. Спусьціўшы ўніз галаву, ён чудзь ня ўслых разважаў сам сабе:

„Спаліць? Хіба гэта ім доўга, зробяць як бач! А ўсё праз каго? Праз галайдру, праз гультай! І чэрці нідзе не скалупіцы.. Эх не, пастой! Далётаешся! Няпраўда—закукуеш! Гэта-ж падумаць—цэлае лета дадому не прытыкаецца. Распінайся тут адзін, гаспадарку пыні, ды ‘шчэ і дрыжы за ўсякую свалату! Што яму? прыдзе—нажарэцца, а ты хоць задавіся тут! Не, даволі ўжо, даволі, канец!..“

Чым болей Апанас паглыбліўся ў свае думкі, тым шырэй і шырэй развлівалася ўнутры пачуцьцё злосці і вялікае агіды на брата. Нейкая глыбокая, надзвычайна балючая рана зашчымела на яго душы. Даўно, даўно ён схаваў на сваім сэрцы патаемную думку, даўно хацелася вырашыць і канчаткова да-весці адно пытаныне. Але вось ‘шчэ нават і да гэтага часу яно заставалася навырашаным. А чаму? дык і сам ён ня ведаў.

Нейкія два нутраныя ворагі на яго дўшы пабівалі адзін другога. Ня мог уявіць сабе Апанас, каторы з іх возьме перавагу, кожны трymаўся надта моцна на сваім уласным грунце. Адзін з гэтых ворагаў было—прагнае хаценіне збавіцца ад Іgnata, кожную наступную хвіліну ён як-бы шаптаў на вуха Апанасу: што вось ты працуеш цэлы век на другіх, што тваё ўласнае жыцьцё нікуды ня варта, што ты жывеш толькі за парабка і шмат, шмат чаго іншага высоўваў перад Апанасам гэты яго нутраны голас.

Але-ж бывалі й такія хвіліны, калі ён змаўкаў, зашыўшыся недзе ў самае прадоныне нутра, як-бы навек спакоўваўся ня вылазіць адтуль,—тады другое больш яскравае і больш значнае пачуцьцё захоплівала істоту.

У сваіх нутраных імкненіях яно зусім насупроць ішло з першым. У гэтыя хвіліны ўся Апанасава душа напаўнялася нейкімі надзвычайна добрымі і прыемнымі адчуваньнямі, здавалася, што і съвет увесь перайначваўся, нейкая як-бы съветная съцежка, вядучая ў прыгожую будучыну, зьяўлялася ў ціхіх яго марах. Успаміналіся тады яму слова Іgnата: „Дружная і шчырая праца толькі можа палепшыць жытку“. Вось гэ-

тыя слова і хацелася выпаўняць, хацелася аддаць усю сваю сілу дзеля паліпшэння агульнае, яго і Ігнатае, гаспадаркі.

Але-ж гэтыя хаценьні хутка замяніліся другімі, прачыналася другая нутраная сіла: „Дзеля чаго працаўца? навошта траціць дарма сілу? усё роўна табе нічога не астаемца. Нават вось і хаты не паставіш сабе і жаніцца няма куды“. Самае балючае пытаныне для Апанаса гэта была жаніцьба, і калі яно раптам высоўвалася перад ім, дык ён аж дрыжэў усёю істотаю, губляў усялякія думкі.

„Канец! канец! годзі!“ съціснуўшы сярдзіта сківіцы, шаптаў сам сабе.

Абураны шалёна злосцю на Ігната, Апанас моўчкі сунуўся да хаты. Ступіўшы на ганак, ён раптам супыніўся—засопшыся і моцна тупаючы ногамі, нехта, як-бы даганяючы яго, пёрся к ганку. Аж скаланула неяк Апанаса, халодная хвала пракацілася па яго сьпіне.

— Гэта ты, ты, дзеткі?—пачуўся дрыжучы шопат Максіма.

— Я—нечакана для сябе, чудзь ня ўкрык прагаварыў Апанас.

— А дзе-ж, а дзе-ж, а дзе-ж ён?

— Ды недзе схаваўся, чаго ўжо так калоціцеся!—сказаўшы гэта, Апанас ажно асталбянеў: „Пазнаўць“ прамялькнула ў яго галаве, але Максім не даслухаў апошніх слоў, завярнуўшыся назад, ён зноў палапацеў у цемру.

Тымчасам недалеча ад хаты раздаўся гучны выстрал і з усіх бакоў палянкі пачуліся людзкія голасы.

— А-го-го-го-ў-ў!

— О-го-го-о-о!

— А-гу-ў-ў!

— Заходзь—круго-о-ом!

— Страня-а-а-ай!

Зноў некалькі выстралаў перакацістым громам пракаціліся пе лесе. Потым раптам усё съціхла.

— Ігна-а-ат!—праўваў цішыню хрыплы надорваны голас Мар'і. „Ігна-а-а-а“... адзвавалася недзе далёка-далёка за маўкліва патаэмнымі разлогамі палянкі.

— Я—ту-у-ут!—каля самага ганку крыкнуў Ігнат.

Асталбянеўшы Апанас чудзь ня ўпаў ад перапуду. „Пэўнен падслухаў“, як нажом парнула ў сэрца гэтая думка. Задрыжэўшы ўсёю істотаю, ён цішком шморгнуў у хату.

Цераз некалькі хвілін хата траслася ад гучнага гоману. Як селядцоў у бочцы, там было людзей. Нават некаторым ужо і месца не хапала ў хаце—таўкліся ў сенцах і на ганку.

Мар'я неяк весела і пужліва пазірала на Ігната.

Голы, без кашулі, толькі ў адных штанох, ён моўчкі грэўся каля камінку.

Можа ў соты раз мужчыны пераказвалі адзін другому, якім гэта чынам Ігнату ўдалося спасціся, і чудзь ня кожны з іх стараўся прыдумаць такое здарэнне з свайго ўласнага жыцця.

— А вы, дзядзька, мусіць, ня былі ў такой пераправе?—прайдахаваты малады хлопец звярнуўся да старога шчупленькага дзедка ў невялічкай, ужо распукнуўшайся „аладачцы-шапцы“.

Дзядок аж падскочыў ад радасці, даўно яму хацелася пачаць гаворку, ды не находзіў трапы як.

— Э, ці гэта, ці гэта ‘шчэ бачыл!—съмешна трасучы рэдзенікаю бародкаю, залепятаў ён.—Бывала, вось як, як на турка хадзілі, дык даль-бог-жа, даль-бог, былі такія часіны, што хоць, хоць жывым, жывым у зямлю...—дзядок тут нешта крыху спанталышыў і на момант супыніўся.

— Дык, кажаце, вас турак лузануў падхадзяшча!?—чудзь тримаючыся ад съмеху, перабіў яго той самы прайдоха.

— Якое-якое-якое л-луязу, якое?.. мы-мы як прыхвацімся бывала, ды калі не жманом-жманом, дык аж у Каштантынопал месца не находзіў!

— А казалі бо, дзядзька, што вы былі там нейкім залатаром?

— Хто, хто, хто казаў?—Тут у дзедка ажно „аладка“ аб'ехала на вочы ад перапуду.

— Да вось-жа, стары Тодар заўсёды гаворыць.

— Хто? Тодар? Я-я-я з ім не-не-не...

Але яму не далі болей гаварыць, некалькі мужчын пачінулася к дэвярам, і дзядок, як пробка, выкаціўся ў сенцы. У другім кутку хаты каля самага стала талкавалі аб tym: якбы гэта заўтра наказаць у мястэчка ды з атрадам перашарыць увесь лес.

Там-жа недалеча, прыпёршыся к съцяне, моўчкі стаяў Апанас, але ён нават і ня думаў слухаць гаворак; нешта зусім другое марылася ў яго галаве. А што? дык і сам добра не

разумеў. Спусьціўшы ў дол вочы, быцдам анямеўшы, нерухома трymаўся на адным месцы. Нейкая патаёмная думка як-бы скрабла за яго душу. На твары адбівалася ўхмылка вялікага нездаваленяня і злосыці.

Пастаяўшы крыху, раптам неяк схамянуўся, рашуча кіўнүў галавою і пашиўся праз людзей у другую хату.

Доўга яшчэ разносілася па палянцы гучнае водгульле людзкае гамонкі; доўга задуменны лес выслухваў злосныя пагрозы таму, хто хаваўся у яго гушчэрнай парасылі. А нарэшце-ж такі, ужо паслья пейняў, калі на поўначы забялела цёмна-шэрае неба, калі лягкі павольны ветрык пачаў варушыць санлівия вярхі дрэў, палянка зноў супакоілася патаемна-мертвяцкім сном.

Але ў хаце ня ўсе яшчэ спалі.

Дрыжу́чы ўсёю істотаю і нешта памаленьку шапочу́чы сама себе, старая бабулька нішачкам сядзела каля вакна.

Прабавала і яна легчы спаць, але ня ўзяў яе сон. Нешта як-бы варушылася на душы і страшэнныя думкі напаўнялі галаву. Здавалася ёй, што вось тыя самыя зладзеі зноў крадуцца к хаце, што вось пэўне яны стаяць недзе каля съязны і ча-каюць, пакуль усе заснуць, а тады і нападуць на сонных.

Хацелася зірнуць у вакно, але баялася: „А як убачаць адтуль?“

Ахопленая такімі думкамі і ня крататаючыся з месца, аж да самага дня пільнавала Ўлоту.

Вечарэла... На самым заходзе памаленьку высоўвалася з-за лесу тоўстая, чорная хмара; вялізарнымі страшэннымі лапамі, яна ўсё болей і болей захоплівала съветла-блакітнае палатно неба. Захованае ёю сонца ва ўсе бакі выгіблівала свае прамяністыя косы. Кволы ветрык памаленьку кучаравіў чупрыны выхраваста-зялёнага жыта. Неўгамонны жаваранак, купаючыся сярод прыгожа-павольнага блакіту, будзіў абшары сваёю мілагучна-кволаю, дробна-ліючаюся песенъкаю. Можа ён думае, што гэта раніца, а можа абрыва да за дзень сядзець маўчуном, дык хоць пад вечар ды аддаесьць сваё.

Па вузенькай сцежцы, спусьціўшы ўніз галаву, памаленьку ішоў Апанас. Зялёныя каласкі лёгка шатацелі па яго съвітцы. Нейкая як-бы сумота адчуvalася на душы.

О, колькі разоў ён ужо вандраваў гэтымі знаёмымі пушчамі, колькі разоў ні кляў сябе і сваё жыцьцё, колькі ні мавалася ўсялякіх плянаў у яго думках! Але ўсё, усё гэта нібы пухам разъялталася, і на сэрцы заставалася толькі адна балючая пакута.

— І докуль, докуль хадзіць? — ня раз высоўвалася пытаньне. І тады нешта раптам страшэнна хапала за сэрца, зьяўлялася вялікая агіда на самога сябе, хацелася вырашыць, вырашыць канчаткова тое, што так балюча разъядзе душу. Але гэтага нельга было зрабіць, шмат было такіх прычын, якія зачымнялі яснае разумен'не свайго становішча. У вадзін момант думалася так, а другі раз зусім іначай: сέньня адчувалася, што ён лішні, зусім непатрэбны там, куды ідзе, што быццам з ім гавораць там, як ад напасыці, і кожную хвіліну можа чакаюць, каб скарэй чэрші вынесці, і шмат, шмат чаго балючага выплывае тады перад ім.

Але заўтра зусім другое: у вачох так і ўецца прыгожы вобраз, тады і душа напаўняецца нейкім надзвычайна прыемным адчуваньнем, тады і салодкія мары зьяўляюцца ў галаве, і ўвесль, увесль тады аддаешся ім.

Як сярод нетры якое блудзіў Апанас можа з поўгода: і вось цяпер гэтак сама ідзе, ня ведаючы, што яго там сустрэне, можа прыгожыя вочы ня раз усьміхнуцца яму, а можа цэлы вечар будуць, як воўкам, пазіраць з падлоб'я. Нельга ўгадаць зараней,—бо не ад яго гэта залежыць. Заўсёды, заўсёды ён быў шчырым, заўсёды стараўся вылажыць перад ёю сваё сэрца. А яна? Хто яе ведае, не разгадаеш чужое душы, сέньня так здаецца, а заўтра—зусім іначай.

Поўны такіх адчуваньняў, Апанас і не ўгадаў, як перад ім паказаўся невялікі прагалак між жыта. Гэта была вузенская зялёная дарожка, якая адным канцом хавалася направа ў густы лесе, а другім накіроўвалася к чуць відным за горкай будынкам.

Новая белая крыша яскрава вызначалася паміж навакола кучаравых прысад.

Нешта як-бы сціснула за Апанасава сэрца. Аскубнуўшы рубашку і агледзеўшы сябе з ног да галавы, прыбавіў ходу, і неяк нават бадзёра зашагаў па дарожцы.

З кожным крокам усё болей і болей перад яго вачыма вынікаў з даліны знаёмы будынак.

Нарэшце такі, як на далоні, відзён быў абгароджаны ня-високім парканам двор. Знаёмая белая кофтачка мелькнула ў ваччу і схавалася за хлеў.

— Вось я-ж яе тут!—прашаптаў Апанас і, падхоплены нейкім вясёла-гульлівым настроем, шмыгнуў у жыта і пабег разораю проста к хляву.

Падкраўшыся к самаму вуглу, ён моўкі застыў у жыцे.

Каля съянны па замежку куляўся маленькі парсючик, а за ім, уся расчырванеўшаяся, бегла яна.

— Цюга яго!—крыкнуў Апанас і раптам выскачыў к хляву.

„Кві-кві-кві“—загвалтаваў спанталышаны япрук і рынуўся ў жыта.

— А што-б цябе, от-жа перапужаў!—ледзьве прашаптала, дрыжучы ўсёю істотаю, Варвара.

— А няўжо-ж ты і пужаща ўмееш?

— Чаго цябе чэрці нанесьлі, чаго? Вось цяпер дзе я яго найду!

Злосна прагаварыўши гэтыя слова, яна крутнулася і пабегла назад.

Апанас моўкі глядзеў усьлед, нешта як-бы калупнула яго за сэрца. „Навошта было пужаць“, прамялькнула думка ў галаве. Злосны погляд Варвары так і застыў на вачох, зрабілася неяк няёмка.

— Лепш-бы і ня йшоў, як так!—прашаптаў у слух сам сабе і неахвотна пашоў к хаце, але ня ўсьпей і дзесяці кроўкай нават ступіць, як раптам зашамацела жыта, выскачыў парсючик, а за ім і яна.

— Дзяржы, дзяржы, дзяржы, Апанаска, дзяржы!..—весела пракрычала Варвара, і на твары яе здаецца зьявілася нейкая надзвычайна прыгожая ўсьмешка.

Апанас чуць не падскочыў ад раптоўна падхапіўшай разасьці. Абодвы съмлюючыся паперліся за япруком.

У хаце цемнавата і ціха. Апанас сядзіць каля стала по-руч з Варвараю. На твары яе адбіваецца нейкае нездавальненіне. „І чэрці яго нанесьлі сёньня“, думае сама сабе: „Зусім іншае было на мэце наконт сёневшняга вечара, а тут вось, на табе, сядзіць крумкачом. Яно-то, ліха яго ведае, той можа і

маніць?“ Э гэтymі думкамі нешта як-бы зашавялілася на души ў Варвары.

Уявілася ёй першае знаёмства з Апанасам, тыя вечарынкі, калі яны пачалі заглядаць адно на аднаго. Праўда, зразу то ён і ня вельмі спадабаўся ёй, але на потым неяк прывыклася, што нават і цэлыя ночкі праседжвалі ўдваіх. І заўсёды адчуvalася нешта, як-бы здавальняючае душу і захопліваючае сэрца. Ніколі, ніколі, нават і ня думалася тады, што ўсё гэта абрыдне, што настануць такія хвіліны, калі як-бы нехация ці пад прымусам будзеш сядзець з ім. Але вось цяпер зусім ужо ня тое, зусім ня хіліцца неяк к сэрцу.

Хто яго ведае, чаму яно так робіцца, а можа гэта толькі на крыху, а потым зноў... Але-ж не, мусіць, не, нават і падумаць не даецца, адваротным стала.

— Мусіць, ці не пара дадому,—раптам прарваў яе думкі Апанас.

— Пагуляй крыху!—зірнуўшы яму ў вочы, праказала Варвара. Трудна адгадаць, што адбівалася ў гэтym поглядзе: ні то нейкае спачуванье Апанасу, ні то сваё ўласнае, патаемнае, але толькі відаць было, што ён паўнюткі глыбокіх і балочых думак.

— Не, пайду такі,—рашыў Апанас, крыху пастаяўшы і як-бы чакаючы, што яна скажа далей, але Варвара больш не абазвалася, спусціўшы ўдол вочы, нават і не кранулася з месца.

— Пачакай!.. куды-ж ты, мой эяцю, уцякаеш куды? Вось трошкі пажывімся да пагамонім, да сёе, да тое... Заўтра-ж такі і съвяты дзянёк... Яны бо анічагусенкі тут, то пажартавалі-б трошкі, ці што, такі то-ж і маладзенкія, нехта скажа: А-а-й, як вам гэта ня грэх, як вам! Гатавусенкі і пазасыпаль, гатавусенкі...

Як градам сыпанула Варварына маці Аліжбета, раптам уваліўшыся цераз парог.

Апанас моўкі глядзеў на яе, нешта быццам радаснае, мелькнула ў яго думцы. „Дык вось, мусіць, калі маё ўзяло“, рашыў ён сам сабе.

— Сядай-жа, Апанасачка, сядай, дзеткі, сядай! Сёе-тое прыгатавала, ды вось стары можа ці не адшукае хоць поў-квартачкі якое.

— Што гэта вы, цётка, выдумалі!

— Да ты-ж не адмаўляйся, да пасядзім да пагамонім, ці мала-ж ё пра што, ці мала!..

Апанас ня ведаў, на каторым ён съведе: сеўшы на самы покуць, поплеч з Варвараю, ня мог стрымаць хвалявання вялікай радасыці. Але тут-жа, зірнуўшы на скрыўленна-пачырованеўшы яе твар і на апусыціўшыся ўніз вочы і раптам зжануўся. „Не, тут нешта ёсьць”, як маланкаю, прамялькнула ў галаве.

Тымчасам Аліжбета ўсё яшчэ насілася з рознымі яешнямі ды мачанкамі.

Дзьверы былі расчынены насыдзеў у абедзьвюх хатах цераз невялічкія сенцы. Як венікам, мяла заўрываная Аліжбета спадніца ўсьлед за ёю; то ў аднай хаце, то ў другой, то ў сенцах. Усякая съмяціна бяз духу перлася з дарогі. Поўвечара цягнулася гэтая цэрэмонія. Доўга Апанас ня мог узяць трапы, у чым тут сэнс, доўга шукаў ён тут разгадкі сваім словам на задуменнай Варвары. А нарэшце-ж такі началося.

— Даўно, Апанаска, я хацела з табою пагутарыць,—пачала, сеўшы поруч з ім, Аліжбета,—ды хіба-ж, хіба ўжо не пара...

— Куды-ж ты, куды-ж ты, дзетачкі,—з’яўрнулася яна да Варвары.

Тая, нічога ня кажучы, шмыгнула ў другую хату.

— Ды хіба-ж нам трэба лепшы зяць? І вядомы-ж, і знаёмы, і багаты, і нават... і ўсё і ўсё, і ўсё... (тут яна накрыху спанталышыла, убачыўшы пабялеўшы Апанасаў твар, ня ведала як пачаць далей).

— Дык вось, дык вось, мая кветачка, мая макавачка... дай хіба я пацалую цябе, мая звязулечка, мой саколічак! Аддам, дзіва што аддам, і рада буду і весляханька... І вядомыя-ж, і знаёмыя-ж, да якая-ж сямейка залатая... Каб не цяперашні час, Апанасачка, дык чаму-ж бы ня быць сваякамі. Сам-жа падумай, мая рыбачка каканая: адна, як пальчик, тая дачушка засталася, гэта-ж уся мая ўцеха, гэта-ж і уся мая надзея; а там, барапі божа, ды ў вас якое няшчасце. Хоць-бы цяпер вось і на Ігнатку гаварыць, можа ён і нічога, але-ж людэкія языкі: адзін тое, другі тое, ды ці мала, ці мала чаго наплялі. Я і кажу

сваёй дачушцы: добра-ж, кажу, як нічога, а як-жа хто ўваткне, ды ці доўга-ж, ці доўга цяперашнім часам да бяды... пагаварылі мы з старым, пагаварылі, ды няхай, кажам, хіба на далей, мо' як пацішее на съвеце.

Апанаса нешта аж кальнула ў нутро. „Дык вось хто ві-  
нават“, падумаў ён сам сабе.

— А тымчасам ужо позна—трэба ісьці.

— Як сабе хоч, як сабе хоч, але-ж так, так будзе, як я  
казала.

• Узяўшы шапку, Апанас моўчкі вышаў. Ідуны па съдэжцы  
ён ня мог затрымаць хвалівання накіпейшай у грудзёх злосці:  
„Дык вось за кім я прападаю, ды-к вось хто сушыць мае  
вантробы. Эх, пераеда сэрца.. Не, годзе.. годзе.. лопаецца  
трываньне!.. настae час, настae! Кончана, усё кончана! калі  
так, то няхай будзе іначай!..“

Чудзь ня ў крык праказаўшы апошнія слова, съціснуў зубы  
і як мага прыбавіў ходу.

— Што-ж ты, дачушка мая, тут робіш, што? Забілася ў  
цёмны куточак ды сядзіць, кацянятка маё! Пашоў ужо, ры-  
бачка мая, пашоў.

— Ну, а што казаў?

— Да нічагутачкі, нічагутачкі, добра, добра ўсё, кра-  
сачка, добра!

— А калі дачуецца посьле?

— Дарма, дарма, тады ўжо дарма!

— А можа трэба было сказаць?

— А якая ты чудненъкая, я-ж табе казала, што нельга  
нельга. Нішачкам, нішачкам зробім ніхто, і ведаць ня будзе!

— Неяк сумна мне стала, ды й годзі.

— Выкінь, выкінь з галавы, мая ягадка, выкінь! Ці яны-ж  
хіба нам раўня, ці што? Гэта-ж, гэта-ж галытва-мужыччо!  
Ды і Адалъчык-жа твой куды-ж, куды прыгажэйшы за гэтага.  
Ну, хадзем-жа, хадзем, мая кветачка, у тую хату да павячэ-  
раем, да лягам!

Але Варвара не пашла вечераць, яна моўчкі адна заста-  
лася сядзець у цёмнай хаце. На сэрцы яе нешта як-бы ўзбу-  
джалася. Два процілеглыя вобразы мятусіліся перад вачыма.  
Шкода рабілася і Апанаса, уяўляліся яго сёнешнія, можа і  
апошнія, поўныя глыбокага, нутранога болю погляды.

„Навошта зводзіла, навошта?“ як-бы шаптаў ёй хто на вуха. Але разам з гэтым уяўляўся і другі вобраз, больш яскравейшы і неяк надзвычайна прыемны сэрцу.

Тады падхоплівала імкненъне: хацелася, каб як ды скарэй далучыцца к яму, што-б усё гэта сучаснае асталося ззаду, каб забыць і ніколі, ніколі ня думаць аб ім. Прыемна-салодкімі марамі напаўнялася ў гэту хвіліну душа; далёка, далёка яны насіліся недзе ў абшарах. Прыйгожа-аксамітнымі хварбамі малевалася перад Варвараю жыцьцё. Але-ж тут раптам усё гэта зьнікала, на сэрцы выплывала нейкае, глыбокое сумленъне.

— А мо' падманіў? А можа і ня прыедае? — Гэтыя пытаныні аднекуль пракрадаліся ў душу. Тады зноў рабілася сумна, зноў шкода было Апанаса, і нейкі надзвычайна вялікі жаль съціскаў за балючае сэрца.

Была ціхая летняя раніца. Лёгкі туман прыпадаў к пашарэўшай ад съюздзёной расы, пухкай траве. Сонда яшчэ ня ўзыходзіла. Але птушкі ўжо ня спалі: пасеўшы на тонкіх галінках, яны заліваліся сваімі рознастайнай-мілагучымі, дробна-гульлівымі песьенькамі. Нярухома стаяў навокала раскінуўшыся лес; ён, быццам зачарованы, абвесіўшы свае санлівыя космы, слухаў сваю прыгожую музыку.

Далёка, далёка яна кацілася па яго касмата-цяністых вярхох.

Прыйгожа пасьмейваліся сярод блакітнае высі яшчэ не патухшыя, алмазна-брывлянцістыя зоркі.

І ім мусіць надзвычайна прыемна адчувалася хараство чыста-крыштальны летний раніцы.

У паветры хвалявалася нейкая вільготна-патаёмная радасць. Белы, з нэрвова скрыўленым ротам, Апанас пёрся па лесе. Нейкі невядомы страх заўладаў яго істотаю: здавалася, што вось нехта прытаіўся за ялінкаю і выглядае, куды гэта ён так ляціць, што вось-вось выскачыць наперад і загародзіць яму, Апанасу, дарогу.

— А можа хто бачыў, як выходзіў з дому?.. Можа чулі, як рыпнуў дэзвярыма? Не, не, ніхто, ніхто, ня чуў! спалі... усе, усе спалі! А хоць-бы і чулі? дык дакуль-жа маўчаць, дакуль?.. Эх, сволач!.. Людаедзіна!.. Годзі!..

Годзі!.. увесь падхвачаны такім абурэннем і дрыжучы ўсёю істотаю, Апанас прыбаўляў ходу. У грудзёх заскарузла

нешта страшэннае, якое вось-вось, здавалася, прарвецца і скalyхне ўсе вантробы. Там было скована другое, зусім другое пачуцьцё, але-ж яно маўчала.

Кожны мускул сядзіта напружваўся ў Апанаса, хацелася мсціць, мсціць дотуль, пакуль на сэрды не загоіцца балюча разъяджающая душу скула. Хацелася выліць на голаву свайго ворага, кіпенъ страшэнна ўзбуранай жоўці.

Усё хутчэй і хутчэй Апанас прыбаўляў ходу. На лбе яго выступіў халодны пот. Хвіліна-ад-хвіліны ногі чапляліся за ламаччо. Спатыкаўся... падаў... але зноў усхватваўся і яшчэ з большым абурэннем разъюшанай злосці кідаўся ўпярод.

Вузенькая съежка, абапал заросшая густым, зывісаўшым на яе хмызыняком, як істужкаю, вілася ўперадзе.

Буйная раса градам сыпалася на Апанаса, але ён не разажаў, не сагінаў голавы пад навісшае абсыпанае, крыштальнымі капелькамі гальлё, якое шапацела каля яго вушэй і спорным дажджом ablіvala яго падраную съвітку.

Размохранныя старыя лапці съпешна чвакалі па зеленавата-шэрай траўцы, астаўляючы за сабою два рады шырокіх, з абабітаю расою сълядоў. Скора Апанас з'яўрнуў управа на крыху шырэйшую, з глыбока-ўрэзанымі чорнымі каляінамі сярод зялёнае муравы дарогу. Ступіўши некалькі кроکаў, раптам супыніўся,—зірнуў назад і чудź не асталбянеў ад страху, убачыўши свае съляды.

Хвіліну пастаяў у нерашучасці. Потым, быццам успомніўшы нешта, махнуў рукою і зьнік сярод густога дробнага парасыніку.

Сонца ўжо пачало нізаць сваімі тонкімі праменіямі густую карону маўклівага лесу, але яшчэ не выплывала над ім; быццам баючыся каго, яно пужліва пазірала скрозь касматое гальлё вярхоў. Апанас ужо быў дома. Памаленьку крадучыся, праз вакно ўлез ён у хату. Тут ня было нікога—усе спаліцца сенцы ў другой хаце. Зацяўшы ў грудзёх дыханье, дрыжучымі рукамі разбэрсваў аборы на нагах. Нешта як-бы шалпатала ў яго на душы. Увесь калаціўся. Нейкі патаемны страх захапіў істоту. Нарэшце ўхадзіўся: лапці закінуў у самы куток пад ложак, мокрыя анучы і штаны штурнуў на халодную печ, пераадзейся ў сухое і як-бы ні ў чым ні бывала залез пад коўдру. На гэтym самым месцы ён праз цэлую ночь нават і на адну хвіліну ня мог супакоіцца. Тады бушавала па-

чуцьё злосыці і крыўды, а цяпер зусім другое: чакалася нечага страшэннага, якое ўсё глыбей і глыбей пралазіла ў душу і нечым як-бы скрабло за балючае сэрца.

Нешта як-бы стукнула ў дэзверы. Увесь акамянеўшы, Апанас нарыхтаваўся слухаць. Як абухам трэснула ў лоб. Халодная хвала прабегла па сыпіне. Зацяўшы дыханьне і нават баючыся крануцца з месца, ён чакаў, што будзе далей. Але-ж грук болей не паўтарыўся; маўклівая, прапраная ім цішыня зноў запанавала ў хаце.

Толькі раптам пад Апанасавым ложкам заскрыгіталі мышы. Прапрэзьліва-дзікі іх піск пракаціўся па нэрвах Апанаса ды зноў ціха.

„Няўжо не яны?“ лёгкая думка прабегла ў галаве.

З гэтаю думкаю ён моўчкі ўстаў з месца і з вялікім страхам на сэрцы падкраўся к вакну. На дварэ было ціха, на ганку, каля парога, памаленьку зыбаючыся, ляжалі начоўкі.

„Пэўненя пойдудзь?“ з нейкім як-бы здаваленіем спытаў сам сябе, і ўжо нават лёгкая ўхмылка паказалася на нэрвова белым твары. Але-ж тут раптам, як на спрунжынах адскочыў назад, шмыгнуў на ложак і закамянеў пад коўдраю. Сэрца застыла ў грудзёх, халодны пот выступіў на лбе, у вачох засцялася здань паказаўшыхся з лесу знаёмых яму людзей.

Праходзілі ціхія хвіліны. З вялікаю напружанастью Апанас прыслухаўваўся к кожнаму шораху на дварэ. Увесь застыўшы пад коўдраю, ён баяўся нават і крануцца. Заплюшчыўшы вочы, зацяўшы дыханьне, чакаў нечага надзвычайна глыбокага, нізаўшага нямую душу. Пачуўся лёгкі стук на ганку. Скрыпнулі дэзверы...

„Няўжо не замыкана?—да рэшты зъмяртвеўшы, падумаў Апанас. Ах!—гэта-ж ідучы!.. ледзь прашаптаў і скалануўся ўсёю істотаю.

Ляпнула клямка, і на парозе паказаліся дэзве постасі. Акінуўшы сядзіта-воўчымі поглядамі ўсе куты, адзін з іх моўчкі падышоў к Апанасу.

— Ты адзін тут?

— А-а-дзі-і...

— Валі!—адвярнуўшыся назад, махнуў ён задняму, той памаленьку зачыніў дэзверы і зьнік у сенцах.

— Ой, Ігна-а-а-а!..—пачуўся з другое хаты нэрвовы крык Мар'і, але раптам, як перахвачаны кім, абарваўся.

Згубіўшы ўсякае пачуцьцё, з нейкім мяртвецка-застыўшым выразам на твары, Апанас моўчкі пазіраў на бандыта.

А цераз сенцы бушавала цэлая завіруха: ускочыўшы з пасыцелі, Ігнат усьпей скапіць на стале нож і азъвярэла рынуўся на аднаго з пярэдніх.

Шырокое вострае бліснула ў паветры, але ня ўсьпела апусыціца ўніз: падбегшыя бандыты ў адзін момант скапілі Ігната і тут-же скруцілі рукі назад.

З дзікім крыкам Мар'я кінулася на помач, але і яе асадзілі, даўши некалькі тумакоў у грудзі, гэтак сама выкруцілі рукі.

— Вяровак!—тримаючы Ігната і задыхаючыся ад злосыці, раўнуну вуграваты.

Цераз некалькі хвілін усё было татова—павязаная сям'я чакала далейшага.

Пасінеўшая ад страху старая бабулька нешта памаленьку мыляла губамі. Яе назнарокі палажылі тварам на хату, дзе, абкручаны вяроўкамі, ляжаў на падлозе Ігнат. Страшэнна-мяртвецкі погляд адбіваўся на яе твары. Струпам вылучаўшаяся, сухая, пажмураная вяроўка нэрвова ўздрыгвала кожную наступную хвіліну.

Засопшыся бандыты, адзін каля аднаго таўпіліся пасярод хаты. Уграваты-ж моўчкі пазіраў на звязаную на ложку Мар'ю. Нешта як-бы на момант прамялькнула ў яго галаве, нейкая патаемная здань як-бы кранула яго заскарузлую душу. Стаяў і ня кратайся. Наморшчыўшы брудны, нямыты лоб, нечага як-бы адшукваў у сваёй запляхованай рознаю тварыню галаве.

— Ну, што-ж паразяўляліся, чэрці!—схамянуўшыся нібы з прасоньня, нарэшце, адазваўся ён.

— Усіх павязалі? Ну, дык чаго-ж?.. Валачы на двор!..

Атарапеўшыя бандыты рынуліся к Мар'і, але вуграваты тут-же асадзіў назад.

— Куды?.. Нашто?.. Вароны!.. Яго бяры!..

Усе ўпляліся за Ігната.

Цераз хвіліну хата апаражнілася, толькі вуграваты гэтак сама моўчкі стаяў каля ложка.

— Адкуль будзеш?—глухім шопатам праказаў ён, нахіліўшыся к самому вуху Мар'і...

— Галаварэзы!.. Людаеды!.. Забойцы!.. — немы стогн вырваўся з балюча надорваных яе грудзей.

Як маланкаю, жарнула вуграватаму ў лоб; маленькія прымуранныя вочы яго наліліся кроўю.

Увесь задрыжэўшы ад злосці, харкнуў проста ёй у твар, забурчаў нешта пад нос і, сашчапіўши кулакі, рынуўся ў дэзверы.

— Прывязвай к плоту! — нема раўнуў на ганку. — Прывязалі?.. Давай дарогу!

Бандыты расступліся, брудная валасатая рука вуграватага выцягнулася проста на Ігната. Дула ўрэза бліснула пад променем паказаўшагася з-за лесу сонца, грамавым рэхам пракаціўся па абшарах выстрал. Прывязаны за жэрдку Ігнат скала-нуўся некалькі разоў і вяла павіснуў каля плоту.

— Гатоў? — зноў раўнуў вуграваты.

Некалькі бандытаў падбегла к плоту, адзін садануў нагою прама ў нос, але акрываўленая галава толькі кіўнулася.

— Гатоў! з нейкім здаволеннем адазваўся ён і тут-же лісълівым поглядам, быццам чагось хочучы, зірнуў на вуграватага.

— Марш! — крыкнуў той, воўкам наставіўши вочы.

— А яна, а яна? — пачаў было першы.

— Ну! — перабіў яго вуграваты і крануўся з месца.

У хуткім часе бандыты зьніклі сярод чуць-чуць калыхаўшагася лесу. На хутары запанавала мяртвецка-напружаная цішыня.

Апанас ляжаў на ложку. Ён быў ня звязаны, але ня мог крануцца з месца. Быццам цяжарным каменем была прыдаўлена яго адзеравянеўшая істота. Нешта як-бы прыліпла і заскарузла на душы. Ня было ніякіх адчуваньняў, усё анямела, заглухла, застыла. Нэрвова скрыўлены рот як-бы і навек зьбіраўся застацца такім. А потым-ж раптам усё перайначылася, нейкая думка прамялькнула ў Апанаса. Усхапіўся... падбег к акну, але, ня ўсьпейшы і зірнуць, кінуўся ў дэзверы.

У нерашучасці пастаяў некалькі хвілін на ганку; мёртвия погляды яго застылі на вісючым каля плоту трупу Ігната.

Потым рвануўся, падбег, скапіў за акрываўленую галаву і з вялікім надрывамі ў грудзёх павіс на ахаладзеўшай шыі. Гарачыя сълёзы, сълёзы малога, пакрыўджанага дзіцяці, палі-

ліся з яго вачэй... Нэрвова хапаў рукамі, прыжымаў к сабе ахаладаўшы труп, пэцкаўся ў кроў, плакаў і цалаваў.

— Я, я, гэта я,—дзікі крык вырваўся з яго нутра, і тут-же захлябнуўся ў набегшай хвалі разъядоочага сэрца нямога пачуцьця. Упаў і прыліп к аплывшым цёплай крою нагам. Доўга, доўга ляжаў нярухома, доўга дрыжэла пры цяжкам усхліпваныні запэцканая кашуля. Здавалася, што во-во нешта страшэннае вырвецца з яго напружана балючых грудзей. Але нічога ня было, толькі нямая глыбока пранізываючая душу глухія нэрвовыя ўзыды адзін за адным выплывалі з самага прадоняня души..

Раптам балюча-надорваны стогн пракаціўся ў паветры. Апанас усхапіўся... Пужлівыя погляды яго застанавіліся на вокнах хаты. Адтуль даносіўся голас Мар'і.

Нешта як-бы штурханула яму ў грудзі. Адскочыў... зірнуў на запэцканую ў кроў кашулю, пацёр рукою, быццам хочучы зьнішчыць плямы, і моўчкі пабег на ганак. „Няма... няма, няма”—шаптаў ён развязываючи Мар'ю, нэрвова крычучы на ўсю хату. Яна падскоквала, рвалася з месца, і яшчэ болей заціскала вузлы балюча ўеўшыхся вяровак. Апанас ня мог як вызваліць: увесь дрыжучы, ён хапаўся то за адзін, то за другі вузел, але рады не даваў.

— Нажа вазьмі!—прастагнаў на другім ложку бацька.

Нешта як-бы патаемна-злоснае паказалася Апанасу ў гэтым пла��учым голасе.

— Няўжо знае?—як швайкаю, парнула ў сэрца гэтая думка.

На хвіліну згубіў усякае разуменне, аслупянеўшы, ня мог крануцца з месца.

— Вонька, на доле!—ізноў прастагнаў Максім. Відаць было, што яму надта цяжка сабраць духу хоць на адно слова. Не вяроўка, а цяжкая хвароба прыкавала яго к ложку. Колькі разоў ні намагаўся ўстаць, колькі разоў, ні памыкалася сівая барада, што-б падняцца, усё роўна нічога. Астатнія сіла пакінула яго.

Прышлося глядзець, сваімі старымі ўласнымі вачыма глядзець на зьдзекі, на гвалтоўную съмерць і нават не краунуцца з месца.

Ня то хіба мог-бы ён у другі раз, калі 'шчэ руکі моцна трымалі сякерау, дазволіць гэта? Не, ніколі, ніколі, а цяпер? „Эх! Эх!” з вялікага болю ў грудзёх моўчкі ўздыхаў стары.

А бабулька дрыжэла, як той асінавы лісъцік, трапяталася старэнькае сэрца. Хацелася-б ёй заплакаць, моцна-моцна загаласіць на ўсю хату, але-ж нешта цяжарным каменем ціснула старыя кастлявия грудзі і, як-бы заткнуўши горла, не давала магчымасці нават і азванаца.

Маўчала і калацілася. На твары адбівалася нярухома-застыўшая ўхмылка вялікага нутранога болю. Памаленьку шавяліліся сухія пажмураныя губы.

Пужліва пазіралі съязыліва-туманныя ўпалыя вочы. Быццам анямеўшы, ня краталася з месца.

Вечарэла... Шэры, вільготны змрок павольна цярушыўся над палянкаю. У паветры хвалявалася маўклівая цішыня, толькі глухі, адрывісты стук даносіўся з хутару. Мялькаючы белымі хусткамі сярод жыта, па вузенъкай съдежачцы ішлі Матронам з Ганнаю. Недалеча перад імі віднеліся будынкі.

— А мая галубачка!—пачала Ганна,—паміж намі кажучы, ён і варты быў гэтага.

— Што вы, цётка, узвар'яцелі, ці што?—сядзіта адазвалася Матрона.

— Нічога, але-ж, але-ж усё неспакойна на душы, перадумаеш, перакалоцішся, а ліханька яго знае.

— Няма чаго грашыць, цётка, ня кепскі быў чалавек! Каму-каму, а вам-бы і языка ня трэба часаць!

— Я-ж, я-ж нічагусенъкі... упакой яго, божа, душу! Ці то-ж я хіба...

— Хіба ня хіба, але рада,—падказала Матрона.

— Не пярэч, Матронка, не пярэч, не разълівацца-ж мне ў съязах па чужых дзетках, калі і свае не ўпарадкованыя.

— От, маўчәце, бо за доўгі язык скора!

Абедзьве суседкі моўчкі пералезылі невялічкі плот і начіраваліся праста к хаде.

На шырокім зэдлі, каля ганку, ляжала заснованая труна. Чалавек пяць мужчын, тупаючы кругом яе, нешта рахаваліся паміж сабою.

— Мо' шырока?—задуменна прагаварыў сівабароды, каранасты дзед.

— Не, не павінна-б,—адказаў малады.

— Добры вечар, мужчынкі!—гукнула Матрона, ідуучы за Ганнаю ў хату.

— Э, слухай, Трахім! — раптам спахваціўся дзед.

— А што?

— Пайдэі, браце, запытай у Ганны, як там на-конт Варвары.

— Эгэ-ж праўду, дзядзька, кажаце, здаецца-ж, наклёўвалася нешта.

У гэтую хвіліну Апанас моўчкі стаяў у сенцах, накіраваўшы вочы к мужчынам, і, быццам аслупянеўшы, ён ня кратайцца з аднаго месца. У галаве шавялісіся нейкія далёкія думкі. „Возьмеш яе і будзеш жыць!“ глыбокое нутраное пачуцьцё шаптала на вуха.

„Працерабіў, працерабіў свой шлях“, нават з нейкім здаваленінем у момант падумалася Апанасу.

Але тут-же раптам даляцелі слова знадворку.

„Варвара, наклёўваецца!“ паўтарыў ён, задрыжэўшы істотаю. Не раздумляючы, шморгнуў у хату і прытуліўся ў ўёмным кутку недалеча ад цёткі Ганны. У грудзёх захлупвалася дыханье, кроў хлынула к галаве. „Наклёўваецца, наклёўваецца, наклёўваецца“, не пераставала барабаніць па нэрвах.

Нядоўга пачакаўшы, увашоў і Трахім; праціскаючыся між людзей, ён гэтак сама шыўся к Ганьне.

Тымчасам бабы ў гаварылі Мар'ю ня плакаць, а пайсьці адшукаць палатна на абіцьцё труны.

Усхліпваючы ад самага прадоніня нутра, яна пашла ў другую хату, дзе і загаласіла, адчыніўшы сундук.

— А палаценцы-ж мае, а хто-ж вас будзе насі-і-і-ці!..

А дзярежачкі-ж, а коўдрачкі, а хто-ж вамі будзе апра-а-а-тацца...

Старая бабулька стаяла на каленях каля самага покуця, дзе, акрыты белым падатном, ляжаў труп Іgnата. Абапершыся на лаву, яна ўсё нешта памаленьку шапацела сама сабе.

Кругом ціснулася людзі: усякаму хацелася зірнуць у твар мертвяць. У хадзе было душна і ўёмна. Маленькая сьвечачка дробна моргала каля Іgnатава галавы.

— Пажджэце, цётка, хай крыху адыйдуць, тады паглядзіцё!

— Вось скажэце лепей, як там пра Варвару? — шопатам пачаў Трахім.

Апанас лавіў кожнае слова.

— Добра, дзеткі, усё добра, сёньня прыехаў на лад.

— А калі будзе?

— Да казалі-ж тут, нешта каля тae нядзелі.

— Ну, а як-бо той жаніх?

— Да нішто, нішто, казалі, і багаты, і харошы. Нават і сама Варварка мне хвалілася—век, кажа, буду дзякаваць бацьком, што за гэтага не аддалі.

— А знаеце, цётка, калі-б я быў, скажам, на Апанасавым месцы, го верце на маю совесьць—ня вытрываў-бы. Абаіх-бы палажыў. Ці то хіба чалавек—сабака: цэлы год зводзіць! Шэршні галапузыя, ліха іх мацеры!

— І я гэта думала але што-ж, як кажуць, у чужое проса ня сунь носа.

Апанас болей ня мог трымаша: съяўшы зубы, ён памаленьку прашыўся між людзей к дэвірам. На дварэ, як і ўпярод, стаяла некалькі мужчын. Мінуўшы іх, і быццам за патрэблю, ён накіраваўся к хляву, але, скапіўшы на дрываютніку палена, пераскочыў плот і зьнік за хлявом у жыце.

Ня чуючы пад сабою ног, з усіх жыл пёрся па съцежцы. У грудзёх яго хвалявалася шалёнае абурэнне: „Скарэй, скарэй, як мага скарэй!” нешта быццам щантала на вуха.

„Абаіх-бы, абаіх-бы, абаіх-бы“. Гэтыя слова назойліва мятусіліся ў галаве.

— Ну дык што-ж! дык што-ж, дык мо’ хіба пабаюся!—у вадказ на іх злосна праскрыгітаў Апанас.

Раптам мільганула нешта ў ваччу, за некалькі кроکаў уперадзе ішлі бабы.

У вадзін момант Апанас шмыгнуў у бок і прытаіўся каля съцежкі ў жыце. Тыя не загледзелі.

— Каму, кажаш, кумка, съмерць, а каму—вясельле,—піскліва шчабяцала адна.

— Эгэ, праўду гаворыш!—як варонаю, каркнула другая.

— А вось, а вось, кумачка, гэтamu Апанасу, дык як ступаю ў...

— Да куды там, далёка ‘щэ жабе пяцца да вала. Пакрайні меры хлопец. А гэта? Смаркач... Галытва!

— Дальбог, дальбог, Дзярначка, праўда, дальбог!

— Толькі тым мо' і жывеца, што Ігнат наабдзіраў з людзей.

— Сволач!—грымнуў Апанас, як толькі бабы мінулі яго, і ўсхваціўся і папёр далей.

А тыя-ж чудъ не падалі ад страху; разінуўшы раты, яны не маглі расшалопаць, у чым справа.

— Уцякайма-ж, Дэярначка, уцякайма!

— Прэм, кумачка, прэм!

І, падабраўшы спадніцы, бабы адна за аднёю шморгнулі ў жыта. З кожным крокам усё болей і болей распальвалася нейкае страшэннае пачуцьцё ў грудзёх Апанаса. Сыцяўшы зубы і злосна сажмаўшы кулакі, ён пёр не азіраючыся. Лёгка шапацелі па бакох жытнёвия каласы. Патурбаваныя Апанасам, яны памаленъку гойдаліся над съежжаю.

Выскачыўшы на дарогу, ён на хвіліну супыніўся. Сэрца нэрвова тахтала ў яго грудзёх.

З-за горкі прывабна пабліскувай скроў начную цемру агонь. „Скарэй, скарэй!“ глуха прашаптаў Апанас і рвануў далей.

Цераз некалькі хвілін чорная постаць мільганулася каля акна, і пастаяўшы крыху пад водблескам хатняга сьвету, яна кранулася і зьнікла ў цемры.

Гэта быў Апанас. Прытуліўшыся к съянне і быццам замёршы на адным месцы, ён моўкі пазіраў у вакно. Вочы яго застылі на Варвары; яна блізенъка сядзела каля самага Адольчыка і нешта памаленъку шапталася з ім.

А Аліжбета, падцяуўшы свой перахвацісты, як у ганчака, живот, подбежкам шнуравала ўкосікі па хаце.

Рыхтаваліся к вячэры. На стале стаяла бутэлька і некалькі паўнюткіх усялякімі прыладамі талерак.

Адольчык з Варвараю былі ўжо на покуці.

Крыху пастаяўшы і раптам ачнуўшыся, нібы з прасоньня, Апанас схамянуўся. Шалёна-абураючае пачуцьцё бушавала ў яго грудзёх; нэрвова сашчапіўшы кулакі і задыхаючыся ад злосці, як маланкаю варваўся ў сенцы. Тут толькі на хвіліну як-бы ўспомніў, што ў руках ня было нічога (палена загубіў недзея быгучы), але гэта не затрымала яго. Э страшна-аэзвярэўшым выглядам убег ён у хату.

— А бо-о-жа-ж мой!—закрычала Аліжбета і рынулася к яму, што-б загарадзіць дарогу ад дачкі, але ў адзін момант, красануўшы патыліцаю аб печ, ачуцілася пад прыпекам.

Цераз хвіліну і стол ляжаў дагары нагамі, міскі і талеркі куды катора забраньчэлі па хаце. Схапіўшы Варвару, Апанас кінуўся назад, у сенцы. Лёгкаю пярынкаю была яна ў яго магутна-азьвярэлых руках, ня ўсьпела нават і крыкнуць, як ачуцілася на дварэ.

Разявіўшы ад страху рот і вытарашчыўшы вочы, Адоль-чык баяўся нават і крануцца; увесь дрыжучы, ён ня мог расшалопаць, у чым тут справа.

Апанас пёрся з Варвараю па дарозе, тая вырывалася, крычала, але гэта толькі паддавала яму болей асьцервяненняня і зла; упіўшыся, як кошка ў мыш, ён нават і ня думаў выпусьціць яе з рук.

Навошта яна была яму, што думаў з ёю рабіць,—дыкі сам ня ведаў. Толькі шалёнае, патрасаючае ўсю істоту абу-рэнъне, хвалявалася ўнутры. Потым, як-бы нешта ўспомніўшы, раптам супыніўся, паставіў яе на зямлю, нэрвова скапіў рукамі за шию і падзалаў ў самыя губы.

— Апанаска, Апанасачка!—шаптала яна, абміртвеўшы, ня кратуючыся з месца.

— К чорту!—немы стогн вырваўся з Апанасавых грудзей  
З усіх сіл капсануўшы Варвару, дзіка заскрыгітаў зубамі і, як шалёны, папёрся далей.

— Згубіў... згубіў!.. за сволач! з-за-за-за!..

— Oй! ма-а-а-ма!..—балюча-ціхі стогн дакрануўся яго вуха. У вадзін момант як-бы перавярнулася ўсё ў грудзёх.

Задыхаючыся і дрыжучы ўсёю істотаю, супыніўся і стаў прыслухоўвацца. Але крык болей не паўтарыўся, чулася толькі ціхае шапаценьне жыта ды частае тутуханье ўласнага сэрца.

Пастаяўшы хвіліну ў нерашучасці, ён кінуўся бегчы назад. Навошта бег, чаго вярнуўся,—дык і сам ня ведаў.

Хвала нейкага незнамага пачуцьця заўладала істотаю і, як малым дзіцём, кіравала Апанасам.

Раптам нешта белае скроў цемру мільганула перад вачыма.

Супыніўся і стаў прыглядатца. Гэта была Варвара; ня кра-  
таючыся з месца, яна моўчкі ляжала на дарозе.

— Што ты? што ты? што ты? — тармосячы яе за белую  
сукенку, шаптаў Апанас. — Я... я... з-занясу! — і адзін момант рука  
яго ачуцілася пад галавою ў Варвары, хацеў, мусіць, падняць,  
але тут-же адхапіў назад, — там было нешта мокрае і цвёрдае.

— На камень, — спужана прашаптаў сам сабе і, як аслуپянеў-  
шы, застыў на месцы. Нямая погляды яго не адрываліся ад  
белае нерухомае плямы.

У паветры хвалявалася напружаная цішыня.

— Прадерабіў шля-а-а-ха-ха-ха! — дзікі, страшэнны съмех  
вырваўся з прадоньня заскарузлага нутра ў Апанаса і гучна-  
перакацтвім водгульлем узбудзіў навокала драмаўшыя абшары.

— А дачу-у-у-ш-ка-ж!.. залемантавала, толькі што выска-  
чыўши на двор, Аліжбета.

Апанас бег, бег не азіраючыся, колькі хапала сілы.

Не баяўся ён, што яго дагоняць, не, нешта зусім, не пахо-  
жае на страх, аўладала ім.

„На камень, на камень, на камень“, нэрвова шаптаў сам  
сабе. А ў вачох адна за аднай мільгаліся белыя плямы; вы-  
нікалі яны аднекуль маленькімі, чудзь прыкметнымі, потым  
усё болей і болей шырыліся, вырасталі; страшэнна пачарнеў-  
шыя морды іх сунуліся проста на Апанаса. Ён махаў рукамі,  
кідаўся, што-б ухапіць за горла хоць адну, але яны праворна  
адскоквалі, вышчэрвалі акрываўленыя зубы і ледзьва, тры-  
маючыся ад съмеху, шапталі: „Ты адзін тут?“

— Не баюся! — хацеў крыкнуть Апанас, але ў грудзёх за-  
цяло духі, і толькі нешта, пахожае на дзікі стогн, вырвалася  
з яго заскарузлага горла.

А белыя плямы, злосна хіхікаючы, усё скакалі перад ім.  
А вось яны раптам чапляючыся на нейкі плот, і тоўстыя ву-  
граватыя морды іх прасоўваючыся к Апанасу.

— Што? дзе? — як-бы з прасоньня прахапіўся ён, учуюшы  
дзіка-прапрэзвіўлю крык ззаду. У вадзін момант прапалі стра-  
шэнныя здані. Навокала панавала непраглядная цемра.

„А мая-а-ж я-я-я-гадка! — гучным водгульлем праняслося  
ў паветры і раптам абарвалася. Няма і няма, потым зноў, як-бы  
з прадоньня зямлі, вырваўся надорваны ўзыд, ды зноў ціха.

„На камень, на камень, на камень!“ забарабаніла ў Апанасавых мазгох.

— Забіў..прадаў!. За што?..—Гэтыя пытаньні цэлаю завірухаю насіліся ў Апанасавай галаве і з кожнаю хвілінай усё болей і болей узбуралі страшэннае пачуцьцё на яго душы; здавалася, што яно во-во хлыне на паверх істоты і сваімі зъяўрынымі кіп-циорышчамі ўп'еца за яго горла.

А ён бег, бег, не азіраючыся; да болю съдкаліся нэрвова-дрыжучыя сківіцы, дзіка лескацелі зубы.

— Дзе я?—раптам супыніўшыся, спытаў сам сябе.

У паветры разносіўся глухі стук і цяжарныя, хапаючыя за душу ўзрыды. Перад вачымі віднелася чорная пляма.

— Хлеў... дома...—адрываістая думка прамялькнула ў галаве.

— Не, годзі! навошта іші? Куды іші?—як-бы ў адказ на эту думку, нэрвова прашаптаў Апанас і, спусціўши ўніз галаву, моўчкі зъяўярнуў у бок ад хлява.

— Да засохла-ж я кветачкаю маладзенъкаю... да ўсім-жа, усім сонейка съвеціць, а мне ня будзе-э-э... Да ніхто-ж, ніхто души мне не паце-э-э-шы-ы-ыць... асталася-ж я бяспрытульнаю сіраці-і-нкаю-ў!..—Гэтыя нямая прычытваньні як нахом калупалі Апанасава сэрца. Мар'я галасіла на ганку.

— Эгубіў! Эгубіў! і яе эгубіў!—нэрвова працадзіўшы гэтыя слова, ён у дзіве руکі хапіў за раскудлачаныя валасы і, злосна съдінуўши зубы, турзануў з усіх сіл, што аж скура затрашчала на галаве.

— Сволач! Я, я... сволач! Я!—нямая стогны яго глуха пракаціліся ў паветры.

Спалоханы імі, ён раптам скамяніўся: на момант здалося яму, што вось нехта тут-же сядзіць каля боку і падслухоўвае. Уесь застыў на адным месцы: рукі мімаволі расчапіліся з валасоў; моўчкі дрыжаў і крататуся. Тымчасам навакола было ціха, толькі з ганку даносіліся цяжкія ўсхліпы ды памаленьку шападеў задуменны сасоньнік.

Прастаяўшы некалькі хвілін, як-бы чагось чакаючы. Нарэшце, крануўся і памаленьку, зацяўшы ў грудзёх дыханьне, падышоў к гумну.

Каля варот супыніўся яшчэ раз: пужліва зірнуў навокала сябе і, быццам хочучы разглядзець маўкліва-патаемную цемру, цішком прысеў к зямлі.

Потым-жа, баочыся рыпнудь, памаленьку прычыніў адну палавінку, улез у гумно і гэтак-жа сама асьцярожна зноў запёр.

Абмацаўшы, сярод току, на калёсах, вяроўку, прадзеў яе пятлёю на руку і моўчкі палез уверх па сасе. Цераз хвіліну стаяў на бэльцы і нэрвова-дрыжучаю рукою запіхаў пад ключ канец вяроўкі, а другою моцна трymаўся за пруты ў страсе. Увесь-жа скрутак вяроўкі вісеў на шыі.

Кепска было саўладаць аднёю рукою: канец выпадаў, аб'язгваўся ўніз, і дрыжучыя пальцы зноў намацвалі яго ў цемры.

А нарэшце-ж такі ўдалося прадзець; узяўшы ў зубы працягнуты канец, Апанас зьняў з шыі скрутак і шпургануў яго на дол; разбэрсаная вяроўка павісла аж да саме зямлі. Потым, яшчэ і яшчэ раз прадзеўшы канцом кругом ключа, зрабіў пятлю, сярдзіта зашмаргнуў яе пад барадою і рынуўся з бэлькі.

Доўгія павісшыя ногі глуха затарабанілі па сцяне. З усіх сіл нэрвова струсануўся істотаю і, як снопам, бухнуў у заперу, на мягкае пахучасе сена (незавязаная вяроўка аб'ехала ўніз).

У вадзін момант вызваліў ад пятлі шыю і ў вялікім зьнемажэнні застыў на месцы. Цераз некалькі хвілін у гумне панавала мяртвецкая цішыня, толькі цяжкае адрывістое дыханье даносілася з заперы.

Апанас спаў.

Развіднела... У кожную шчыліну гумна прасейваўся шэры сьвет раніцы. Працавітыя вераб'і з неўгамонным шчабетам шырэлі пад страхою.

Кожны меў сваю працу: хто чарвяка, хто муху, а хто пярынку ці шматок якое старызыны з вялікаю радасцю і ахвотаю пёр у гняздо.

А вось адзін съмяльчак, агледзеўшы на драбінах шмат некіх зярніт, сеў на біла і давай клікаць дзяцей на полач. „Жыў-жыў-жыў жыў!“—крычаў ён, хутка павяртаючы растапыраным хвосьцікам. „Піў-піў-піў!“—адказвалі памаленьку недзе з-пад самага хвільчыка дзæці.

Апанас раптам прачнуўся, вочы яго застылі на гэтым вераб'і, і нейкае быццам здаваленые лёгкаю ценьню прабегла па твары.

А верабейка правіў сваё:

— Жыў-жыў-жыў-жыў...—крычаў ён, то саскокаючы на пасъцель дробінаў, то эноў выпырхаючы на біла.

„Усякаму жыць хочацца“, мімаволі прашаптаў Апанас і, тут-же падняўшы галаву, убачыў перад сабою на сене разбэрсаную вяроўку.

— Няўжо? — скалануўся ўсёю істотаю і штургануў яе у куток.

Пужлівыя погляды яго спыніліся на варотах.

— Пеўна чулі?—як маланкаю, зьявіліся аднекуль думкі: —не, завязана, завязана!

З гэтымі словамі ён хутка ўсхапіўся і вышаў на двор.

На дварэ было ціха, сьцюдзёная раса шэраю пялёнкаю заслала невялічкі, паросшы муравою пругменем. У паветры хвалявалася прыемная вільгаць. Лёгкі туман віднеўся недалеча над балотам.

Зялёны сасоньнік, быццам прачухваючыся ад начнога сну, памаленьку варушыў космамі. Высокая кучараўская бярозка, стоячы на кургане сярод палянкі, распраўляла свае прыгожалінняныя кудлы і чуць-чуць гойдалася над ціхім подыхім кволага ветру.

Спусьціўшы ўніз галаву, Апанас моўчкі ўзышоў на ганак. Узяўшыся за клямку, у вялікім задуменыні пастаяў некалькі хвілін і пашоў у хату. Там было душна і сумна.

На покуці пад акном ляжаў труп Ігната, а каля яго галавы сядзела бабулька.

Невялічкі агарак сьвечкі памаленьку моргаў за бабулькаю. Пртыуліўшыся ў куточак, яна цішком драмала.

— Кха-кха-кха-кха!—сіпла закашляў з палатак Максім. Мар'я схапінулася на ложку, і поўныя сълёз очы яе заставіліся на Апанасу.

Бабулька гэтак сама лупнула вачыма і, быццам спахваціўшыся, пачала шаптаць нешта сама себе. Апанас моўчкі сеў на лаве: нейкі цяжарны камень як-бы зваліўся на яго душу. Ні думак, ні пачуцьцяў—анічога, усё нутро, як-бы заплякованае чым-небудзь, заскарузла. Сядзеў і ня кратайся.

Праціраючы кулакамі съяззвівыя очы, Мар'я падышла к дзьвірам, але ня ўсьпела нават узяцца і за клямку, як у сенцах пачуўся раптам нейкі стук і гоман.

— Да чуць-жа, чуць жыва, мае даражэнкія, чуць,—прачы. няючы дзьверы, залемантавала Аліжбета. Мар'я адступіла на бок-

Нэрвова зьбялеўшы, Апанас падняўся з лавы. За Аліжбетаю ўвашло трох чалавекі мужчын.

— А забойца-ж ты, душагубца людзкі-і-і. А вяждэ-ж, вяждэ, мае саколікі, яго вяждэ! Да ці яна-ж табе перакасіла, да ці яна-ж табе перажала-а-а... А за што-ж ты яе, маладзень-кую, загубіў, за што-о-о!

Мар'я зьдзіўлёна пазірала на Аліжбету. Памяртвельы Апанас нават і не крануўся з месца.

— Ну, зьбірайся! — адазваўся папярэдні мужчына, падыхо-дзячы к яму.

— Вяжы, Кірылачка, вяжы! вяжы!.. Да скарэй-жа, мужчы- начкі, скарэй! А душагубца-ж ён, а крыватайца-ж, да загубіў-жа, загубіў маю кра-а-а-сачку! — зноў залілася Аліжбета.

Рыжабароды Кірыла першым уплёўся за Апанаса, але той з усіх сіл рвануўся, адпіхнуў яго назад, а сам кінуўся к мертвяцу.

Упаўшы ніц перад лаваю, ён нема загаласіў на ўсю хату:

— Я... я загубіў цябе, мой братачка, я! Праз мяне, праз мяне... — тут яго голас нэрвова абарваўся і захлябнуўся ў грудзёх.

Мужчыны стаялі ў нерашучасьці.

У Мар'і быццам адарвалася што ў нутры; зьбялеўшы, яна вытарашчылася на Апанаса.

— Гэта я, я, Мар'ечка, навёў, я-а-а! — Немы стон вырваўся з яго нэрвова-дрыжуных грудзей.

— А Ігна-а-а-а... — дзікі крык вылецеў з Мар'інага горла; як стаяла, так і абсунулася на лаву.

Пачакаўшы крыху, зноў загаласіла на ўсю хату.

## Вершы А. Гурло

### Зазывінелі касамі

Зазывінелі касамі у лузе...  
Залілася песьняй дзяўчына,  
Што завязвае полудню вузел.

Зазывінелі касамі у лузе...  
О, калі-ж той, қалі адпачынак?  
Нешта сэрца дзяўчыны валтузіць.

Награблася, натузала плечы,  
Палажыла галоўку на сене,  
Засмуцілася моцна аб нечым.

Награблася, натузала плечы,  
З сэрца прагнуць яе лятуценыні:  
Ой, хутчэй-бы, хутчэй прышоў вечар.

Прыдзе вечар, дзяўчына-красуля,  
А з ім разам твой придзе кахраны;  
Не адзін ён пашле пацалунак.

Прыдзе вечар, дзяўчына-красуня,  
А за ім ўёмана начка настане.  
Адпачынеш на сене у пуні.

Бацька рана, ой, рана разбудзіць,  
Скажа ласкава ціхае слова:  
„Ужо касіць і грабіць ідуць людзі“.

Бацька рана, ой, рана разбудзіць.  
І ты з спрытам і сілаю новай  
Будзеш песьціць квяцістыя грудзі.

Будзеш роўна, пракос за пракосам,  
Заграбаць і на ўзорак выносіць,  
Каб працялі агністыя косы.

Будзеш роўна, пракос за пракосам,  
Зграбаць рупна, што бацька накосіць,  
Не псавалі каб вільгаць і росы.

## НАЧНЫЯ МАРЫ.

Вось дожджык дробны пракрапіў  
І ажывіў мой белы сад.  
А дзесь-жа музыка рыпіць,  
Хвалюе, кратает краса...

Пад шэлест яблынъ і лазы  
Я, можа нехадя, лаўлю,  
Лаўлю-ж акордаў кожны зык.  
Люблю я музыку, люблю!

Я насьцеж адчыніў акно,  
Гляджу з трывогаю ў простор.  
Стуль цёмнай, цёмнай глядзіць нач.  
Туды-ж я-б крылья распасцёр,

Туды-б імкнуўся роем мар...  
Але што зробіш... не абняць  
Таго, што меў-бы ды няма.  
Няхай акорды ходзь ззвініць

Аб тым, было што—ня было,  
Аб тым, што будзе мо' калі.  
Жыцьцё навокал расцьвіло,  
А сэрца нечага баліць.

Няхай баліць сабе яно,—  
Яго я шчырасцю працяў.  
П'яніць мяне вось гэта нач  
І маладога пах жыцьця...

Я. Туміловіч

Прысьвячаю К.

\* \* \*

Съцелеща даліна, съцелеща лістамі...

Дзіўныя ўспаміны съветлымі паўсталі.

Травень зеляннявіць, травень сее просінь,  
Моліцца дзяўчынка, моліцца і просіць...

Можа прыдзе радасць і ня будзе гора,  
Паліеща песьня, падіеща хорам.

За цябе аддам я, за цябе—другую,  
Не баюся зданьняў,—песьню пацалую.

Няхай віснуць сълёзы, пацямнеюць бровы,  
Ў шэрні бярозаў—агняцьвецяць словы.

Валасы і жнівень, валасы і восенъ,  
Маё сэрца крыўды у грудзёх ня носіць.

Панавісла зелень, завілася ў ясьлі,  
Майго сэрца зельле у души ня згасыне.

Яшчэ будзе радасць, яшчэ будуць сълёзы,  
І душа галосць і съпываюць лозы.

І ня трэба зьдзекаў, і ня трэба зрада,  
Валачобнік-вецер пазавіўся ў радасць.

І так вабяць лозы і блакіт галосць.  
У вачох зялёных ня цвітлівіць восенъ.

Няхай віснуць сълёзы і цямнеюць бровы,  
Ў шэрні бярозаў—агняцьвецяць словы.

## Вершы Язэпа Пушчы

\* \* \*

Ой, ты, краса палёў далёкіх,  
зялёнасьць сочнае травы!  
Шуміць лісъцё ў павеве лёгкім,  
шуміць сасоньнік баравы.  
Прастор ты мой, прастор аўсяны,  
і вы, ў тумане паплавы!

Пайду, зарой апаясаны,  
спаткацца з госьцем дарагім...  
Вятры ўзвіюцца над лясамі—  
і мне съплюць заветны гымн.  
Віхры ў стыхійнасці шалеюць,—  
адвечны лямант дораг ім.

Сарву бляявую лілею,  
пляесткі ласкай атулю,  
а месяц ухаплю за шлею.

Краса, як я цябе люблю!?  
Спавіта сінь у яснацьветы.  
З табой вазьму свавольны шлюб.

Я—сын Зямлі, я—сын Плянэты...

## НЯ ШУМІ, БЯРОЗА

Ня шумі, бяроза, з клёнамі над пуняй,  
ня хістайся веткамі наўслонь.  
Трымціць, заходзіцца золатаструнъне,  
лісты люляюць ласку слоў.

Юнак-музыка грае на цымбалах...  
Люблю я струнны сымех-рассып.  
Калі бяроза цвецень асыпае,  
як шмат у ёй тады красы!

Цымбалы звонкія, званчэй зывіненце  
пад ціхай беднасцю сяліб.  
Ліе зарніца колеры ў крыніцу  
і золата асеньніх ліп.

Каліна ветлая гарыць ад соку,  
цвітуць расою верасы.  
Зъляцеў акорд, зъляцеў акорд высокі...  
Люблю я струнны сымех-рассып.

Янка Бобрык

## Палескія мотывы

I

Веснавеем заліліся грудзі,  
навакол мяне лясы ды поле.  
Маё сэрца песьня будзіць,  
а у песьні сум... вясёласць.

І у лес, што лісьце кучаравіць,  
я пайду знаёмаю дарожкай;  
дуб мой любы там, што ля канавы,  
скажа мне аб раздарожжы.

Далей, далей у лясную нетру  
будзе клікаць шум Палесься.  
Песьний будуць залівацца ветры,—  
у души маёй іх съпей заўецца.

Маладыя белыя бярозкі,  
як таварыша, мяне аbnімуць...  
Ціха, ціха зашапочуць вербалозы  
ды на сэрца не нагоняць зіму.

Іду, іду праходжу па дарозе,  
съцежкі дзе крыжуюцца лясыя...  
Душа мая і тут ня стыне.  
Сваю ад іх я тут адрознью.

II

Цёмна-сіні гай Палесься  
ў маністы раніцы адзеты...  
Звонкі пошчак коціцца па лесе  
ад трубы бяроставае дзеда.

О, мой мілы гук, мой берасьцяны,  
што рассыпаўся каралімі у лісьці,  
узварушыць ды мае пачуцьці ранінем...  
Хоць сълязьмі ты тут заліся.

Я пайду да любага дзядулі,  
сяду, сяду поплеч з ім...  
Там, дзе вербы гольле гнулі,  
там суцішна ўжо зусім.

Абыйму у радасьці сівога  
на імшыстай купінے ў беравьняку,—  
бо шчырасьць сэрца маладога  
я ня згубіў і ня згублю!

## III

Я спаткаўся з табою, дзяўчына,  
у нетры прастораў лясных...  
Твая постаць чырвонай *мільганула* калінай  
мільганула ля стромкай сасны.

Я убачыў цябе за працай,—  
твой стан агарнула вугальле...  
Перасталі бярозы шаптацца,  
уліваць лясны шолах на гала<sup>1)</sup>

толькі...

Таемнасьць вачэй тваіх чорных,  
як таемнасьць Палескае пушчы,  
навеяла мне адвячорак,  
адвячорак пунсовых пачуццяў.

<sup>1)</sup> Гала—пустая мясціна, паляна, ужываецца на Палесьсі—Глуск.

Гэрбэрт Уэлс

## З О Р К А \*)

Гэта быў першы дзень новага году, калі амаль адначасна прышла вестка з трох обсэргаторый аб тым, што рух плянэты Нэптуна, самае далёкае з плянэт сонечнае систэмы, зрабіўся надта неправіловым.

Огільві яшчэ ў сънежні зьвярнуў увагу на падазроне зъмяншэннне яго шпаркасыці.

Цяжка было спадзявацца, каб гэткая навіна зацікавіла съвет, бо большая частка яго насельнікаў ня ведала нават аб існаваныні плянэты Нэптуна, а загэтым і наступная вынаходка маленькае цъмянае плямы съятла каля блукаючай плянэты мала ў каго выклікала цікавасць, апрача профэсіянальных астрономаў. Аднак, вучоныя адразу знешлі, што вестка даволі выдатная, нават раней, чым стала вядома, што новае дела павялічваеца і робіцца ярчэйшым, што яго рух зусім адменны ад звычайнага руху плянэт і што адхіленнне Нэптуна з яго спадарожнікамі зьяўляецца бяспрыкладным зъянвішчам.

Мала хто з тых людзей, што ня ведаюць навукі, можа ўявіць сабе вялізарную ізоляцыю сонечнае систэмы. Сонца з сваімі плянэтамі, пылам клянётоідаў і бадзянікамі—комэтамі плыве ў пустой бязъмежнай прасторы, якую амаль што немагчыма вызначыць.

За арбітаю Нэптуна ўсюды, куды толькі праніклі дось леды чалавека, распасціраеца парожнія прасторы без цяп-лыні, съятла, гукаў, чистая пустэча на дваццаць мільёнаў раз па мільёну міль. Гэта найменшае вылічэннне адлегласці найбліжэйшай зоркі.

І за выключэннем некалькіх комэт, больш празрыстых, чым самае тонкае полымя, чалавечая навука ня ведала ў гэ-

тай бязьмежнай прасторы ніякае істоты, пакуль у пачатку дваццатага стагодзьдзя не зявіўся гэны дзіўны вандроўнік. Гэта была шырачэзная маса, вялікая і грубая, якая нечакана рушыла з чорнае таемнасці неба ў бліск сонечнага сьвятла.

На другі дзень яе можна было добра бачыць струмантам сярэдняе велічыні, як плямку з ледзь прыметным дыямэтрам у сузор'і Льва, каля Рэгула. Праз кароткі час магчыма было прымеціць яе біноклем.

На трэці дзень новага году чытачы газэт у абедзьвюх поўкулях зямлі былі паведамлены ў першы раз аб сапраўданай важнасці гэтага нязвычайнага зявішча на небе. „Стык плянэт“—гэта казвала навіну адна лёндонская газэта і абысьціла погляд Дючэйна, што мабыць гэная плянэта стукнецца з Нептуна.

Так што трэцяга студзеня ва ўсіх сталіцах сьвету пачалося чаканьне,—хаця яшчэ ня вызначанае,—нечага нязвычайна слайна, што павінна адбыцца ў небе, і калі, пасьля заходу сонца, на зямлі настала ноч, тысячи людзей упіліся вачыма ўгору, але бачылі толькі старыя знаёмыя зоркі, якія зьяўлі, як і заўсёды.

Надышло съвітаньне. Полукс зашоў, і зоркі над галавою пачалі зыніць. У Лёндоне быў шэры зімовы золак, дзеннае съвітло павольна праціскалася праз нездаровы туман, а жоўты бліск газу і съвечак у вокнах съведчыў аб tym, што людзі тамака былі на нагах.

Павяхаючыя полісмэны, шумлівыя натоўпы людзей, што, разявіўшы рты, стаялі на рынках, рабочыя, якія сваячасова ішлі на працу, малочнікі, зъялелыя, змардаваныя грузчыкі, што, па раскідаўшыся па вуліцах, варочаліся дахаты; бяспрытульныя бадзяжнікі, вартайнікі на сваіх мясцох, а на вёсцы земляробы, якім давялося цягнуцца пеша ў поле, і браканьеры, якія, крадучыся, варочаліся дахаты,—усе што былі на цымянай, ажыўленай зямлі, а на моры матросы, стоячы на варце,—усе бачылі ту юную вялікую белую зорку, што раптоўна зъявілася ў заходній частцы неба.

Яна была ярчэйшаю за ўсе зоркі нашага неба, ярчэйшаю за вячэрнюю зорку ў часе яе найялікшай яскравасці. За гадзіну да дня яна блішчэла белым яскравым агнём, яя так

як звычайна мігаци ѿ съятло, а выглядаючи падобна да маленькага круглага дыска.

І там, куды не дасягнула навука, людзі пужаліся і непакоіліся, рассказаючи адзін аднаму аб войнах і пошасьцях, якія прядвяшчающа гэтымі агністымі знакамі неба. Адважныя буры, чорныя готэнтоты, нэгры з Залатога Берагу, французы, гішпанцы, португалъцы, стоячы ў праменінях узыходзячага сонца, назіралі, як заходзіла гэная дзіўная зорка.

Сотні обсэрваторый перапалохаліся гэтага ўзбуджэння, і, калі два цэлы рушылі разам, гэты перапалох дашоў да найвышэйшае ступені, і тамака пачаўся гармідар: бегаючи туды і сюды, зьбіралі фотографічныя аппараты, спектроскопы і розныя прылады, каб кваліфікаваць гэтую новую дзіўную зьяву—загубу съвету. Бо і тамака быў свой съвет: зорка, якая раптоўна замігацела, была плянэта такая-ж, як і зямля, толькі куды большая за зямлю. Было ясна відаць, што Нэптурн стукнуўся з чужою плянэтаю з іншых сыштамы, і гарачыня ад гэтага ўстраскі нястрымана ўзрастала, ператвараючи абедзьве вялізныя кулі ў расплаўленую масу.

І ў той дзень, за дзьве гадзіны да съвітання, па ўсім съвеце людзі бачылі вялікую белую зорку, якая пачала нікнуць толькі тады, як узышло сонца. Усе людзі дзівіліся з яе, але ніхто ня дзівіўся так, як тыя маракі, што заўсёды назіраюць за зоркамі. Яны былі далёка на моры і нічога ня чулі аб tym, што яна зъявілася, а толькі раптам убачылі, як нейкая зорка, падобная да маленькага месяца, паднялася да самага зэніту і, перашоўши над галавой, закацілася на заходзе, калі мінула ноч.

А калі яна узышла над Эўропай другі раз, усюды—на ўзгорках, на дахах дамоў, на пляцох—пазыбіраліся натаўпы гледачоў, якія ўпіліся вачыма на ўсход, дзе паднімалася вялікая новая зорка. Яна узыходзіла з бліскучым белым слупам перад сабою, падобным па бляску да белага агня, і людзі, якія бачылі, як яна зъявілася ў мінулуую ноч, закрычалі ізноў, убачыўши яе.

— Яна прыбывае!—крычалі яны.— Яна цяпер яскравейшая!

І дапраўды, хаця месяц у часе поўня бывае куды большы, але, ня гледзячы на ўсю яго шырыню, наўрад ці съяціў ён калі так яскрава, як гэтая дзіўная новая зорка.

— Яна разгараецца! — кричалі людзі, пазьбіраўшыся на вуліцах.

А тыя, што назіралі ў цёмных обсэрваторыях, сядзелі, духі запёршы, і толькі пазіралі адзін на аднаго.

— Яна падыходзіць бліжэй,—казалі яны.—Бліжэй!

І адзін за адным галасы паўтаралі: „Яна надбліжаецца“.

Далей гэтая гукі ляскаталі па тэлеграфу, калыхаліся па тэлефонных дроціках і ў тысячах гарадоў замурзаныя наборшчыкі перабіралі пальцамі шрыфт. „Яна надбліжаецца“.

Людзі, якія пісалі ў канторах, зьдзіўленыя нязвычайным зявішчам, пакідалі свае асадкі, а тыя, што разважалі на пляцох, адразу накінуліся на дзвісныя магчымасыці, якія хаваліся ў гэтых словаҳ: „Яна надбліжаецца“. Гэтая вестка лётала па ажыўленых вуліцах, яе чуваць было і ў замёрзлай цішы дарог спакойных вёсак, а ў гарадох людзі, якія стаялі ў жоўтым съятле дзьвярэй, з захапленнем чыталі радкі газэт і выкрыкалі прахожымімі навіну:

— Яна надбліжаецца!

Прыгожыя жанчыны, бліскучыя і надэіманыя, слухаючы расказы аб гэтай навіне ў часе жартаў паміж скокамі, прыкідаваліся, што маюць цікавасць да яе, хаця ня мелі яе і званьня.

— Надбліжаецца! Дапраўды! Як цікава! — казалі яны.

— Аднак, якімі разумнымі сталі людзі, што яны могуць даведацца аб падобных рэчах.

Сумныя валашугі, мераючы брук у зімовую ноч і гледзячы на неба, барматалі гэтая слова, каб пацешыць сябе:

— Трэба, каб яна надбліжалася, бо ночы цяпер халодныя, як людзкая шчырасць. Ці ня будзе крыху цяплей ад яе, калі яна падойдзе бліжэй, дапраўды.

— Што дасць мне новая зорка? — моцна галасіла нейкая кабета, стоячы на каленях каля свайго нябожчыка.

Вучань, устаўшы рана, каб рыхтавацца да экзамінаў, зьбіўся з панталыку, убачыўшы вялікую белую зорку, якая яскрава сівяціла праз шаранёвый вузоры яго вакна.

— Цэнтрабежны, цэнтраімкнены, — сказаў ён, падпёршы голаў рукою. — Плянэта супынілася ў сваім руху, згубіла сваю цэнтрабежную сілу, а далей што? Яна зрабілася цэнтраімкненнаю і пакацілася на сонца! А гэтае! —

— Ці мы затрымаем яе па дарозе? Цікава.

Свято гэтага дня пашло некуды съледам за сваімі пярэднімі таварышамі, і разам з даўнейшымі вартайкімі ма-  
рознае цемені ізноў узышла дзіўная зорка. Але цяпер яна  
свяціла так яскрава, што маладзік здаваўся толькі слабым  
ценем сябе, жудасна зьвіслым на заходзе.

У тую ноч у вадным паўднёва-афрыканскім горадзе спраў-  
ляў вясельле адзін „вялікі чалавек“.

Вуліцы былі асьветлены ў знак вітання яго прыезду са  
сваёю маладой.

— Нават і неба ілюмінавана,—казаі яму вілахвосты, па-  
казваючы на зорку.

Каля Капрыкорна двое маладых закахаўшыхся іэграў,  
якія любіліся так моцна, што, не зважаючы на дзікіх зывяроў  
і злосных духаў, ціхенька прабіраліся ў трысыці, дзе ляталі  
съветлякі.

— Гэта нашая зорка,—казаі яны, убачыўши яе і адчуваю-  
чы нязвычайнью асалоду ад прыемнага мігаценьня яе святыя.

Вучоны матэматык сядзеў у сваім габінэце, адапхнуўшы  
ад сябе свае паперы. Яго вылічэніні былі скончаны. У малень-  
кай белай конаўцы засталося яшчэ трошкі наркозу, які пад-  
трымліваў яго бадзёрасць і даваў яму магчымасць працаўаць  
на працягу чатырох доўгіх начэй.

Спакойны, акуратны, заўсёды цярплівы, ён штодня даваў  
лекцыі сваім студэнтам, а вярнуўшыся паслья гэтага дадому,  
адразу садзіўся за свае важныя вылічэніні. Яго твар быў сур’-  
энны, крыху сухотны і стомлены ад бязупыннае працы.

Здавалася, некаторы час ён сядзеў, заняты сваімі думкамі, а паслья падышоў да вакна, узяўшы за крук і падняў  
штору. Пасярод неба, над грамадаю дах, комінаў веж гораду, мігацела зорка.

Ён зірнуў на яе так, як можа хто-небудзь зазіраць у во-  
чы адважнага ворага.

— Ты можаш згубіць мяне,—сказаў ён паслья раздум'я.—  
Але я магу ўстрымашаць цябе—цябе і сусьевет, калі на тое пой-  
дзе,—у кавалачку гэтых малых мазгоў. Я ня здамся. Нават і  
цяпер.—І, глянуўшы на маленькую конаўку, ён дадаў:—Спаць  
мне цяпер зусім ня трэба.

На другі дзень, у звычайны час, роўна ў поўдзень, ён  
прышоў у аудыторию, дзе чытаў лекцыі, паклаў свой капя-

люш на край стала—такі ўжо быў яго звычай—і клапатліва адламаў вялікі кавалак крэйды.

Студэнты жартавалі з таго, што ён ніколі ня можа выкладаць лекцыі, ня маючы ў руцэ кавалка крэйды, бо ён аднойчы зьбіўся з панталыку, калі яны схавалі яго „прылады“.

Вучоны, паглядаючы з-пад шэрых брывеi на шэрагі мадых, съвежых твараў, загаварыў сваімі звычайнімі, агульнымі фразамі.

— Вынікаюць падзеi—падзеi, якія пераходзяць за межы майго контролю,—сказаў ён і застанавіўся,—якія перашкаджаюць мне скончыць курс, які я сабе назначыў. Эдаеща, джэнтльмены, калі толькі я могу расказаць справу коратка і ясна, то—чалавек жыў задарма.

Студэнты пазіралі адзін на аднаго. Ці добра яны пачулі? Няпрытомны? Усе сядзелі з паднятымі брывямі і съмлючыміся губамі. І толькі адзін цi двое напружна сачылі за яго спакойным шараватым тварам.

— Гэта было-б цікава,—гаварыў ён,—прысьвяціць сёневшнюю раніцу выкладанню—паколькі я здолею паясьніць гэта вам—тых вылічэнняў, якія прывялі мяне да гэткага вываду. Давайце прыступім.

Ён павярнуўся к дошцы, абмяркоўваючы нейкую дыяграму такім чынам, як ён рабіў і заўсёды.

— Аднак, што гэта значыць жыў задарма?—ціхенъка пыталіся студэнты адзін у ваднаго.

— Слухайце,—казалі іншыя, ківаючы ўбок лектара.

І хутка яны пачалі слухаць.

У тую ноч зорка ўзышла пазней, бо ў сваім руху на ўсход яна прашла ад Льва да Дзяўчыны, але яна съвяціла ўжо так ярка, што блакіт неба зрабіўся блішчастым, і ў гэным бляску пахаваліся ўсе зоркі за выключэннем Юпітара, блізка зэніту, Капеллы, Альдэбарана, Сырыуса і двух вялікіх зорак Мядзьведзіцы.

Новая зорка была белая і надзвычайна прыгожая.

Шмат у якіх частках сьвету бачылі ў тую ноч срабрысты вянок вакол яе. Яна значна павлічылася і ў ясным празрыстым небе тропікаў выглядала 'рыблізна ў чатыры разы меней за месяц.

Мароз яшчэ акоўваў глебу ў Англіі, але зямля асьвяцілася так ярка, нібы гэта была месячная ноч у сярэдзіне лета. Нават магчыма было чытаць газэты пры гэтых халодным ясным съвяtle, тады як лямпы ў гарадох гарэлі жоўтымі і бледаватымі агнямі.

І ўесь съвет ня спаў у тую ноч, а ва ўсіх хрысьціянскіх краінах наслася ў паветры жудаснае бражданье, падобнае да гудзення пчол у вуліцы ў гарачыню, і гэты ракатлівы шум пераходзіў у гарадох у гармідар. Эваны гулі тамака ў мілёнах званіц муроў-веж, заклікаючи людзей ня спаць больш, а зьбірацца ў цэрквах на маленъне.

А ўгары,—разам з тым як зямля паварочвалася на сваёй восі і праходзіла ноч,—робячыся ўсё большаю і яскравейшаю, узыходзіла асьляпляюча зорка.

Ува ўсіх гарадох было відна і на вуліцах, і ў дамох; яскрава блішчэлі докі; усе дарогі, якія толькі ішлі ў гарыстыя мясцовасці, былі запоўнены людзьмі і съвяціліся на працягу ўсіх ночы. І ува ўсіх марох каля культурных краін стаялі караблі з трапыхаўшыміся машынамі, караблі з паднятымі прапусамі, перапоўненыя людзьмі, гатовыя плысьці ў акіян і на поўнач.

Бо паведамленыне вучонага матэматыка ўжо было разасланы праз тэлеграф па ўсім съвеце і перакладзена на сотні моў.

Новая плянэта і Нэптун, скапіўшыся ў агнявых абоймах, віхураю нясьліся к сонцу ўсё шпарчэй і шпарчэй. Гэтая палаючая маса пралятала зараз у кожную сэкунду па сотні міль і з кожнаю сэкундаю яе страшэнная шпаркасць яшчэ больш узрастала. Ідуцы гэтак, як цяпер, яна мусіць прайсці ў сту мілёнах міль ад зямлі і ледзь закрануть яе, дапрауды, але на яе вызначаным шляху, толькі зылёгку патурбаваным цяпер, стаіць вялікая плянэта Юпітар, які разам з сваімі месяцамі круціцца вакол сонца. З кожнаю хвілінай цяжэнъне паміж агністую зоркай і найвялікшай плянэтай робіцца мацнейшым. А якія вынікі могуць быць ад гэтага цяжэнъня?

Бязумоўна, пылаючая зорка адхіліць Юпітара з яго арбіты на эліпсовы шлях, а сама, звярнуўшы з свайго шляху да сонца, „апіша крывую лінію“, а можа стацца, што пройдзе надта блізка каля нашае зямлі.

„Зямляўздрызгі, вульканічныя выбухі, цыклёны, навальніцы на моры, паводкі і моцнае павялічэнне тэмпэратуры, я ня ведаю нават да якіх меж”...—так прарочыў вучоны матэматык.

А ўгары, падмацоўваючы яго слова, мігацела адзінокая, халодная пунсовая зорка надыходзячае кары.

Многім тым, што глядзелі на яе ў туноч, аж пакуль ім не забалелі очы, здавалася, што яна відавочна надбліжаецца. Надвор’е ў туноч таксама зъмянілася, і мароз, які ахапіў быў усю Цэнтральную Эўропу, Францыю і Англію, зъмяніўся на адлігу.

Але калі я раней казаў пра людзей, што маліліся па начах, ад'яджала на караблех за межы свае краіны ці ўцякалі ў гарыстыя мясцовасці; ня трэб было думачь, што ўжо ўесь свет перапалохаўся гэнае зоркі.

Дапраўды, карысьць і звычай яшчэ кіравалі съветам, і ўесь час, за выключэннем бліскучых начэй і гадзін адпачынку, дзеўзяць дзясятых усіх людзей быў яшчэ заняты сваёю звычайнаю працай.

Па ўсіх гарадох крамы, за выключэннем аднае якое-небудзь, адчыняліся і зачыняліся ў заведзеныя гадзіны, дактары і прадпрыемцы займаліся сваімі справамі, рабочыя зьбіраліся на фабрыках, салдаты праходзілі сваю муштровуку, вучні вучыліся, маладыя любіліся, зладзеі выглядалі здабычу і хаваліся, політыкі складалі свае пляны.

Газэтная прэса гвалтавала пасълья кожнае ночы, лічачы перапалох нягрuntoўным, спасылаючыся на прыклад тысячнага году, калі людзі таксама чакалі канца.

— Гэтая зорка—ня зорка, а толькі газ, комэта; а калі-бы гэта нават была і зорка, дык яна ўсё роўна ня можа стукнуцца з зямлёю, бо гэткіх здарэнняў раней ніколі ня бывала,—казаў „практычны розум“ абываталяў, які ўсюды съмела і грэбліва штукаў і рагатаў з гэтае страшлівасці некаторых.

Была ноч, калі ў сем гадзін 15 хвілін па Грэвіцкаму тэрміну зорка павінна была падыйсьці як мага бліжэй да Юпітара. Тады відаць будзе, якім чынам пойдзе справа надалей. Жудасныя паведамленыні вучонага матэматыка кожны абміркоўваў з сваёю ўласнаю апрацоўкаю. Урэшце абываталі, трошки

супакоіўшыся на гэтых довадах, падкрэслі свае пераконаньні тым, што пашлі спаць, бо іхні аднабокі розум змардаўся гэтаю навіною. Увесь жывы съвет, за выключэннем некалькіх сабак, што там-сям завывалі, пакінуў зорку бяз увагі.

А калі назіральнікі Эўропейскіх штатаў убачылі ўрэшце, што зорка ўзышла, праўда на адну гадзіну пазней, але не прыбыла ніяк ад апошніяе ночы, іх насымешкі дружна пасыпаліся на вучонага матэматыка, бо яны лічылі, што небяспека ўжо мінавала.

Але хутка насымешкі змоўклі.

Зорка ізноў пачала прыбываць. Яна прыбывала цяпер з страшэннаю напружанасьцю, павялічваючыся з кожнаю гадзінай і павольна падыхаючы да зэніту. Яна рабілася ўсё ярчэйшаю і яскравейшаю, пакуль не зрабіла з ночы другі дзень.

Ці яна пашла проста на зямлю замест таго, каб ісьці па крывой лініі, ці Юпітар не затрымаў яе шпаркасці, і яна пранясеца праз разьдзяляючы вір у вадзін дзень, тады як у іншым выпадку ёй трэ' было-б пяць дён, каб прайсьці міма нашае плянэты?

У наступную ноч яе бачылі ў Англіі велічынёю з трэцім часткай месяца, і адліга была забясьпечана.

Над Амэрыкаю яна ўзышла велічынёю з месяц, а пякла і звязла так ярка, што ўжо нельга было на яе глядзець.

Разам з яе ўсходам падэзмуў з узрастаючаю сілай гарачы вецер.

У Віргініі, Бразыліі і на даліне съв. Лаўрэнта яе праменіні прарэзваліся праз грамавыя хмары разам з жудаснымі, моцнымі бліскавіцамі і бяспрыкладным градам. У Манітобе паводка звынішчала ўсё да-званінія.

У тую ноч па ўсёй зямлі пачаў раставаць сънег і лёд, і рэчкі, якія цяклі з высокіх мяццовасцяў, паўздуваліся і нясылі брудную воду—у сваіх верхніх частках—з вывернутымі дрэвамі і целамі жывёл і людзей.

Усё новыя хвалі набягалі ў дзівосным блісканьні, урэшце, рэчкі павышкалі з сваіх берагоў на ўцякаўшых жыхароў іх далін.

Плыні ля берагоў Аргентыны і далей у паўднёвай частцы Атлантычнага акіяну былі такія моцныя, якіх людзі ня

памяталі ніколі, і было шмат выпадкаў, калі навальніцы наганялі ваду ў краіну на дзесяткі міль і затаплялі цэлыя гарады.

Гарачыня ўначы даходзіла да таго, што ўсход сонца здаваўся ценем. Пачаліся зямляўздрызгі, якія пракаціліся па ўсёй Амэрыйцы ад Арктычнага кола да мыса Горна, асядалі ўзгоркі, рабіліся вялізарныя шчыліны ў зямлі, а муры і простыя дамы разбурваліся да-званья.

Цэлую краіну Котопахі ахапіла страшэнная трасца,—тамака быў такі моцны выбух лавы, што яшырокая, плаўкая строма ў адзін дзень дакацілася да мора.

Пасьля зорка разам з бледным месяцам рушыла цераз Ціхі акіян і выклікала тамака навальніцу.

Вялікія морскія хвалі ўздымаліся, пеніліся, залівалі высипу за высипу і начыстую ўносілі з іх людзей.

Съледам за гэтаю жудаснаю і шпаркаю вадзяною съцяною з асьляпляючым бляскам, вышыня якое даходзіла да пяцідзесяці футаў, нёсься гарачы вецер, нібы пякельны подых, пакуль, урэшце, гэтыя хвалі не падышлі з хціўным рыканьнем да берагоў Азіі і затапілі раўніны Кітаю.

На адзін момант зорка, цяпер куды гарачэйшая, вялікая і яскравейшая за сонца з яго магутнасцю, зірнула бязылітасным бляскам на вялікую і насялённую краіну: на гарады і вёскі з іхнімі пагадамі і дрэвамі; на дарогі, абшары ўзораных палёў; на мільёны людзей, якія ня спалі, а з беспараднай жудою пазіралі на распаленае неба; а пасьля—пачулася маркотнае бражданыне паводкі, якое рабілася ўсё мацнейшым. І тады, у тую ноч, мільёны людзей пабеглі куды глядзяць очы,—гарачыня рабіла кволымі іхнія ногі, не давала вольна дыхаць, а ззаду, нібы белая вадзяная съцяна, шпарка ішла паводка. А за ёю—съмерць.

У той час, калі яркае белае съвятло гарэла над Кітаем, у Японіі, на Яве і на ўсіх высіпах Усходняе Азіі, вялікая зорка выглядала тусклым, чырвона-агністым шарам з-за пары, дыму і попелу вулканаў, якія сваімі выбухамі віталі яе прыход.

Угары былі гарачыя газы, попел і лава, пад зямлёю бурлілі кіпучыя ручай, а ўся зямля гримела і траслася ад моцных таўчкоў. Хутка адвечныя сънігі Тыбету і Гімаляяў парас-

тавілі і, зышоўшия ў мільёны глыбокіх струменяў, паразыліваліся па раўнінах Бірмы і Гіндостану.

Адзінокія вяршыны індыйскіх джунглій былі шмат у якіх месцах ахоплены полыемем, і пад съпешна бягучаю вадою вакол камлёў нейкія цьмянныя прадметы яшчэ слаба змагаліся з крывава-чырвонымі языкамі агня.

І ў агульной трывозе мільёны людзей і жанчын рынуліся шырокімі рачнымі шляхамі да адзінае, апошняе надзеі людзей—широкага мора.

А зорка ўсё павялічвалася і павялічвалася, рабілася ўсё гарачэйшаю і яскравейшаю, а разам з гэтым узрастала і яе страшэнная шпаркасць.

Акіян у тропіках страціў свою празрыстасць; з яго на-бягаючых чорных хваль, на якіх, як плямы, насіліся паракіданыя навальніцаю караблі, уздымаліся дзівосныя воблакі туману.

І вось тады здарылася дзіва. Тым, хто сачыў у Эўропе за ўсходам зоркі, здавалася, што ўвесь сьвет застыў. У тысячах адчыненых месцаў на ўзгор'ях і на нізінах людзі, якія паў-цякалі туды ад паводкаў, падаючых дамоў і апаўзаючых узгоркаў, дарэмна чакалі, каб яна зьявілася. Гадзіна праходзіла за гадзінаю ў жудасным зьдзіўленні, а зорка не паказвалася. Яшчэ аднойчы людзі ўпіліся вачыма ў старыя сузор'і, якія яны ўжо лічылі страчанымі назаўсёды.

У Англіі было ясна і горача, хаця зямля бязупынна траслася, але ў тропіках Сырыус, Капелла і Альдэбаран ледзь мігацилі праз засылку пары. А калі, урэшце, вялікая зорка ўзышла, спазніўшияся, прыблізна, на дзесяць гадзін, сонца таксама ўзышло блізка ад яе, і ў цэнтры яго белага сэрца быў чорны круг.

У Азіі зорка пачала бляднеть, і калі яна была над Індыяй, раптам яе сьвятло завалаклося абрусам. Уся індыйская раўніна ад выйсьця Інда да выйсьця Ганга была няглыбока за-літа вадою і выяўляла сабою бліскучую вадзянную прастору, з якое ўздымаліся будынкі, палацы, грэблі, узгоркі, чорныя ад людзей. На кожным мінареце грамадзіліся масы людзей, якія адзін за адным падалі ў мутную ваду, калі гарачыня і жуда адалявалі іх. Здавалася, што ўся краіна галасіла ад гора, але

раптам праз пякельную роспач спусціўся ценъ, надышлі хмары і павеяў лёганькі подых ветрыка з ахаладжваўшагася паветра.

Людзі, якія амаль асьлепшы глядзелі на зорку, бачылі як праз яе сьвятло папоўз нейкі чорны круг. Гэта быў месяц, які праходзіў паміж зоркаю і зямлёю. А калі яны радасна віталі перадышку, з Усходу з дзіўнаю незразумелаю шыбкасцю рынулася сонца. І тады зорка, сонца і месяц разам рушылі праз неба.

І хутка зорка і сонца блізка адзін ад аднаго паказаліся ўропейскім назіральнікам. Спачатку яны шпарка імчаліся, пасьля цішэй і, урэшце, зыніклі ў бліскучым полымі на зэніце неба. Месяц не зацьміваў ужо больш зоркі, бо зусім загубіўся ў нябесным бляску.

І хаця тыя, што асталіся жывымі, у большасці былі ахоплены няпрытомнасцю ад голаду, зморы, гарачыні і роспачы, але былі яшчэ людзі, якія маглі зразумець важнасць гэтых зьявішчаў. Зорка і зямля стаялі цяпер найбліжэй адна ад аднае, круціліся адна вакол другое, і зорка ўжо праходзіла. Цяпер яна адыходзіла шпарчэй і шпарчэй і была ўжо ў апошнім пэрыодзе свайго шалёнага падарожжа да сонца.

Навальніца прашла, і змардаваныя голадам людзі пачалі паволі ачуняць; яны маглі цяпер пацягнуцца назад у свае зруйнованыя гарады, разбураныя жытніцы і размытыя палі.

Некалькі караблёў, што не загінулі ў часе навальніцы, пабітыя, асьцяржна прабіраліся па новых сълядох і мелях раней знаёмых буектаў.

Калі навальніца сьціхла зусім, людзі ўсюды зауважалі, што дні цяпер сталі цяплейшымі, чым раней, і сонца павялічылася, толькі месяц звузіўся да трэці свае даўнейшае величыні, і маладзік цяпер наставаў праз восемдзесят дзён.

Але аб новай братэрскай згодзе, якая адразу пасьля таго настала паміж людзьмі, аб уздыме навукі і культуры, аб дзіўнай зьмене, якая здарылася на Ісляндыі, Грэнляндыі і на берагах Бафінавае затокі (яны зрабіліся такімі зялёнымі і прыгожымі, што маракі, убачыўшы іх, ня верылі сваім вачам), гэтае апавяданье ня кажа нічога. Яно не гаворыць таксама аб

руху, які ахапіў тады ўсё чалавецтва, і аб тым, што на паўдні і на поўначы каля канцаўся зямлі стала куды цяплей. Яно апавядаеться толькі аб зьяўленыні і руху зоркі.

Астрономы Марса,—бо на Марсе таксама ёсьць астрономы, хаця яны—стварэнні зусім непадобныя да людзей,—зразумела, былі надта зацікаўлены гэтымі падзеямі.

Яны разглядалі іх з свайго асабістага пункту гледжаньня.

„Што тычыцца масы і тэмпературы гэнае здані, што пранеслася праз нашую сонечную систэму,—пісаў адзін з іх,—дзіўным зьяўляецца той факт, што яна зрабіла мала шкоды на зямлі, гэтак блізка ад якое прашла. Усе знаёмыя абрысы контынэнтаў і масы акіянаў засталіся незакранутымі і толькі прыметна адна зьява—гэта зъмяншэнне белае ахварбоўкі (якая мяркуецца, як замёрзлае мора) вакол абодвух канцаўся зямлі“.

Гэта толькі сьведчыць аб тым, якімі малымі могуць здавацца найвялікшыя людзкія катастрофы на адлегласці ў некалькі мільёнаў міль.

*Пераклаў з ангельскага А. М.*

Шарль Бодлер

## Чалавек і мора

(З францускай)

Вольны чалавек, табе дорага мора.  
У люстры шырокай тваю душу  
Адбівае хваліваньня бясконцага шум;  
Твой разум, як нетры морскія, горак.

Акунацца табе ў свой вобраз прыемна,  
Абдымаеш плыні съмелай рукой,  
Тваё сэрца адшуквае супакой  
У скаргах яго дзікіх і гнеўных.

Жывяцё вы абое ў тайне і змроку.  
Хто зъмерыў бездань тваю, чалавек?  
Схованы пэрлы глыбока на дне,  
Бездань і пэрлы недаступны воку.

Прабіваецце гордых сталецыяў панцыр,  
Ня скіляеце ў бойках сваёй галавы  
Съмерць вам люба і гібелль любіце вы,  
О, вечныя браты, о, жорсткія змаганцы!

*Пераклад Ю. Гаўрука*

7-VI-26 г.  
Горкі

Шарль Бодлер

## Вячэрняя сугучнасьць

(З францускай)

Надыходзіць той час, калі ў паветры  
Струменяцца кветкі дымам вохкім;  
У вячэрній цішы карагодам лёгкім  
Разам з пахамі гукі водзіць вецер.

Струменяцца кветкі дымам вохкім,  
Бы кволае сэрца, іскрыпка б'еща;  
Разам з пахамі гукі водзіць вецер,  
Сыцелецца вэлюмам неба крохкасьць.

Бы кволае сэрца, іскрыпка б'еща,  
Мяккае сэрца, што хоча вонкі,  
Сыцелецца неба вэлюмам тонкім,  
Чырвонай крывёю сонца лълецца...

Мяккае сэрца, што хоча вонкі,  
Заплятае вянкамі ад прошлага вецьця!  
Чырвонай крывёю сонца лълецца,—  
Ты стаіш успамінам бліскуча-звонкім.

*Пераклад Ю. Гаўрука*

7-VI-26 г.  
Горкі

А. Курдік

## Комсамол Беларусі за працай

(З блёк-ноту комсамольскара працаўніка)

Кожны год летняя пара выяўляе ў Комсамоле круты паварот, ці, як кажуць трафарэтнаю моваю протокольных запісаў, „пераход на новыя рэйкі працы“.

Цяжкасці комсамольскай працы летам выяўляюцца ў тым, каб мець магчымасць вязаць выхаваўчую працу з організацый адпачынку моладзі, каб „сена было цэла і козы съты“, каб і праца не зашіхла і каб братва адпачыла.

Задача нялёгкая.

За лета наша комсамолія павінна была выкананы наступныя задачы, якія высунуты Цэнтральным Камітэтам ЛКСМБ.

Узмацніць політычную самаадукацыю і замацаваць набытая за мінулы год політычныя веды.

Шырака растлумачыць як комсамольцам, так і ўсёй масе рабоча-сялянскай моладзі асноўныя пытаныні політычнай сучаснасці, асабліва налягаючы, на тлумачэнне пастановы XIV-га Зьезду Ўсесаюзной КП(б) пытанніяў гаспадаркі і соцывязанасцічнага будаўніцтва, увязаючы агульныя задачы з мясцовым фактычным матэрыялам.

Развіць шырокую культурную дзейнасць накшталт прыроданавуковай пропаганды, санітарнай асьветы, надаць цікаўасці да чытання мастацкай літаратуры, прыцягнуць да ўдзелу ў краязнаўстве і г. д.

„Не адзінай політыкай жыве чалавек“.

Разумнае і талковое запаўненне вольнага часу, якое маецца ў моладзі, набыло вялікае значэнне. Паважнае месца ў працы па організацыі адпачынку павінна заняць і ўжо заняло фізычнае выхаванье.

Але калі моладзь, наогул, з'яўляецца пераважным складам фізычна-выхаваўчых організацый, дык процент комсамольцаў

і асабова комсамольскіх актыўістых, што займаюцца фізычным выхаваннем, вельмі малы.

Другім „кітом“, на якім у летні час трываўся адпачынак моладзі, з'яўляўся ўмелы падбор шэрагу забаў, пераплещеных прадуманай систэмай прагулак, экспкурсій і адпаведнай працай на пляцоўках, у юнсэкцыях, комсамольскіх садох, хатах-чытальнях, вячорках, культднях сялянскай моладзі і г. д.

Бядой у комсамольскай працы з'яўляецца занадта вялікі, часам, лік сходаў, калі пасяджэнне на сходзе сядзіць і нарадай паганяе.

Мы сумысьля вышэй падкрэслі слова „лік“, так як колькасць комсамольскіх сходаў ніяк не пераходзіць у якасць і толькі ўтварае мешаніну і галаўную боль у хлапцу.

Цэнтральны Камітэт ЛКСМБ у сваім указанні месцам аб летній выхаваўчай працы асобным пунктам падкрэсліў, што неабходна „...упарадкаванне і магчымасць скарачэння ўсялякага роду сходаў, маючи на ўвазе разгрузку комсамольцаў ад вялікага ліку сходаў і пасяджэнняў, і найвялікшае скарыстаннне вольнага часу для развязання масавай культурнай працы“.

Лета, звычайна, па старынцы, у Комсамоле звязвалася з уяўленнем аб расхлябанасці, аб згортванні ўсёй працы: „пляванне ў столь“ і „асалода прыродай“.

У бягучым годзе гэта самабытнае летніе расцеярпства, летняя „абломаўшчына“ ў значнай частцы організацыі была ў самым корні прысечана, дзякуючы як сваячасовымі ўказаннямі ЦК, так і падрыхтоўкаю на мясцох.

Праўда, у сям’і не без пачвары.

Комсамольскія газэты Беларусі друкавалі на сваіх стронках вялікую колькасць нататак аб tym, што дзесьці ў некоторых організацыях „адзін летні фронт“ даваў расколіны, вынікала прорва.

Да прыкладу, Бабруйскія комсамольцы, атрымаўшы ў сваё распараджэнне сад, прывялі яго ў дрэннае становішча.

Там, дзе слаба была пастаўлена політычная самаадукцыя, дзе ячайкі хлопалі вушамі і ротам лавілі галак,—там пачыналася заўажацца дэбошырства, хуліганства, адрыў ад саюзной працы.

Але гэта ўсё асобныя выпадкі.

Цалкам-жа Комсамол Беларусі спаткаў летнюю працу, калі ня ў поўнай узброенасці выхаваўчай працы, дык ува ўсякім выпадку з выстарчаючай падрыхтоўкай.

Правядзенне нацыянальнай політыкі наогул і беларусізацыі<sup>1)</sup> ў прыватнасці займае паважнае месца ў агульной працы Комсамолу Беларусі.

Складаны нацыянальны пераплёт выклікаў і выклікае неабходнасць самых уважлівых і бясконца пільных адносін кіруючых саюзных органаў да практичнага ажыццяўлення нацыянальнай політыкі ў Комсамоле.

Гэтае пытанье зьяўляецца неразлучнай часткай парадкаў дня амаль кожнага пленуму ЦК ЛКСМБ, пленумаў акруговых і раённых камітэтаў Комсамолу.

Нацыянальная політыка ператвараецца ў справы, яна ўжо выбытала з шкарлупы добрых вырашэнняў і рэзолюцый, якія наявыканваліся.

Активісты ўжо на топчуцца на месцы, а сапраўды, у сур'ёз заселі за вывучэнне беларускай мовы.

71,2 проц. агульной колькасці нізавога комсамольскага актыву складаюць беларусы. Значна ўзмацнілася беларусізацыя цэнтральнай комсамольскай газэты „Чырвонае зъмена“, якая амаль напалову пераведзена на беларускую мову з паступовай далейшай беларусізацыяй.

Характэрным і бязумоўным станоўчым зъявішчам зьяўляецца тое, што беларусізацыя пачынаецца з нізу, пачынаючы з вісковых ячэек і райкомаў.

Так, напрыклад, у Калінінскай акрузе ўся праца організацый споўна пераведзена на беларускую мову і часткова на яўрэйскую і латысскую.

Амаль пры кожнай ячэйцы існуюць гурткі беларуса-знаўства. Заняткі ў гурткох, школах сялянскай моладзі, політшколах рабочай моладзі адбываюцца на беларускай і яўрэйскай мовах.

У Мазыры справа некалькі слабей.

<sup>1)</sup> Ад рэдакцыі. У гэтым артыкуле асьвятляецца праца ЛКСМБ толькі ў адносінах беларусізацыі. У вадным з наступных нумароў часопіса „Маладняк“ будзе зъмешчаны артыкул аб працы ЛКСМБ сярод других нацыянальнасцяў Беларусі.

Беларуская мова сярод часткі організацый яшчэ ня стала моваю, якою карыстаюцца ў штодзеннай працы. Палкамі ў калах зьяўляюцца недахват літаратуры і адсутнасць політграматы на беларускай мове.

Дарэчы, не пра Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва, між іншым, будзе сказана, чутны ўсхліпы, праўдзівей—адзіны стогн з усіх акруг:

— Даёш літаратуру, даёш падручнікі на беларускай мове!

Становішча ўтвараецца надта дрэннае. Праца пераводзіцца на беларускую мову, я як справа даходзіць да прапрацоўкі матэрыялу, дык ні тпру, ні ну...

У Аршанскаі акрузе беларусізацыя, бязумоўна, мае посьпехі. У горадзе горрайком, дзінве ячэйкі і частка піонэрскіх атрадаў выключна працуюць на беларускай мове.

У Лядненскім раёне беларусізацыя прасунулася і ў быт комсамольцаў, і песні пяюцца пабеларуску, насыщеннай газета цалком складаецца з беларускіх матэрыялаў, політычныя фанты наладжваюцца пабеларуску і г. д.

У Случчыне, як відаць з дакладу Акругкамолу на акруговай конфэрэнцыі, у частцы ячэек заўважаецца формальная беларусізацыя, беларусізацыя протоколаў, але зусім ня ўсёй працы, калі ўсе сходы і пасяджэнні працягваюць весьціся парасійску.

Корань зла знайдзены ў тым, што большасць комсамольцаў няпісменны пабеларуску, і дзеля гэтага ў Случчыне асноўнай задачай паставлена абучэнне ўсіх комсамольцаў беларускаму пісьму.

Беларуская мова ўведзена ў програму політшкол і школ рабочай моладзі.

Мы вышэй прывялі некалькі адрыўістых даных з найбольш тыповых акруг.

Брак месца не дазваляе даць ацэнку працы па беларусізацыі ў кожнай акрузе паасобку.

Недахватаў—шмат. Бязумоўна, трэба прызнаць, што тлумачэннне і пашырэннне партыйнай пастаноўкі пытанняў нацыянальной політыкі паставлена слаба і няпоўна.

Толькі гэтым можна і растлумачыць заўважаныя ў некаторых мясцох выпадкі, калі ячэйкавы актывісты (у Мазырскай

акрузе) на пытаньне аб тым, якія посьпехі беларусізацыі,— адказвае: „Нашто нам вывучаць беларускую мову, гэта-ж толькі адказным працаўніком трэба“.

Ці—

У Людзяневіцкай ячэйцы, пры перавыбараў бюро, рэзка выявілася нацыянальная аблігаванасць і адчуждзёнасць, калі галасаваньне кандыдатаў у бюро ячэйкі ладзілася не на асабовых якасцях галасуемых, а на іх нацыянальнасці.

У Ветрынскім пагранічным раёне Полацкай акругі на пляцоўцы дапрызыўнікаў гаварылася аб неабходнасці вывучаць не беларускую мову, а „міжнародную“ мову, гэта значыцца—больш інтэрнацыянальна будзе.

У тым-жа раёне адзін комсамолец-беларус унёс, бязумоўна, гіронічна, прапанову замест беларускай мовы вывучаць... яўрэйскую; тлумачыцца гэта тым, што „гандляры—больш яўрэі і тых, хто ня ведае яўрэйскай мовы, яны абважваюць“.

Усе гэтыя прыведзеныя прыклады гавораць аб блытаніне і політычнай „белібердзе“, якая маецца ў мазгох некаторых комсамольцаў.

Рэцэпт, паўтараем, прости!

Найстойлівае, штодзеннае, шырокое тлумачэнне політыкі Комуністычнай партыі ў нацыянальным пытаньні.

Да недахватаў у працы Комсамолу па беларусізацыі варта аднесці:

1) Адсутнасць у некаторых з організацый плянаванасці, організованасці і контролю выканвання прынятых пастанов.

2) Недахват агульнаполітычнай і комсамольскай літаратуры на беларускай мове.

3) Усё яшчэ невыстарчаюча поўнае вылуччэнне беларусаў-рабочых у якасці раённага і акруговага актыву.

3) Няпоўнае правядзенне ў жыццё ўказанняў ЦК ЛКСМБ аб пераводзе працы сярод піонёраў на беларускую мову.

Шмат таварышоў разглядаюць працу па беларусізацыі вузка, толькі як задачу вывучэння мовы.

Між іншым, пытаньне павінна быць паставлена і некаторымі організацыямі правільна ставіцца больш шырокам.

Трэба, каб комсамольцы пачалі цікавіцца пытаннямі гаспадарча-культурнага адраджэння краю, трэба прыцягнуць комсамольцаў да ўдзелу ў краязнаўчых гурткох.

Комсамольскія беларускія выданыні распаўсяджаюцца слаба. Надта слаба распаўсяджаюцца друкованыя выданыні ня толькі сярод комсамольцаў, але і сярод рэшты працоўнай моладзі. У бібліотэках у дзень з агнём цяжка знайсьці добра падабраныя комплекты бэлетрыстыкі на беларускай мове.

Комсамольскія ячэйкі павінны прывучыць моладзь зна-  
ёміцца і чытаць беларускую літаратуру.

Рэдкім госьцем у асяроддзі комсамольскага актыву (асабліва гарадзкога) з'яўляецца часопіс „Маладняк“.

Цэнтральны Камітэт ЛКСМБ паставіў перад усёй Комса-  
мольскай організацыяй задачу: больш рашуча прасунуць уперад  
справу беларусізацыі.

У сярэдзіне чэрвеня ў г. Маскве адбыўся другі пленум Цэнтральнага Камітэту Ўсесаюзнага ЛКСМБ.

Пленум, як важную задачу, адзначыў неабходнасць пера-  
йсьці ад агульных лёзунгаў і рэзолюцый да конкретнай справы.

І няма чаго, грэх таіцца, што грашкі наконт агульных лёзунгаў і рэзолюцый за комсамольскімі організацыямі маюцца.

„Слухалі і ўхвалялі“, а потым... забыліся; кожны дзень, „дескаты“, забіваюць новыя пытаныні.

Праверка выкану прымаемых пастаноў павінна стаць неаднітай часткай комсамольскай організацыі.

У сучасны момант у Савецкай дзяржаве праводзіцца „усур'ёз і надоўга“ барацьба за цвёрды рэжым экономіі, ба-  
рацьба за якасць продукцыі і за вытворчасць працы.

Работы, здавалася-б, маладому люду—непачаты край.

А між тым у шэрагу прадпрыемстваў комсамольцы ня толькі не падаюць прыкладу, але часам бываюць застрэльшчыкамі... прагулаў, бязуважнага звяртання з начыннем, п'янкі... (шкляны завод „Домбаль“, Шклousкая фабрика „Спартак“, фабрика „Дняпроўская мануфактура“ і г. д.).

На некаторых прадпрыемствах вытворчасць працы павя-  
лічаецца, але затое становіцца дрэнней якасцю выпускай  
продукцыі, і ў канчатку атрымліваецца „тришкин кафтэн“.

Комсамольскім ячэйкам маецца ў будучым шмат працы,  
разам з самым широкім тлумачэннем пастаноў партыі па пы-

таньнях гаспадарчага будаўніцтва, трэба большую ўвагу зьвярнуць на ўцягненне моладзі ў працу вытворчых камісій.

Новы вопыт і справа барацьбы за рэжым эканоміі ўносяць вясковыя комсамольскія ячэйкі.

Комсамольцы організуюць барацьбу з патравамі збожжа і зьвяртаюць увагу на больш ашчадныя адносіны да прылад колектывных гаспадарак і арцеляў. Адбываючы нарады комсамольцаў—гаспадароў. Характэрным прыкладам могуць быць дзяўце ячэйкі Магілеўскай акругі.

Члены Хацетаўскай ячэйкі Кармянскага раёну, Магілеўскай акругі, якія атрымалі якія-небудзь веды ў вячэрній школе сялянскай моладзі, парадзіўшыся з агрономам, парашылі завесыці правільнае кармленне быдла. Зрабілі кармушки, быдла сталі трymаць на прывязі, яду штодзенна давалі важаную, па вызначанай норме. Дарослыя сяляне спачатку пасмейваліся з гэтай „дзіцячай забавы“, але затым былі пераконаны, што пры такой пастановцы кармлення каровы даюць больш малака—уся вёска пашла на прыкладу комсамольцаў.

Затым Хацетаўская ячэйка прыступіла да пабудовы паказальнага гароду з пасадкай гародніны і травасеяньнем розных гатункаў.

Другая ячэйка—Струкачэўская Кармянскага раёну, тэй же Магілеўскай акругі займаецца толькі перапевам рэволюцый часоў вайсковага комунізму.

Струкачэўскія комсамольцы палец аб палец ня ўдараць, каб зрабіць якую-небудзь хоць-бы маленькую, але карысную справу.

Струкачэўскія комсамольцы ня прывыклі працаваць у мясцовым маштабе, у маштабе кармушак і паказальных гародаў; ім падавай маштаб сусветны, маштаб гераічных дзён грамадзянскай вайны.

Струкачэўская ячэйка стаіць убаку ад рэшты моладзі, адмяжована ад яе кітайскай съязной.

Хацетаўская ячэйка, „плоць ад площи і кроў ад крові“ ўсёй працоўнай моладзі вёскі, зьяўляецца заслужаным і верным яе правадыром.

Струкачова і Хацетава—полюсы комсамольскай жыцця—існасці.

Ячэек накшталт хацетаўскіх становіща ўсё больш і больш; яны настойліва прабіваюцца ўперад, настойліва стукаюць у дэзверы савецкай грамадзкасці, даюць ведаць аб сваім існаванні не рэзолюцыямі, што „шумім, браты, шумім...“, а справай.

Струкачэўскія-ж ячэйкі, іначай кажучы, систэма работ Струкачэўскіх ячэек, здаюцца ў архіў, зъмяняюцца новым дзелавітым зъместам.

Комсамольская організацыя існуюць восьмы год. Хлапцы, якія ўступілі ў організацыю падросткамі, цяперака ўжо перарастаюць юнацкі ўзрост.

Комсамол, як вядома, па статуту ахапляе моладэй да 23-х год.

Такім чынам, у нас у організацыі паступова накапілася і накапляеца значны лік пераросткаў, асноўны касцяк якіх складаюць хлапцы, якія не знаходзяліся на выбарнай комсамольскай працы і затым якія падляглі выхаду з саюзу.

У пытанні аб пераростках організацыямі на мясцох павінна быць усвоена ясная лінія, адсутнасць якой да гэтых часоў паказала, часам, „кампанейскі“, павярхоўны, а іншы раз і мэханічны падход.

Замест таго, каб замацаваць пад партыйна-комсамольскі ўплыў гэтых групы пераросткаў, замацаваць на тэй ці іншай грамадзкай працы,—гэтых мэханічных мерапрыемств іншы раз узбуразі хлапцоў і ўтваралі ў некаторых з іх упадачныя настроі.

Неабходна паставіць разгляд пытання аб пераростках у план штодзеннай, але, паўтараем, не „кампанейскай“ працы комсамольскіх камітэтаў.

Работа з пераросткамі-рабочымі павінна быць усілена. Трэба рашуча і энэргічна падрыхтоўваць іх да перадачы ў партыю.

Трэба шырэй уцягнуць пераросткаў-сялян у грамадзкую працу (кооперацыю, сялянскія камітэты, камісіі с/саветаў і г. д.), разам з тым выяўляючы з асяродзьдзя беднякоў і лепшых сяраднякоў найбольш актыўных таварышоў для падрыхтоўкі ў шэрагі Комуністычнай партыі.

Колькасць пераросткаў асабліва вялікая сярод комса-

мольцаў-студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў і рабочых факультетаў.

Тых з падросткаў вучашчыхся, якія ня могуць быць перададзены ў партыю, трэба ўцягнуць у грамадzkую як студэнцкую, так і агульную грамадzkую працу.

Раз назаўсёды неабходна выжыць „скрэзь пальцаўскі“ падыход, калі саме пытаныне аб пераростках вырашаецца простым росчаркам сакратарскага пёрка, шляхам мэханічнага прагляду на сходах ячэек сьпісаў пераросткаў.

Замест падобнага верхаглядзтва і занадта ўжо ўпрошчанага падыходу, павінна прыйсці пільная праца шляхам уважлівага вывучэння кожнага падростка ў асобнасці.

Калі ў таго ці іншага пераростка ёсьць мажлівасць увайсці ў шэрагі партыі, дык, бязумоўна, патрэбна пакідаць у шэрагах саюзу да аформаванья па партыйнай лініі яго.

Стараая, дзедаўская прыказка кажа: „Пакуль гром ня ўдарыць, мужык не перахрысьціца“.

Такое самае становішча ўтварылася ў пытаныні аб пераростках.

Толькі тады, калі, як кажуць, гэта пытаныне падступіла да самай глоткі, стала настойліва стукацца ўва ўсе комсамольскія „дзіверы“, толькі тады сталі цікавіцца лёсам пераросткаў.

Але на недахватах мы вучымся.

На будучы час неабходна раней браць на вучот узросты, якія набліжаюцца да пераросткаў (нараджэння 1903-1904 г.г.), каб мець мажлівасць правесці папярэднюю працу.

Разам з гэтым, на будучыя часы трэба ўнікаць прыёму ў кандыдаты саюзу асоб з тых груп моладзі, якія па статуту прымаюцца з паўтарагадовым стажам і якім у бліжэйшыя часы павінна адбыцца 23 гады.

Выход пераросткаў з саюзу павінен адбывацца не казённа, калі часам утвараецца ўражаныне „выкідвання“.

Выход патрэбна рабіць у таварыскіх абставінах. Разам з тым неабходна ўлічваць мажлівасць для пераросткаў застацца пасыўнымі членамі Комсамолу з дарадчым голосам.

Пытаныне аб пераростках—пытаныне немалаважнае. Яго дзелавітае вырашэнне можа быць забясьпечана пільнасцю, агледжанасцю і уважлівасцю.

З 30-га мая па першае чэрвень Комсамол праводзіў трохдзеянік замацаваньня сувязі з падшэфным марскім флётам і, у прыватнасці, з падшэфным лінейным караблём імя „Парыскай Комуны“.

...Так, а замацоўваць шэфства сапраўды патрэбна. У свой час, калі прымалася шэфства, ня мало было сказана прыгожых сказаў, ня мала выносілася рэзолюцый, але за тым, як прашоў „мядовы месяц“ рэзолюцый і прывітанніяў, шэфскі пыл хутка астыў...

Вось такая, сапраўды кажучы, спраўка „гістарычнага“ парадку.

Трохдзеянік крыху растроў шэфскую працу. Нападшэфным караблі пабывала дэлегацыя ад ЦК ЛКСМБ. Асобныя акругі Беларусі прымацаваны да казармаў карабля.

Але гэтага, бязумоўна, мала.

Грамядзянская комсамольцы з рук вон дрэнна ведаюць жыцьцёвыя ўмовы маракоў.

Рэдкім здарэннем будзе, калі вы, ў якім-небудзь з клюбаў убачыце морскі куток.

У комсамольскім асяродзьдзі аб шэфстве іхавылі шмат. Размовы на морскія тэмы ўжо набілі аскому.

Шэфская справа ў ячэйках сыпіць, падхрапнава...

Ці мажліва практычнае зьдзейсьненне шэфства Комсамолу над флётам?

Ці не зьяўляюцца шэфства проста прыгожым жэстам?

Двух поглядаў па гэтым пытаныні ня можа быць.

Шэфства над флётам—жыцьцёвая справа.

За гэта кажа вопыт шэрагу губэрскіх організацый Усесаюзнага ЛКСМ, якія добра з'яўдзілі сваё шэфства.

Патрэбна налагчы на шэфства пабудняму, падзелавітаму.

Менш за ўсё трэба таўчы ваду рэзолюцый у протоколь-най ступені

А. Куранкоў

## Сучаснаеconomічнае становішча Кітаю і чужаземны капитал

На працягу дзесяці тысяч вёрст мы мяжуем з вялікай старадаўнай краінай, цэлым асобным съветам.

Яшчэ гадоў трыццаць-сорак таму назад Кітай быў краінай як-бы застылай у старых формах жыцця. Гэта нярухомасць Кітаю мела пад сабою пэўныя экономічныя грунт, малая сувязь Кітаю з надворным съветам—з другімі краінамі; недахоп шляхоў зносін і цэлы шэраг іншых прычын перашкаджалі і перашкаджаюць шпаркаму разьвіццю капіталістычных форм у гаспадарцы Кітаю. Адарванасці Кітаю ад надворнага съвету ў працягу многіх сталеццаў дапамагала яго географічнае становішча. Па сухазем'і масавыя зносіны паміж Кітаем і другімі краінамі да гэтага часу амаль што немагчымы, бо ён адрезаны ад іх высокімі горамі і пустынямі на заходзе і поўначы. У вадносінах морскіх сувязяў, найбольш важных у сусветным гандлі, становішча Кітаю таксама ня вельмі спрыяе, затым што з агульнага працягу яго меж 21 т. кіламетраў прыходзіцца на морскія межы. К таму-ж Кітай непасрэдна прылягае да Вялікага акіяну, які стаў сусветным шляхам толькі ў сярэдзіне XIX сталецца, калі разьвіццё паравога транспорту і прарыццё Суэцкага каналу скарацілі час шляху з Эўропы на Далёкі Ўсход у некалькі разоў і адчынілі, такім чынам, магчымасць широкага разьвіцця гандлю Эўропы з Кітаем.

Да XIX сталецца гэты гандаль амаль не абмяжоўваўся вывозам з Кітаю шоўку і чаю, за гэта ўвозіліся ў Кітай мэталёвыя гроши.

Эўропейцы ня мелі права заводзіць гандлёвыя прадпрыемствы і сталія паселішчы ў Кітаі, і ўсе гандлёвыя ўмовы рабіліся цераз кітайскіх гандляроў—пасрэднікаў. Але з канца XIX сталецца зьяўляецца новы об'ект гандлю эўропейскіх, галоўным чынам, ангельскіх гандляроў з Кітаем—опіум. Гэта

наркотычны матэрыял вывозіўся ангельцамі з Індыі ва ўсё больших разъмерах, а калі кітайскі ўрад забараніў увоз опіуму, як атруту для народу і спосаб высмоўтання мэталёвых грошай з краю, ангельцы пачалі з Кітаем вайну, і ня толькі прымусілі скасаваць забарону ўвозу опіуму, але дабіліся ўступак з боку Кітаю: заўладалі выспаю Гонконг і адчынілі для гандлю 5 прыстаняў: Кантон, Алой, Фу-Чжоў, Нінпо і Шанхай. Гэта было ў 1842 годзе; з гэтага часу пачалі лічыць пачатак гандлёвой сувязі эўропейскіх дзяржаў з Кітаем; толькі тады эўропейцы атрымалі права адчыніць свае гандлёвыя ўстановы і сяліцца ў Кітаі ў так званых „дагаворных партох“. У хуткім часе і другім чужаземным дзяржавам, апрач Ангельшчыны, атрымалі права гандлю ў „дагаворных партох“, і лік апошніх няўхільна павялічваецца, дашоўшы да 49 ў сучасны момант. Да 90-х гадоў XIX сталецца Кітай цікавіць капіталістычныя краіны выключна, як рынак для іх тавараў, крыніца атрымання сельска-гаспадарчае сырыйны і спажывецкіх матэрыялаў, галоўным чынам, чаю і шоўку. Але агульны зварот замежнага гандлю Кітаю быў невялікі: ён складаў у 1890 годзе каля 300 мільёнаў рублЁў—лічбу невялікую ў параўнанні з насельнікамі яго, якія ўжо тады складаліся з 300-400 мільёнаў чалавек.

Пры такіх разъмерах замежнага гандлю Кітай ня мог зьмяніць свой гаспадарчы ўклад, закранаючы яго толькі на паверхні. Дый самы характар увозу быў такі, што ня меўмагчымасці аказваць рашучага ўплыву на народную гаспадарку Кітаю праз сувязь яго з сусветным рынкам: галоўным імпортным таварам зьяўляўся опіум, затым ішлі тэкстыльныя тавары.

З 90-х гадоў пачынаецца новая эра ўзаемадносін Кітаю з надворным сусветам; ён становіцца арэнай для ўкладання чужаземнага капіталу—эўропейскага, амэрыканскага і японскага. З пачатку буйныя капіталы ўкладваюцца ў чыгуначна-шляхавае будаўніцтва, затым што яно зьяўляецца, з аднаго боку, набольш карысным, а з другога—неабходнай умовай для разьвіцца прымысловасці ў больш адлеглых часцінах краіны і гандлёвой сувязі з імі. Першая спроба пабудавання чыгункі была зроблена ўжо ў 1876 г. на вучастку Шанхай—Усун, але гэта дарога, пад уплывам забабоннага ўзбуджэння народных мас, была выкуплена кітайскім урадам і зьнішчана.

Затым пачаткам чыгуначнага будаўніцтва трэба лічыць дзеяць-  
дзесятыя гады, калі на чужаземныя гроши сталі пракладацца  
галоўныя чыгуначныя лініі ў Кітаі. Але з самага пачатку гэтыя  
лініі, пракладзеныя ў парадку асобных, чыгуначных концэсій,  
пачалі чужаземцамі выкарыстоўвацца ня толькі для атрыманьня  
прыбытку ад перавозак і для політычных мэт, для ўстанаў-  
лення сваіх сфер уплыву ў раёне чыгуначных дарог шляхам  
асобных праў на концэсіі і выключэння конкурэнтаў ад эко-  
номічнага скарыстаньня натуральных багаццяў гэтага раёну, а  
іншы раз цэлай провінцыі. Такім чынам, падрыхтоўваецца  
апошні політычны захват (аблюбаваны чужаземнымі капіталіс-  
тымі) тэрыторыі. Прыкладам чыгуначнага будаўніцтва з мэтай  
экономічнага, пасля і політычнага захвatu данай тэрыторыі  
могуць служыць Усходня-Кітайская чыгунка, пабудаваная  
царскім урадам для экономічнага скарыстаньня і політычнага  
захвatu Манчжурыі, нямецкія чыгункі ў провінцыі Юннань, якія  
таксама падрыхтоўваюць політычны захват гэтых тэрыторый  
і якія да гэтага часу ўстанаўлялі зусім выключнае становішча  
у іх французаў і немцаў. Зразумела, што шырокія грамадзкія  
колы Кітаю не маглі заставацца роўнадушнымі да такога ўхілу  
чужаземнага чыгуначнага будаўніцтва. Ужо з самага пача-  
тку будаўніцтва чыгунак пачынаецца моцны націск на  
кітайскі ўрад з мэтай прымусіць яго будаваць чыгункі  
за кошт дзяржавы і прыступіць да выкупу чужаземных чы-  
гунак. Тым не менш і ў сучасны момант з 11 тысяч кілё-  
мэтраў чыгунак толькі 6.420 кілёмэтраў належыць ураду, а  
3.780—чужаземным концэсіянарам, прычым пры сканчэнні чы-  
гунак, якія пачалі будавацца, концэсійная сетка можа пера-  
вышаць сетку ўрадавых чыгунак. Але, апрача гэтага, трэба яшча  
мень на ўзвaze, што будаваньне ўрадавых чыгунак і выкуп концэ-  
сійных чыгунак у казну адбываўся, галоўным чынам, на дзяржаў-  
ныя пазыкі, якія атрымліваў Кітай за межамі на даволі цяжкіх  
умовах. Гэтыя пазыкі, таксама як і другія плацяжы Кітаю за  
межамі, гарантаваны паступленнемі ад мытных пошлін і саляной  
монополіі; кіраваньне-ж гэтымі выдаткамі перадана спэцыяльным  
чужаземным чыноўнікам, якія ўжываюць іх, у цершую чаргу,  
на выплату процентаў і пагашэнні залогаў і толькі рэшту іх  
передаюць кітайскаму ўраду. Такім чынам, пры існуючых уза-  
маадносінах паміж Кітаем і капіталістычнымі краінамі, ён

у галіне чыгуначнага будаўніцтва, можна сказаць, папаў з агня ды ў полымя, дзеля таго што, выкупляючы і будуючы самастойна чыгункі, павінен быў ісьці да ўзмацнення пазыковай кабалы ў адносінах да тых-жэ імпэрыялістычных дзяржаў. Але чужаземны капитал замацоўваецца ў Кітаі ня толькі ў галіне чыгуначнага будаўніцтва і фінансавання кітайскага ўраду, ён уліваўся таксама ў прамысловасць і па сутнасці зьяўляеца будаўніком буйней капиталістичнай фабрычнай прамысловасці ў гэтай краіне. Прыток чужаземнага капіталу ў кітайскую прамысловасць выклікаеца, галоўным чынам, наступнымі спрыяючымі фактарамі для яго ў Кітаі: 1) вялізарнымі прыроднымі багаццямі яго; 2) вельмі таннымі працоўнай сілай; 3) політычнай слабасцю Кітаю, якая дае магчымасць чужаземным капіталістым дабівацца зусім выключнага становішча—поўнага панавання ў сваіх концесіях.

Што датычыцца да прыродных багаццяў Кітаю, дык ён перш за ўсё надзвычайна багаты каменным вугалем. Запасы яго вылічваюцца ў трывлён тон, што складае каля  $^{1/7}$  сусьветнага запасу і стаўці Кітай на трэцяе месца па багацці каменным вугалем пасля Злучаных Штатаў і Канады, а калі лічыць найбольш каштоўныя гатункі вугалю—антрацит і бэту-мінозны вугаль—нават на другое месца. Відочныя запасы жалезнай руды ў Кітаі вылічваюцца ў 400 мільёнаў тон, у 20 раз больш, чым у Японіі, прычым у шмат якіх раёнах, як, напрыклад, провінцыі Шаньсі, Шандунь, Манчжурыя, жалезнарудныя залежы знаходзяцца ў каменна-вугольных раёнах, дзякуючы, гэтаму танна абыходзіцца вытворчасць жалеза і сталі. Але, апрача гэтых горных багаццяў, Кітай уладае цэлым шэрагам і іншых, таксама вельмі каштоўных для сучаснай прамысловасці. У даліне верхній плыні ракі Ян-цзы-цзян і ў провінцыі Шаньсі здабываецца нафта; у провінцыі Юнань—медзь, па запасу гэтага мэталю лічыцца адным з багацейшых раёнаў зямной кулі.

Далей, у Кітаі здабываецца: золата, срэбра, сівінец, волова, сурма, вольфрам, вісмут. Што датычыць сельска-гаспадарчых рэсурсаў Кітаю, то для развіцця буйней прамысловасці вельмі важную ролю іграе вытворчасць валакністых матэрыялаў. Па вытворчасці шоўку Кітай доўгі час займаў першае месца ў сьвеце, і толькі за апошнія гады ўступіў сваё

пяршынство Японіі; па здабычы бавоўны ён займае трэцяе пасыль Элучаных Штатаў і Індыі. Апрача гэтага, ён зьяўляецца даволі буйным вытворцам воўны, некаторых другіх валакністых матэрыялаў і скур. Нарэшце, грунтам для разьвіцця буйных прамысловых прадпрыемстваў у Кітаі можа быць вытворчасць зернявых хлябоў і масылічных расылін: з першых—шпаніца і рыс, з другіх—боб і кінжут. На гэтай сырэзыне можа разьвівацца буйная мукамольная і рысачысьцільная прамысловасць. Умовы працы, з пункту погляду капіталістычнай эксплётатыі, вельмі добрая. Пры вялізарным насельніцтве і зямельнай цеснаце Кітаю маецца вялікі запас вольнай працоўнай сілы ў асобе кітайскіх кулі, якія лічачца найбольш танным працоўнай сілай у сьвеце і дзеля гэтага вывозяцца ў шмат якія краіны: у Амэрыку, Афрыку, Аўстралію. У сябе на бацькаўшчыне гэтых кулі працуецца на вельмі цяжкіх умовах: працоўны дзень больш за 12 гадзін у суткі, заработка плата вельмі малая (неабучоны рабочы атрымлівае 12 рублёў у месяц на сваіх харчах, абучаны—24 р.). Штотыднёвага адпачынку ня існуе, да рабочых прыстасоўваюцца цялесныя пакараньні.

Адносна політычных умоў для ўкладаньня чужаземнага капіталу ў Кітаі, дык яны, ня гледзячы на няўпрынную грамадзянскую вайну, вельмі выгадны для некаторых чужаземных дзяржаў. Папершае, шмат якія з іх маюць апорныя вайсковыя пункты ў Кітаі, якімі для Англіі зьяўляюцца Гонко і зарандаваны ў Кітаі Вей-Хай-Вей, для Японіі—Ляодунская поўвыспаса, для Францыі—Кван-Чу-Ван. Падругое, у шмат якіх дагаворных партах чужаземцы маюць асобныя „концэсіі”—вучаствкі, дзе маюць права сяліцца толькі чужаземцы; тут яны маюць сваю поліцыю і кіраўніцтва, якое знаходзіцца цалкам у руках чужаземцаў. Нарэшце, чужаземцы карыстаюцца правам „экстэрторыяльнасці”, г. зн. яны не падлягаюць кітайскім судом і павінны судзіцца па сваіх законах у васабных консульскіх судох, якія вельмі часта судзяць ня толькі чужаземцаў, але і кітайцаў. Пры такіх умовах ня дзіва, што ў кітайскую прамысловасць укладаюцца буйныя чужаземныя капіталы.

Разглядаючы перш за ўсё горную прамысловасць, мы павінны адзначыць вялікую ролю чужаземнага капіталу ў каменнавугальнай прамысловасці, здабыча ў якой за апошнія

гады складае каля 20 мільёнаў тон. Чужаземныя капиталістыя тут зьявіліся піонэрамі буйнай прамысловасці і ім належыць каля паловы капіталу, затрачанага на яе японскімі, затым ангельскімі капиталістымі.

Найбольш буйнай галіной прамысловасці зьяўляецца баваўняная прамысловасць. Яна стварылася ў 90-х гадох у значнай частцы на чужаземныя капиталы і ўжо да 1902 году налічвала больш поўмільёну верацён.

У 1916 годзе лік верацён у баваўнянай прамысловасці перавышаў мільён, а ў 1924 г. дашло да 3,4 мільёнаў. У сучасны момант у Кітаі больш 200 баваўняных фабрык, з якіх 45 чужаземных: 5 ангельскіх і 40 японскіх. Але роля чужаземнага капіталу ў будаванні баваўнянай прамысловасці Кітаю адбіваецца ў самым географічным становішчы прамысловасці. Яна сконцэнтравана, галоўным чынам, у портовых гарадох, з якіх найвялікшую ролю адыгрывае Шанхай; у яго раёне сконцэнтравана каля 45 проц. баваўнянай прамысловасці Кітаю, а гадоў дзесяць таму назад—нават 60 проц. На другім месцы цяпер стаіць другі цэнтр, які хутка разъвіваецца, гэта Цзян-Цзін, больш мэтаэгодна разъмеркаваны адносна сырыэні і апалу. Буйная баваўняная прамысловасць ужо настолькі развязвілася, што значна перавышае па свайму зъместу мясцовую саматужную, якая налічвае ўсяго мільён верацён. З другіх галін тэктывічнай прамысловасці найбольшы ўплыў чужаземнага капіталу назіраецца ў ваўнянай прамысловасці, якая налічвала 22 фабрыкі 1924 г.

Значнае месца ў гэтай галіне прамысловасці займае Манчжурыя, дзе буйнейшыя прадпрыемствы ўсяго Кітаю знаходзяцца ў руках японцаў (паміж іншым, буйным пайшчыкам зъявілецца і генэрал Чжан-Цзо-Лін).

Іншыя галіны кітайскай прамысловасці носяць больш чым на  $\frac{4}{5}$  характар дробнай саматужнай прамысловасці і знаходзяцца ў руках саміх кітайцаў.

На другім месцы па сваім значэнні ў Кітаі стаіць мэталюргічная прамысловасць. Галоўнымі раёнамі жалезаапрацоўчай прамысловасці зъявілецца: раён гораду Ханькоў, на рацэ Ян-Цзы-Цзян, Манчжурыя і Шандунь. Японскі капитал займае тут найвыдатнейшае месца. З 34 прадпрыемстваў Японіі належыць—16. Апрача мэталюргічных, маецца каля 35 машына-суда-

будаўнічых заводаў, дзе першае месца займаюць ангельскі і затым японскі капіталы. Галоўнымі цэнтрамі гэтай прамысловасці зьяўляюцца Шанхай, Фу-Жоу і Ханькоў.

У хэмічнай прамысловасці таксама значнае месца займае чужаземны капітал. З 18 бравароў, 12 належыць чужаземнаму капіталу, у тым ліку 7—японцам.

Таксама і ў іншых галінах прамыловасці чужаземны капітал займае досыць вялікае месца; так, напрыклад, у тыту-нёвай прамыловасці 60 проц. усіх буйных фабрык належыць чужаземцам; у цукра-рафінаднай і абульмінавай—50 проц. Крыху меншае месца займае чужаземны капітал у прамыловасцях: алейнай, мукамольнай, сярнічковай, жыравой і тумавой, якія за апошнія гады шпарка пашыраюцца ў Кітаі.

Наогул кажучы, разьвіцьцё капіталістычнай прамыловасці ў Кітаі прыняло ўжо настолькі буйныя харарактар, што лік фабрычна-завадскага пролетарыату ў гэтай старонцы вызначаецца ў трох мільёнах. У некаторых буйных прамысловых цэнтрах Кітаю згрупавана больш за 100 т. прамысловых рабочых. У Шанхай налічваецца каля поўмільёну рабочых і служачых. Больш як сто тысяч згрупавана таксама ў Ханькоу, Цзянь-Цзіне і ў Кантоне—цэнтры паўднёва-кітайскага рэволюцыйнага ўраду партыі Гоміндан. Буйна-капіталістычнай прамыловасці Кітаю, як мы бачылі з агляду яе асобных галін, у значнай меры пабудавана чужаземным капіталам і да гэтага часу знаходзіцца пад яго кірауніцтвам. Але за апошнія гады прыкмячаецца моцны рост кітайскага нацыянальнага капіталу, які пачынае адваёўваць некаторыя позыцыі ў чужаземнага. Гэта прыкмячаецца ў буйнейшай галіне кітайскай прамыловасці, у баваўнянай, дзе, напрыклад, у Шанхай доля фабрык, належачых кітайцам, паднялася з 43 проц. у 1916 г. да 50 проц. у 1920 г. У шэрагу другіх галін прамыловасці мы бачым такі-ж малюнак.

У барацьбе з чужаземнымі капіталістымі кітайцы пачынаюць шпарка разьвіваць сваю нацыянальную банкаўскую сыстэму, будуючы яе на заходні ўзор. Буйнейшую ролю сярод кітайскіх банкаў адыгрываюць два напалову ўрадавых банкі— „Дзяржаўны Банк Кітаю“ з капіталам у 100 мільёнаў рублёў і „Банк Шляхоў Зносян“ з асноўным капіталам звыш 20 мільёнаў рублёў, пабудаваны для барацьбы з уплывам чужаземцаў

на чыгуначнае будаўніцтва. Гэтыя банкі за апошні час даволі актыўна змагаюцца з чужаземнымі банкамі, якія зьяўляюцца праваднікамі ангельскага, японскага, амэрыканскага і францускага капіталу. Нацыянальныя банкі ўсё-ж такі ўступаюць, па свайму значэнню ў гаспадарчым жыцці краіны, чужаземным банкам. Адкуль-ж бярэ нацыянальны капітал свае матэрыяльныя сілы для барацьбы з чужаземным капіталам? Адказаць на гэта пытанье можна, прымаючы пад увагу вялізарнае разъвіццё ўнутранога гандлю ў Кітай, якое дае магчымасць рабіць вялікія накапленыні ўнутры краіны. Кітайскі гандлёвы капітал прадстаўляе досыць значную велічину і ўладае вельмі высокай організацыяй, прычым эканомічнай базай яго зьяўляецца не толькі таваразварт унутры Кітаю, але наогул гандаль ва ўсёй заходняй-усходняй Азіі. Кітайскія гандляры займаюць значнае месца ў гандлі Інда-Кітаю, Малайскага архіпэлягу, нават Інды і некаторых раёнаў усходняй Афрыкі. Трэба сказаць, што сама ўкараненіе чужаземнага капіталу ў Кітаі дае штурхач да разъвіцця нацыянальнага капіталу ў краіне. Ні адзін чужаземны гандляр або прамысловец у Кітай не абыходзіцца без асабістага пасрэдніка-компродара. Ни ведаючы асаблівых мясцовых умоў, а часта і мовы, чужаземная фірма не можа падыйсьці шчыльна да кітайскага спажыўца. Паступова ў компродарапасрэдніка скапляецца капітал — „першапачаткове накапленыне“. Агульна кажучы, разъвіццё чыгунак і чужаземны капітал штурхаюць Кітай на пераход са стадыі гандлёвага капіталізму ў стадию прамыслова-фінансавага капіталізму з усімі выцякаючымі адсюль вынікамі для эканомічнай і нацыянальнай адбудовы краіны. Стары, як-бы застыглы ў векавым сыне Кітай знаходзіцца ў становішчы бязупыннай барацьбы і распаду старых форм жыцця. Буйная капіталістичная прамысловасць пачынае разбурваць дробнае рамесніцтва і саматужную прамысловасць — да гэтага часу пануючая формы прамысловасці ў Кітай па ліку занятых у іх рабочых. У шмат якіх галінах дробная прамысловасць дзержыцца толькі надзвичайна невялікай заработнай платай. Становішча рамеснікаў і вучняў цяжкай, чым становішча прамысловых рабочых. Але і ў галіне земляробства, якім занята звыш  $\frac{2}{3}$  ўсяго насельніцтва Кітаю, уплыў капіталістичнага перараджэння адбіваецца вельмі моцна. У натуральныя яго лад прабіта вялікая брэш.

Кітайскі селянін прывыкае да фабрычных тавараў і ўсё ў большай частцы пераходзіць да вытворчасці сельска-гаспадарчых продуктаў на рынак. Бяднейшая частка сялян выхадзіць у горад і імкнецца выбрацца за межы для лепшых заробкаў. Кітай у сучасны момант перажывае гаспадарчую рэвалюцыю, і політычнае яго становішча толькі адбівае гэтую гаспадарчую рэвалюцыю ва ўмовах націску на Кітай чужаземнага капіталу.

М. Касцяровіч

## Мастацкі маладняк

У дні бязылітасной барацьбы з буржуазіяй, окупантамі і руйнаваньнем народнай гаспадаркі наша Савецкая ўлада не магла аддаваць разъвіццю беларускага мастацтва столькі ўвагі, колькі трэба было. Толькі беларускі тэатр—адзін з найгaloўных фактараў беларускага адраджэння і ідэолёгічных сродкаў барацьбы за соцыяльнае вызваленне, стыхійна рос і разъвіваўся, выконваючы сваю вялікую організацыйную і выхаваўчую ролю.

На выяўленчыя-ж мастацтвы была зьвернута ўвага паста-  
новаю другой сесіі ЦВК ў 1924 годзе. Наша жыццё не падрыхтавала нават глебы для гэтай пастановы, хоць сякай-  
такая мастацкая праца і вялася раней пададзелам выяўлен-  
чых мастерстваў Наркамасыветы. Папярэдня невялічкія і вы-  
падковыя пробы ў рисунку Каганца, карціны Драздовіча, пра-  
цы Філіповіча і інш. не маглі адны зрабіць гэтага. Вынікі  
першай Менскай мастацкай выстаўкі, наладжанай памянёным  
пададзелам выяўленчых мастерстваў, ня былі скарыстаны для  
далейшай працы ў творчасці новага беларускага мастацтва.

На гэтых амаль што голых загонах выяўленчага мас-  
терства ў 1924 г. з'яўляецца мастацкая ўстанова. Яна ня вы-  
расла ў нас з нашае ранейшае працы, а была атрымана пасъ-  
ля далучэння Віцебшчыны ў выглядзе рэформаванага ў Мас-  
тацкі Тэхнікум у свой час Віцебскага Мастацкага Інстытуту.

Зразумела, гэты Тэхнікум, называўшыся Беларускім Ма-  
стэрствім Тэхнікумам, ня мог зараз-жа сам сабою стаць ім на  
справе. Незнамыя з Беларусью і тым больш беларускім чыр-  
воным рэнансам мастакі-выкладчыкі Тэхнікуму, ня гле-  
дзячы на сваю зацікаўленасць, не маглі самі падрыхтаваць  
для гэтага глебу.

У першы час некаторыя студэнты протэставалі супроць  
беларускай мовы, як прадмету, а ня то, што вывучэння бела-

рускага мастацтва, этнографіі, літаратуры і да т. п. Да таго яшчэ нѣ хапала пэдагогічных сіл.

Усё-ж прышлося знаёміць студэнтаў з асноўнымі галінамі беларусазнаўства, а ў канцы 1924-25 акадэмічнага году пачалося выкладанье і гісторыі беларускага мастацтва. Знаёміўся з беларусазнаўствам і пэдагогічныя колектывы. Але пры перагружанасці асноўнаю працаю і амаль што абсолютнай адсутнасці падручнікаў, сродкаў і інш., скорыя посьпехі былі немагчымы, а выкладанье гісторыі беларускага мастацтва з восені 1925 году да сакавіка 1926 г. не адбывалася. Такі бег здарэння ня мог спрыяць развіццю справы.

Усё-ж большасць студэнтаў і выкладчыкі працягвалі сваю працу па апанаваныні комплексам ведаў аб Беларусі і беларускім мастацтвам.

Трэба адзначыць, што студэнты старэйшых курсаў—вучні былога Інстытуту, якія не змаглі выехаць з Віцебску. Яны ў большасці ня маюць сталай агульнай адукацыі і, ня гледзячы на бясспрэчную таленавітасць, глыбокага ўсъведамлення бегу здарэння, уцяміць ня могуць, ня маюць сталай рабочай дысцыпліны, вытрымкі, і ў наш час, які патрабуе ад усякага тварца перш за ўсё глыбіні і шырыні інтэлекту, вялікіх надзеяў, апрача некалькіх выключэнняў, не выклікаюць. Малодшыя курсы маюць ужо студэнтаў, скончыўшых сямігодкі, сялян з вядомаю працоўнаю і мэтаваю ўстаноўкаю. Яны ідуць уперад значна шпарчэй.

Некаторыя выкладчыкі Тэхнікуму яшчэ увесень 1924 году паказвалі на неабходнасць утварэння беларускага мастацкага цэнтра і даводзілі, што Тэхнікум можа стаць ім. Лічылася, што Мастацкая Сэкцыя Інбелкульту—гэта цэнтральная навукова-дасьледчая ўстанова, а Тэхнікум павінен стаць практична-грамадзкаю і дапаможна-дасьледчашаю. Пры вядомых умовах гэта і магло быць, але ня сталася. Перашкодзілі некаторыя гістарычныя і об'ектыўныя ўмовы існавання Тэхнікуму. Дзяякоючы ім, жаданыні і пробы Тэхнікуму выйсці з муроў свайго будынку ў шырокія колы грамадзтва, не далі тых выніку, якіх добіваўся Тэхнікум і некаторыя Віцебскія дзеячы. Выступленье Тэхнікуму на Ўсебеларускай Мастацкай Выстаўцы, часамі паспяховаяе на голым полі беларускага мастацтва, не запоўніла ўсёй патрэбы ў грамадзкай чыннасці Тэх-

нікуму. Сам Тэхнікум дабіваецца цяперака большага ў паставуленых ім задачах.

У пачатку 1925 году студэнты, захоўваючы грамадзкія традыцыі былога Інстытуту, а таксама патрэбу водгуку на запатрабаваньне жыцьця, утварылі грамадзкую організацыю—Мастацкую Сэкцыю Віцебскай Філіі „Маладняка“. Яна павінна была ў першую чаргу дапамагаць трывмаць сувязь з жыцьцём, глыбей знаёміцца з беларусазнаўствам, пазнаваць псыхолёгію творчасці, вывучаць колектывунае і індывідуальнае беларускае мастацтва, працпрацоўваць яго і г. д., г. зн., дапамагаць выкоўванню з сябе сапраўдных беларускіх пролетарскіх майстроў.

Рабіліся сходы, выступалі ў дыспутах. Сіламі Сэкцыі мясцоваяе Таварыства Краязнаўства наладзіла экспедыцыю па зарысоўцы народнага мастацтва. У выніку апошній атрымалася пяць альбомаў зарысовак. Але з канца 1925 г. праца Сэкцыі зусім прыціхла і бадай нічым не выяўлялася да красавіка 1926 г., калі на час ажыла, але з тым, што далейшы лёс яе нявызначаны.

Адзін з выкладчыкаў Тэхнікуму выдаў популярную брошурку аб беларускім мастацтве, іншыя рабілі некаторыя зарысоўкі, але плянавай і систэматычнай гэта праца ня стала, дзякуючы ўсё тым-же ўмовам.

Цяперака глянем на самую галоўную вытворчую працу наших устаноў. Мастацкая Сэкцыя філіі мела адну выстаўку ілюстрацый, а Тэхнікум адну справаздачную—вясною 1925 г. На справаздачнай выстаўцы былі і працы мінульых гадоў. Самы небессторонны глядзач павінен быў констатаваць бяспрэчны, часамі надзвычайна моцны, рост студэнтаў. Такі рост можна наглядаць і ў гэтым годзе. Ён можа каму-колечы здавацца занадта павольным, да яго можна падыходзіць з запатрабаваннямі розных мастацкіх кірункаў, але сказаць, што яго няма, ніяк нельга. Заўважвалася і ўпартая імкненне апанаваць беларускім орнамантам, беларускімі ўласцівасцямі і г. д.; пераапрацоўка яго і творчасць новага—справа будучыны. Тэхнічныя посьпехі былі засьведчаны ўсімі скульптурамі, рysункамі, композіцыямі і інш., што былі разъмешчаны ў Тэхнікуме.

Такім чынам, пры гатоўцы некаторых непажаданасцяў, наглядаючца і бяспрэчны дадатны бакі існаванья Тэхнікуму, яго працы. Але ці маём мы мастацкі маладняк, як, пры-

кладам, літаратурны? Зразумела, не. І тыя з нас, што спадзяваліся за гэты час стварыць яго ў даных умовах, глыбока памыліліся, ня ўлічыўшы іх. На ўсё трэба свой час, а асабліва на рост пролетарскага мастацтва, нават пры вялікіх клюпатах аб ім. Ці расьце мастацкі маладняк, ці ёсьць, прынамсі, на яго надзея. На гэта ўжо адказана вышэй у дадатным сэнсе. Трэба толькі даглядаць за гэтым ростам, як садоунік за сваім дрэўцам.

Ролю гэту павінны выконваць Цэнтральнае Бюро „Маладняка“ і Мастацкая Сэкцыя Інбелкульту, прымаючы ўдзел у прыёме вучняў у Тэхнікум, укладаныні яго плянаў, організацыі працы Мастацкай Сэкцыі „Маладняка“ і д. т. п. Тоё, што рабілася ў даным стасунку раней, павінна быць непараўнальная пашырана і паглыблена. Патрэбна сыстэматычна і плянавая праца.

Толькі такім чынам удасца запоўніць пробель у беларускай пролетарскай культуры ў стасунку выяўленчых мастацтваў.

В. Крывідкі

## Гаспадарчае становішча БССР \*)

(Праця г)

### Пытаныні працы

Нізкі, у параўнаньні з іншымі часткамі Саюзу ССР, ро-  
вень сельскай гаспадаркі Беларусі пры прысутнасці трохп-  
лёткі і вузка і доўга-палосіцы, аграрная перанасялённасць пры  
малай культурнасці сялянскага насельніцтва і кепскіх глеба-  
вых умовах, і, у канцы, адсутнасць буйных прамысловых  
цэнтраў пры разгорнутай саматужнай і іншай дробнай прамы-  
ловасці і недахопе ў ёй асноўнага капіталу, робяць пы-  
таныні працы ў БССР пытанынімі дня, пытанынімі, патрабую-  
чымі асаблівой увагі.

Як ужо паказвалася вышэй, Беларуская ССР яўляе са-  
бою край пераважна сельска-гаспадарчы. З агульнага ліку на-  
сельніцтва ў 4.254.312 чал. на гарадзкое насельніцтва прыпа-  
дае толькі 631.812 чал., або каля 15 проц.; усё-ж астатніе, за  
выключэннем некалькіх дзесяткаў тысяч насельніцтва мястэ-  
чак, жыве ў вёсках. Пры гэтым на 100 дзесяцін ужыткоўнай  
землі прыходзіцца 70 чал. сельскага насельніцтва; такую лічбу  
трэба прызнаць вельмі высокай у той час, як у УССР на  
100 дзесяцін прыходзіцца 65 чал. Праўда, у власных раёнах  
УССР гэты процэнт значна павышаецца, даходзячы нават  
да 110—130 чал., але ўсё-ж, калі прыняць пад увагу тое, што  
на ўраджайнасці глебы Беларусь стаіць амаль на апошнім  
месцы ў Саюзе ССР, стане зусім відавочным, што такі лік  
сельскага насельніцтва Беларусі трэба прызнаць вельмі і вельмі  
ненормальным, бо ён перавышае нават самыя большыя нормы,  
магчымыя пры існуючым экономічным становішчы краіны.

Якія-ж выхады, які ўхіл знаходзяцца і павінна знаходзіць  
сабе збытковая рабочая сіла?

А выхады гэтыя знаходзяцца ў нашай, хоць і слаба раз-  
горнутай, прамысловасці ВСНГБ, у дробнай саматужнай пра-

\*) Глядзі сшытак № 4—чэрвень.

мысловасьці, у перасяленыні, адходзе на заработка, на промыслы і павядлічэнныі ўжываньня працы ў сельскай гаспадарцы і яе інтэнсывіфікацыі.

Ня гледзячы на гэта, усё-ж на рынуку працы ёсьць шмат збытковых рабочых рук. Вёска амаль штодзень выдзяляе новыя і новыя кадры, якія ня маюць—або радзей амаль ня маюць—ніякай кваліфікацыі.

Аднак, крыніцы нашага беспрацоўя, разьвіцьцё яго і меры барацьбы з ім на многа розыняцца ад характеристу беспрацоўя і мер барацьбы з ім у капіталістычных дзяржавах.

У капіталістычнай гаспадарцы разам з пашырэннем вытворчасьці нямінуча пашыраецца і рэзэрвовая армія працы (беспрацоўе). Капіталістычная вытворчасьць пасоўваецца наперад няроўнамерна, пры гэтым звычайна съследам за вельмі паспешным уздымам прыходзіць крызіс, вытворчасьць хутка скрачаецца, і на вуліцу выкідаюцца вялікія масы рабочых і застаюцца зусім нескарыстанымі да новага ўздыму.

Беспрацоўе вельмі выгодна для капіталізму, затым што яго існаваньне зьяўляецца неабхіднай умоваю, каб капіталісты мелі магчымасьць хутка пашыраць і скраачаць вытворчасьць, а, з другога боку, яе ўціск на рынак працы дазваляе паніжаць заработную плату занятых у вытворчасьці рабочых. Адсюль вельмі добра відаць, што капіталізм зусім ня зьбіраецца і ня можа ўзяць у вытворчасьць увесе прырост рабочай клясы.

З гэтай прычыны, меры барацьбы з беспрацоўем, якія прымаюцца капіталістамі з чыста політычных меркаваньняў, маюць зусім павярхоўныя характеристар і накіроўваюцца не па шляху скарыстаньня, а па шляху часовай матар'яльнай дапамогі беспрацоўным, што не выключае самага факту беспрацоўя.

У ўмовах нашага содзялістычнага гаспадарання зусім адсутнічаюць памянёныя прычыны існаваньня беспрацоўя, як вызначанай велічыні, а меры барацьбы з ёй накіроўваюцца таксама па зусім іншаму ўхілу, а адсюль і пэрспектывы нашага беспрацоўя зусім іншыя.

Як паказалі папярэднія разылкі, у звязку з уэростам нашай гаспадаркі, яна паказвае імкненіне к значнаму скрачэнню.

Агульныя ўмовы нашага беспрацоўя заложаны ў разладзе народнай гаспадаркі, які настаў у пэрыод імпэрыялістычнай

і грамадзянскай вайны. Найбольшага свайго напружаньня беспрацоўе дасягнула ў 1924 годзе. К гэтымому моманту на меры барацьбы з ёй была зъвернута самая вялікая ўвага ўсіх як савецкіх, так і партыйных організацый.

Вынікам доўгай кампаніі па барацьбе з беспрацоўем мы маєм ужо вялікія дасягненныні. Наша гаспадарка далёка пашла наперад, прымысловасць увесь час разгортваецца. Будаўнічая справа ўцягнула ў сябе таксама не малы лік беспрацоўных.

У ўмовах нашага гаспадараньня мы маєм шмат магчымасцяў у справе папярэджаньня беспрацоўя. Якія-ж гэтыя магчымасці і якія могуць быць вынікі з іх скарыстаньня?

У звязку з агульным плянам індустрыялізацыі і інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі, адчыняюча вялікія магчымасці па скарыстаньні збытковай працы ў вёсцы, за лік якой звычайна ўзрастает армія беспрацоўных у гарадох. Індустрыялізацыя і інтэнсіфікацыя сельскай гаспадаркі, павялічваючы вытворчасць працы і павялічваючы забясьпечанасць сялянства, тым самым прымуць у сябе ў большай частцы прырост збытковай працы ў вёсцы. Разам з гэтым пры пашырэнні мэліорацыйнай і лясной працы, шляхавага будаўніцтва і іншых масавых заняткаў будзе занята значная маса беспрацоўных батракоў.

У далейшым трэба звязаць найвялікшую ўвагу на пытаньне аб пераабучэнні беспрацоўных. Справа ў тым, што патрэба ў кваліфікаванай рабочай сіле для прымыловасці, якая ўсё больш і больш разгортваецца, настолькі вялікая, што яна можа быць здраволена толькі тады, калі будуть пераабучаны як кадры беспрацоўных рабочых, так і кадры збытковых професій. Такім чынам, належна пастаўленым пераабучэннем адчыняюча пэрспектывы шырокага ўцягваньня існуючых беспрацоўных рабочых у працу.

Разъвіцьце працоўных колектываў павінна пайсьці ў першую чаргу па шляху вытворчых колектываў, пераважна маючых тып майстэрні, у якіх занята 30-40 чалавек.

Гэтыя сродкі, а таксама і харектар мерапрыемстваў, павінны ў будучыне значна зъмяніць малюнак нашага рынку працы і яшчэ больш падкрэсліць прынцыповую адзнаку нашага беспрацоўя ад беспрацоўя ва ўмовах капіталістычнай сыстэмы гаспадараньня.

Кажучы конкретна аб фактычным становішчы справы на рынку працы, трэба адзначыць, што ён харарактарызуеца агульны роўнаважнасцю беспрацоўя па ўсіх групах беспрацоўных. Агульны лік беспрацоўных у працягу першага кварталу 1925-26 году (больш новых звестак ня маецца) застаўваўся нязменным, павялічышыся да 1/1 1926 году з 17.122 да 17.254, або ўсяго на 0,8 проц.

На групах беспрацоўныя на 1/1 1926 г. могуць быць падзелены наступным парадкам:

Індустрыяльная . . . . .	3.455	чал.
Неіндустрыяльная. . . . .	1.710	"
Фізычныя працы . . . . .	9.071	"
Умисловая . . . . .	3.018	"

Рэгістрацыя новых беспрацоўных і наём на працу яўляюць сабою дынамічную роўнавагу.

Па афіцыйных звестках, павялічэнье працоўнай сілы, якая шукае сабе ўжываньня, утвараеца за лік скарачэння штатаў, прыплыву беспрацоўных з вёскі, дэмобілізаваных чырвонаармейцаў, падросткаў, а таксама і выхадцаў з іншых груп насельніцтва—гандляроў, саматужнікаў і г. д.

Паколькі ўзрост і становішча беларускай прамысловасці не даюць магчымасці разважаць, што прамысловасць цалкам прыме гэтых беспрацоўных,—галоўнай задачай у далейшым павінна зьявіцца—абучэнье і пераабучэнье гэтых беспрацоўных, організацыя працоўных колектываў і перасяленне беспрацоўных у раёны, якія патрабуюць рабочую сілу.

Вельмі цікавыя моманты дзейнасці працоўных колектываў у сэнсе барацьбы з беспрацоўем, і з гэтай прычыны трэба некалькі высьветліць пытаныне аб іх.

Аб харарактары колектываў беспрацоўных, а таксама аб іх ролі ў справе барацьбы з беспрацоўем даволі ўжо матэрыялаў было надрукавана ў нашых газетах і часопісах. Вялікая роля колектываў у барацьбе з беспрацоўем у бягучым часе прызнана нават тымі, хто яшчэ ня так даўно адносіўся да іх вельмі скептычна.

Пачынаючи з кароткага агляду ўзросту працоўных колектываў, іх ліку, ліку занятых у іх рабочых, трэба сказаць, што звесткі аб становішчы працоўных колектываў далёка ня

поўныя, але ўсё-ж ткі іх можна прыняць як лічбіны, адбіваючыя агульнае становішча.

Па агульных звестках, усяго было організавана па Беларусі на 1 кастрычніка 1923 г. 34 колектывы, у якіх працавала 505 беспрацоўных. Калі паглядзім, якім тэмпам праходзіла развіцьцё колектываў за апошнія тры гады, то ўбачым наступны малюнак: у 1923 г. было 34 колектывы і ў іх 505 рабочых, у 1924 г.—155 кол. і 2.823 рабочых, а ў 1925 г. ўжо маем 216 колектываў і ў іх каля 10.000 рабочых.

Такім чынам, на працягу 1923-24 і 25 г.г. у БССР лік колектываў узрос блізка ў 7 разоў, а лік занятых у іх беспрацоўных прыблізна ў 10 разоў.

Чым-жа тлумачыцца гэткі шпаркі ўзрост колектываў?

А тлумачыць яго можна вось чым. У Беларусі німа буйнай прамысловасці. Тут у даваенныя часы была разгорнута саматужная і рамесніцкая вытворчасць, якая ў бягучым часе пачынае паступова адбудоўвацца. З гэтае прычыны на вучоце бірж працы лічыліся і нават да гэтага часу лічашца кадры беспрацоўных саматужнікаў і рамеснікаў. З тae прычыны, што мясцовая прамысловасць ня мела магчымасці ўцягнуць гэтых беспрацоўных у працу, беспрацоўе прыняло ненормальны характар. З'явілася неабходнасць даць беспрацоўным дапамогу, з якой мэтай і пачалі ўзрастати колектывы.

Можа быць, як зацьвярджаюць некаторыя таварышы, колектывы абвязаны сваім развіцьцём выключна палёгkай, якая даецца ім дяржаваю?

Палёгkі гэтыя, як вядома, па Беларусі наступныя: у працягу першага паўгодзідзя свайго існаванья колектывы звольняюцца ад наступных падаткаў: прамысловага і падаходнага, гэрбавага збору, нотарыяльнага збору, судовых падаткаў, мясцовых падаткаў і збораў, узносаў па соцыяльным страхаваньні і комунальных збораў. Пасля першага паўгодзідзя колектывы карыстаюцца вышэйпамянёнім палёгkамі яшчэ тры месяцы, але толькі ў палавінным размежы. Пасля апошніх трох месяцаў палёгkамі карыстаюцца толькі асобныя колектывы, але ўжо толькі ў выключных выпадках.

Было б бязумоўна памылкова зацьвярджаць, што палёгkі па ўпладзе падаткаў наогул ня маюць значнасці ў развіцьці колектываў. Але таксама было-б неправільным і зацьверджань-

не, што гэтыя палёгкі граюць галоўную ролю ў развязвіцці іх дзейнасці. Трэба ведаць, што галоўную ролю ў бюджэце колектываў, як у бюджэце ўсялякага прадпрыемства, граюць выдаткі на заробкавую плату і на сродкі вытворчасці. Асобна пераважваючае значэнне маюць гэтыя два выдаткі ў вытворчых колектывах.

Вельмі цікавым зьяўляецца пытаньне: па чыёй ініцыятыве організујуцца працоўныя колектывы? Аказваецца, што організацыя колектываў праходзіць у наступным парадку.

Па ініцыятыве бірж працы організавана 39,1 проц. агульнага ліку колектываў, па ініцыятыве профсаюзаў—28,9 проц., па ініцыятыве беспрацоўных 21,5 проц. і іншым парадкам—10,5 проц.

Такім чынам, біржамі працы організавана колектываў толькі каля 40 проц. Большая-ж частка іх організавана па ініцыятыве профсаюзаў і беспрацоўных.

Ужо адно праяўленне ініцыятывы з боку беспрацоўных сведчыць аб tym, што організацыя колектываў праходзіць у большай сваёй частцы ня так, як трэба. Камітэтам бірж працы трэба прыняць усе меры, каб адхіліць такое зъявішча шляхам узмацнення ўласнай ініцыятывы і кірауніцтва.

Бо можа здарыцца тое, што ня біржы працы будуть кіраваць дзейнасцю колектываў, а наадварот—колектывы будуть весці за сабой іх.

Усім вядома, што колектывы ў найбольшай меры адпавядаюць свайму назначэнню толькі ў тым выпадку, калі занятыя ў іх беспрацоўныя пэрыодычна здымаюцца і замяняюцца новымі беспрацоўнымі.

З тae прычыны, што колектывы, як азначалася вышэй, у большай сваёй частцы організоўваліся не камітэтамі бірж працы, а самастойна, і дзеля гэтага зъмена беспрацоўных, занятых у гэтих колектывах, утваралася ў меншай мере або не ўтваралася зусім.

Адсутнасць зъмены ў большай частцы колектываў гаворыць за тое, што ня толькі сама організацыя колектываў, але і іх дзейнасць не рэгулюеца ў належнай мере камітэтамі бірж працы.

Кажучы цяпер аб пэрспэктывах развязвіцця колектываў, трэба адзначыць, што яны непарыўна звязаны з пэрспекты-

вамі беспрацоўя. Паколькі можна сказаць, што беспрацоўе ў нас устанавілася на некаторы час, пастолькі патрэбны будуць яшчэ і некаторы час колектывы.

Да гэтага часу разьвіццё колектываў ішло па шляху найменшага супяречання. Колектывы організоўваліся, галоўным чынам, з такіх професій, на якія быў попыт з боку пра- мысловасці. У бягучым часе напрамак організацыі колектываў павінен быць зьмененым. Трэба ўзмацніць організацыю колектываў для „застойных“ па беспрацоўі професій. У першую чаргу трэба ўзмацніць організацыю працоўных колектываў. Вытворчыя колектывы павінны організоўвацца толькі па меры запатрабавання.

Колектывы павінны быць перш за ўсё сродкам барацьбы з беспрацоўем. Гаспадарчыя ўхілы—жаданьне атрымаць больш прыбылкаў—павінны мець месца толькі ў той меры, у якой гэта зьяўляецца неабходным для нормальнага існавання колектываў.

Ажыццяўленыне памянёных мерапрыемстваў дасць магчымасць скарыстаць колектывы, як сродак працоўнай дапамогі ў найбольш поўнай меры.

Вось прыблізна тыя рыскі, якімі магчыма ахарактарызацца становішча рынку працы ў Беларусі.

### Коопэрация

Наогул, па ўсёй Беларусі процэнт коопэраванага насельніцтва, якое ўваходзіць сябрамі ў спажывецкую коопэрацию, дасягае прыблізна 25—27 проц. Калі процэнт коопэраваных па ўсёй Беларусі далёка яшчэ невыстачаючы, дык гэта зьявішча вельмі моцна адбіваецца ў асобных акругах, як Калінінская, дзе ён дасягае ўсяго 15,3 проц. Найбольш поўнае ахапленыне насельніцтва даюць акругі: Менская і Слуцкая.

На тэрыторыі БССР у бягучым часе маеца 9 акруговых саюзаў спажывецкай коопэрациі, а нізавая сетка мае ў сабе каля 600 спажывецкіх таварыстваў у вясковых мясцовасцях і мястэчках, 13 ЦРК у гарадох і 4 рабочых коопэратывы каля фабрык.

Існуючыя таварысты пачынаюць за апошні час больш нормальная абслугоўваць сваіх сяброў і акрамя гэтага пачалі разгортацца сваю працу на падставе шматкрамнай систэмы.

Гандлёвая сувязь нізовых спажывецкіх таварыстваў найбольш моцная са сваімі акруговымі саюзамі, бо процант закупак у сваіх акрсаюзах і іншых кооперацыйных організацый складае ў сярэднім 76,6 проц., у дзяржаўных органаў—16,1 проц. і іншых—7,3 проц.

Сельска-гаспадарчая кооперацыя яднае 8 акруговых сельсаюзаў з 904 нізовымі кооперацыйнымі організацыямі. У звязку з тэй вялікай значнасцю, якую мае сельская гаспадарка ў народнай гаспадарцы Беларусі, вельмі важныя задачы высоўваючыя перад с.-г. кооперацыяй.

Пры с.-г. кооператывах паступова пачынаючы організоўвацца рознага роду тэхнічныя і прамысловыя прадпрыемствы. Гэта ўжо паказвае на пачатак вытворчай працы с.-г. кооперацыі.

Такім чынам, кажучы аб організацыйных дасягненнях с.-г. кооперацыі, трэба зрабіць асноўны вывод, што нашая кооперацыя ўзмацняеца, прымае паступова вытворчы напрамак, і трэба думаць, што гэты процес будзе пашырацца і далей, павялічваючы таварнасць сельскай гаспадаркі.

Зямельная перанасялённасць БССР, лішак рабочай сілы ў вёсды і гарадох і няпоўнае ахапленыне сялянскага рынку прамысловасцю прыдаючы пытанню разьвіцця саматужна-промысловай кооперацыі вялікую значнасць.

Матэрыйальная становішча саматужнікаў вельмі слабае.

Як дадатак да сельскай гаспадаркі саматужніка, промысел мала дае прыбытку, асабліва калі прынясьць пад увагу неорганизаванасць саматужнікаў і экспленацію іх з боку прыватных скupшчыкаў.

Маючы на ўвазе неабходнасць разьвіцця саматужнай прамысловасці, галоўнай задачай у бягучым часе з'яўляеца організацыя саматужнікаў у кооператывы, арцелі, таварысты і г. д.

Беларускі саюз саматужна-промысловай кооперацыі, организаваны ў студзені г. г., за кароткі час свайго існаванья мае ўжо вялікія дасягненныя.

Узрост коопэраванья ў крэдытна-промысловых таварыствах вызначаецца за час ад I/I да I/IV г. г. у 260 чалавек і за гэты-ж час у арцелях—на 900 чалавек. А гэта ўжо паказвае, што пэрспэктывы дзеля разьвіцця саматужнай прамыс-

ловасьці ёсьць і трэба ў далейшым клапаціца аб тым, каб як мага больш саматужнікаў было ўцягнута у кооперацыйныя аўяднаныні.

Вельмі цікавым пытаньнем наогул дзеля ўсяе кооперацыі зьяўляецца пытаньне ўкладаў сялянства.

Зараз, калі мы ня маём у патрэбнай меры поўнага здавальнення вёскі прамысловымі таварамі, частка сродкаў (у грошовай або таварнай форме продуктаў сельской гаспадаркі), не атрымліваючы сабе ўжываньня, застаецца зусім не скарыстанай.

Вось гэтыя абставіны, галоўным чынам, і прымушаюць нас падыйсьці да пытаньня аб скарыстаныні гэтых сродкаў найбольш рацыянальна і паклапаціца па магчымасці даць ім адпаведны кірунак, ідуучы па якім яны прыносілі-б магчыма большаю карысць.

Адным з найбольш спрыяющих ухілаў, па якім павінны ісьці грошовыя сродкі сялянства, зьяўляецца кооперацыя, і дзеля гэтага на ўклады сялянства ў кооперацыю павінна быць звернута найбольшая ўвага.

Ці спрыяюць сучасныя эканомічныя ўмовы шпаркаму прыплыву сялянскіх укладаў у кооперацыю? Аказваецца, што трэба дадзіць адмоўны адказ і вось дзеля чаго. Існуючыя рыначныя абставіны, пры тых цэнах на прадметы вытворчасці сельской гаспадаркі, якія мы цяпер бачым, стрымлівае іх рэалізацыю і робіць нявыгадным зъмяшчэнне грошай у кооперацыі з тае прычыны, што захоўваць сродкі ў продуктах сельской гаспадаркі выгадней.

Сялянству значна выгадней трymаць свае лішкі сродкаў у натуральным відзе, напрыклад, у форме жыта або іншага хлеба, затым што па ўкладах сялянства адтрымлівае толькі 10 проц. гадавых, а калі будзе захавана жыта, то за яго можна атрымаць са жніўня на красавік звыш 100 проц. Тут таксама трэба прыняць пад увагу адбудову сялянскай гаспадаркі, якая ў нас цяпер ідзе са ўсіх гаспадарчых галін; гэта ў значнай меры зъмяншае магчымасць зъбіраныя грошовых сродкаў.

Примаючы пад увагу ўсе гэтыя прычыны, прычыны эканомічнага парадку, цяжка ў бліжэйшай будучыне чакаць вялікага прыплыву ўкладаў у кооперацыю.

Разам з гэтымі галоўнымі прычынамі маюць месца і іншыя. Нізовая сетка коопэратываў яшчэ вельмі слабая. У той-же час бесгаспадарчасць і злачынства ў адных таварыствах, мясцовы адміністрацыі націк, які перашкаджае разывіць цю самадзейнасць,—у другіх, выклікаюць у часы сялянства апаску за цэласць сваіх укладаў, адсутнасць веры ў таварысты, якія сялянства яшчэ ня зусім прызвычайліся лічыць сваімі організацыямі.

Трэба падумашь аб тых магчымасцях, якія мы маєм у бягучы момант і якія могуць быць карыснымі ў справе павялічэння сялянскіх укладаў у коопэрацию.

Перш за ўсё трэба падумашь аб стабілізацыі цэн на продукты сельскай гаспадаркі. Дзеля гэтай мэты неабходна ўтварыць дзяржаўны хлебны манэўраны фонд, пры дапамозе якога можна было-б рэгуляваць хлебныя цэны. Неабходна, хоць бы на працягу аднаго веснавога сезона, пратрымаць цэны на хлеб блізкія да асеньніх, каб разъбіць у селяніна погляд, які склаўся па падставе шматгадовага вопыту, што вясною цэны на хлеб заўсёды шпарка падвышаюцца.

Тут таксама трэба сказаць аб неабходнасці ўвязкі цэн на сельска-гаспадарчыя прылады з цэнамі на с.-г. продукты, бо веснавыя і асеньнія цэны на многа расходзяцца. Калі-ж селяніц будзе бачыць, што паміж цэнамі на продукты сельскай гаспадаркі і цэнамі на прылады розніцы няма як вясною, так і ў восень,—ён ужо ня будзе так клапаціца аб tym, каб раней купіць плуг, барапу і г. д.

Не апошній мерай зьявіцца далейшае ўзмацненне аўторытэту таварыстваў праз іх аздараўленне ад растрат і іншых злачынстваў. Аўторытэт будзе паднімты і ў тым выпадку, калі селяніну сваячасова будзе зъвернуты яго ўклад.

Праўда, дзеля гэтай мэты неабходна мець сталы запасны фонд, але для кожнага таварыства пасобку ён ня будзе складаць вельмі вялікай сумы, і на агульнае становішча справы таварыстваў уплыву вельмі шкадлівага мець ня будзе.

І, апошніе,—пры дапамозе ўсіх організацый, якія працујуць на вёсцы, трэба павесьці кампанію за павялічэнне прыпльву сялянскіх укладаў у коопэрацию.

Дзеля гэтай мэты неабходна перш за ўсё, каб усе дробныя сялянскія аў'яднанні—сельска-гаспадарчыя арцелі, колек-

тыўныя гаспадаркі, комуны і г. д., а таксама і іншыя організацыі вёскі—сельсаветы, камітэты ўзаемадапамогі—паказалі прыклад, і свае сродкі трымалі-б укладам у кооперацыйных таварыствах.

### Гандаль і таваразварт

Дзякуючы географічнаму становішчу Беларусі, у даваенныя часы яе таваразварт быў добра наладжаным. Беларусь у тия часы звязвала Польшчу з цэнтральным прамысловым раёнам і праз сваю тэрыторыю прапушчала шмат тавараў. А з тae прычыны, што таваразварт яе быў вялікім, была шырока разгорнута і гандлёвая сетка. Вайна і шэраг окupaцый мелі свой кепскі ўплыў на становішча гандлю Беларусі, і ён, згубіўшы свае гандлёвія раёны, павінен быў скараціцца. Аднак, бягучы момент паказвае, што гандаль і таваразварт Беларусі можа добра быць наладжаным, калі ён будзе орыентавацца на патрэбах уласнага гарадзкога і сельскага рынку і зверне належную ўвагу на продукцыю Беларускай прамысловасці.

Узрост сялянскіх прыбыткаў, узрост ліку рабочых і служачых і павялічэнне заработкаў платы,—усё гэта разам узятае ўтварыла спрыяючыя ўмовы дзеля ўзросту таваразварту. Але трэба адзначыць, што ўзрост таваразварту ў бягучым часе вызначаецца тэю абставінаю, на колькі будзе здаволена запатрабаваныне рынку прамысловымі таварамі. Калі мы возьмем першое паўгодзідзе 1925-26 г., то яно прашло пад знакам таварнага голаду і ўжо ў бягучым часе вызначаецца яшчэ большы недахоп тавараў. Найбольш запатрабаваныняў рынак прад'яўляе на такія тавары, як тканіна, мэталічныя вырабы і будаўнічыя матэрыялы, а ў звязку з засеўнай кампаніяй бягучага году адзначаецца і вялікае запатрабаваныне сялянства на сельскагаспадарчыя машыны, прылады. Гэта ўжо паказвае, што становішча сельскай гаспадаркі палепшилася, і яна стала на шлях машинізацыі. Характарызуецца гэта становішча вельмі цікавыя лічбіны зваротаў Цэнтраземскладу,—за першую палову 1924-1925 г. зварот яго вызначаўся ў суме 679.400 руб.

За першую палову 1925-26 г. ён вызначаўся ў суме 1.167.500 руб.; такім чынам, мы бачым павялічэнне прыблізна ў два разы ў параўнанні з 1924-25 г., а гэта характарызуе вялікі ўздым сельскае гаспадаркі.

Наогул, закупкі сялянствам прамысловых тавараў у падройнаньні з 1924-25 г. узрасьлі на проц. 14—16, і ўвесь сельска-гаспадарчы рынак можна характарызаваць значна павялічыўшымся прыбыткам сельскай гаспадаркі ад прадажы сельска-гаспадарчых тавараў. Цэны на гэтыя тавары значна ўзрасьлі. Акрамя гэтага, трэба прыняць пад увагу, што сялянства атрымала ў гэтым годзе шмат грошей ад працы ў лесе.

Усё гэта разам узятае значна павялічыла запатрабаваньні сялянства ў прамысловых таварах—і дзякуючы гэтаму становішчу беларускі рынак ная можа поўнасцю задаволіць яго патрэбай.

Даволі таго, што аналіз таваразвароту за апошнія часы прыводзіць да думкі, што адна з цяжэйшых проблем соця-сяляйстичнага будаўніцтва—проблема перавагі на рынку дзяржаўнага і кооперацыйнага гандлю—знаходзіцца на сталым шляху да поўнага яго вырашэння.

Кажучы аб асобных частках гандлёвага апарату, трэба адзначыць, што кооперацыя ўзмацняецца і становіцца асноўным тавараправодным каналам тавараў да спажыўца, трэба толькі клапаціцца аб тым, каб кооперацыйная сетка пашыралася і ў найбольш глухіх, у кооперацыйным сэнсе, раёнах.

Агульныя задачы ў гандлі ў далейшым знаходзяцца ў большым павялічэнні таваразвароту і ўзмацнені ў ім грамадзянскіх момантаў. Гэтыя задачы магчыма будзе ажыццёвіць шляхам павялічэння долі таварнай продукцыі ў сельскай гаспадарцы і пашырэння рынкаў збыту сельска-гаспадарчай продукцыі.

Першачарговай агульнай задачай трэба прызнаць таксама і барацьбу за танную дробную прадажу. Высокія цэны на дробную прадажу, утвораныя, галоўным чынам, становішчам таварнага голаду, могуць мець кепскі ўплыў рынковай роўнавагі паміж горадам і вёскай—гэтага галоўнага элемэнту змычкі з вёскай.

Сувязь Беларусі з замежнымі рынкамі за апошнія годы пачынае ўсё больш павялічвацца. Замежны гандаль мае стала вызначаную сувязь з рознымі галінамі сельскай гаспадаркі і падсобнымі прамысловымі заняткамі яе сельскага насельніцтва.

Каштоўнасць даваеннага вывазу Беларусі прыблізна вызначаецца ў 18 міл. рублёў у год. Што ж датычыцца ляснога экспорту, то ў даваенных часы лесу вывозілася з БССР ня менш, чым на 15 міл. руб.

За 1924-25 г. экспорт Беларусі вызначаўся каля 9 міл. р. а на 1925-26 г. гэтая сума павялічваецца, прыблізна, на 60 %.

Бязумоўна, прыдзецца прыняць пад увагу ў далейшым толькі адно, што экспорт, як сувязь з усясьветнай гаспадаркай, у будучыне патрабуе яшчэ больш увагі і напруджанасці сілы і магчымасцяў, бо пашырэнне экспорту дыктуеца беспасрэднай зацікаўленасцю ня толькі таго, хто дае экспортныя тавары, г. з. сяляніна, але і надзвычайна шырокім запатрабаваннямі ў замежных таварах.

М. Шульман

## Аб рэдзензіях на кнігу „1905 г. в Белоруссии“.

### Аб „Беларускай Сод. Грамадзе“.

На выданы пад маёй рэдакцыяй зборнік „1905 г. в Белоруссии“ на-  
друкованы рэдзензіі Астаповіча ў № 11 (2) часопісі „Маладняк“ і Мар-ука  
ў № 2 „Полымя“.

У гэтых рэдзензіях ёсьць некаторыя моманты, якія могуць выклікаць  
у чытача няправільныя думкі і няправільны падыход да некаторых пытань-  
няў з гісторыі рэвалюцыйнага руху на Беларусі. Вось чаму я лічу неаб-  
ходным даць свой адказ на гэтых рэдзензіі.

У абедзвюх рэдзензіях напракацу мянене, чаму ў артыкулах Е. Бе-  
ленькага: „Да гісторыі Менскай організацыі РС-ДРП у 1903—1905 г.“  
і Б. Марохаўца: „Сялянскі рух 1905—1907 г. г. і соцыйл-дэмократыя ў Літве  
і Беларусі“ захованы тэрмін „Северо-западны край“, а не „Беларусь“. Рэдзензэнт Астаповіч лічыць, што калі артыкул напісаны „ў наш час“, дык  
траба пісаць ававіжкова „Беларусь“. Аб гэтым-же яшчэ больш сярдзіта піша  
Я. Мар-ук: „Але самым прыкрым і нават недапусьцім у наш час зьяў-  
ліцеца няўменыне рэдактара адрозніць „Северо-западны край“ ад БССР.  
У зборніку, замест „Беларусь“, ужываецца даўно зьнішчаны рэвалюцыяй тэр-  
мін „Северо-западны край“<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Траба адзначыць, што артыкул Беленькага часткаю быў перадру-  
кованы з часопісу „Пролетарская революция“, часткаю напісаны аўта-  
рам спэцыяльна для зборніка.

Мар-ук напракае:

„Другія артыкулы зъяўляюцца часткаю перадрукам другіх выданьняў  
(хая рэдакцыя аб перадруках не падае весткі)“.

„Другія“—гэта апроч артыкулаў Беленькага і Гарэліка, аб якіх ён ра-  
ней піша. Але, акрамя артыкулаў Марохаўца і Рыўкіна аб Аршанскім паг-  
роме (у дадатках, к канцу зборніку), іншых перадрукаў няма, і якраз  
аб гэтых перадруках ёсьць увага рэдакцыі. Гэта паказ-  
вае, што альбо Мар-ук кепска чытаў зборнік, альбо яшчэ нешта горшое...

Паколькі артыкулы Беленькага і Марохаўца перадрукованы з „Проле-  
тарской революции“, закід на конц „Сев.-зап. края“ накірованы на толькі  
на майму адресу, але і на адресу аўтараў артыкулаў і рэдакцыі „Пролетар-  
ская революция“. Толькі чамусыці Мар-ук гаворыць толькі аб рэдактары  
нашага зборніку, а Астаповіч і аўтары і рэдакцыі. Як відаць, Астаповіч  
усё-ж такі больш адважны чалавек, чым Мар-ук.

Няхай будзе ведама шаноўным рэцэнзэнтам, што ня толькі тэрмін „Северо-западны край”, але і тэрмін „Расія”, і Хіба, і Бухара, і шмат іншых зынішчаны рэволюцыяй. У зборніку ёсьць, напрыклад, тэрмін „Магілеўская губэрня”, „Слуцкі ўезд” і г. д., хая „ў наш час” на Беларусі ёсьць акругі і раёны, а ня ўезды. Мабыць, нашы крытыкі гэта лічадзь памылкаю і недапусцімым?

На ў тым справа, шаноўныя крытыкі, у які час піша гісторык, а аб якім пэрыодзе ён піша. Калі гісторык пішуць аб гадох дарэволюцыйных, аб гадох царызму, дык яны ўжываюць, зразумела, тэрмін „Расія”, а ня СССР хая ў сучасны момант у нас не Расія, а СССР, Туркестан, Хіба і Бухара, а не Туркмэністан і Узбекістан.

У Е. Белен'кага шмат гаворыцца аб „Северо-западном комітете РС-ДРП”. Калі-б паслухадзь нашых крытыкаў, дык трэба было-б заднім чыслом перамяніць назыву гэтага камітэту на „Беларускі камітэт”, ня глядзячы на тое, што ва ўсіх гістарычных дакументах ёсьць тэрмін „Северо-западны камітэт”. Напэўна, гэта дужа спадабалася-б нашым крытыкам, але трэба лічыцца з фактамі і гістарычнай праудай.

Тэрыторыяльна „Беларусь” і „Северо-западны край” не супадаюць. Як піша Белен'кі, „в Северо-западный комитет вошли организации— Виленская, Минская, Витебская, Двинская” („1905 г. в Белоруссии”, старонка 11). Гэта было ў пачатку 1904 г. Некаторыя організацыі на тэрыторыі сучаснай Беларусі ўваходзілі ў Палескі камітэт РС-ДРП, напрыклад, Мазырская, Копыцкая і г. д. Гэта значыць, што раён дзеяйнасці „Северо-западнога комітета”—толькі частка Беларусі. Даўней у зборніку на стар. 28 у вартыкуле Белен'кага напісана:

„К этому же времени относится также и областная конференция организаций „Северо-западного края”... Присутствовали представители от следующих организаций: от „Северо-западного комитета”..., от Полесского комитета и Гомельской группы..., от Рижского комитета, Смоленского комитета, Варшавского военно-революционного комитета”.

Такім чынам, мы бачым у складзе „Северо-западнога края”, акрамя тэрыторый беларускіх, і Рыгу і Варшаву. Мабыць, паважаныя крытыкі лічадзь і Польшчу і Латвію беларускім краем? Няхай цяпер чытач вырашыць, хто ня ўмее „адрозніць” „Северо-западны край” ад Беларусі—я, альбо Я. Мар-ук.

Зразумела, што ў аўтара „Северо-западны край” мае значэннне ўмоўнага географічнага тэрміну, неабходнага ў гістарычных творах. Ні аўтар, ні рэдактар ня думаюць адмаўляць гэтым існаваньне ў дарэволюцыйных гады Беларусі, як тэрыторыяльна-этнографічнай адзінкі. Тым больш ні аўтар, ні я, ні рэдакцыя „Пролетарской революции” ня думаюць адмаўляць праўлініасць нацыянальнай політыкі Савецкай улады адносна стварэння Беларускай рэспублікі. Дык дзеяя чаго-ж тав. Мар-ук і Астаповіч гэтак турбуюцца?

Як кур'ёз, трэба адзначыць абвінавачаньне мяне ў тым, што ў сваім „Предисловии” я ссыплюю дыфырамбы „Бунду” („Полымя”, рэцензія Мар-ука).

Больш чым 2 старонкі выключна прысьвечаны ў мяне ў прадмове высьвятальному опортунізму „Бунду” і яго нацыяналістычнай позыцыі, пры-

чым я зазначаю, што „Бунд“ стал левым крылом „еврейских мелко-буржуазных националистических партий“. Я адзначаю розынцу паміж бундаўскай інтэлігенцыяй і бундаўскімі рабочымі. Настроі мас былі больш рэволюцыйны, чымся позыцыя іх правадыроў.

Пасля 2-х старонак са зъместам такога харкту, у мяне маецца наступны абзац:

„Несмотря на это, нужно признать, что среди бундовских рабочих было немало преданных революции борцов, из которых многие оказали ей большие услуги, а многие стали героями в борьбе с самодержавием. „Бунд“ дал им политическое воспитание, организовал их, разбудил их революционную энергию, и не на этих рабочих, а на их вождей падает вина за то, что эта революционная энергия не была должным образом направлена, использована“.

І гэта ўсё ў Я. Мар-ука называеца „дыфырамбам!“

Ня думаю, каб бундаўцам, калі яны яшчэ існуоць на нашай тэрыторыі, дужа спадабаліся гэтыя дыфырамбы.

Але самы сур'ёзны закід па майму адресу Я. Мар-ук робіць наконт „Беларуское Соціялістичнае Грамады“. Ён лічыць, відочна, што я пакрыў-дзіў БСГ., зьменшыў яе ролю ў рэволюцыйным руху, і кажа:

„Аўтар, відаць, дрэпна ведае БСГ, а яшчэ горш літаратуру аб ёй.. БСГ, вядома, партыя не бальшавіцкая, але нічога супольнага ня мела з эсэрамі. Праду сваю яна вяла пад лёзунгамі марксыцкімі і была партыяй у пераважных момантах марксыцкаю“.

Цікава, што ў майм „Предисловии“ я пісаў аб БСГ: „Эта прымыкавшая по своей программе к ППС (к ППС, а не к эсарам, тов. Мар-ук! М.Ш.) националистическая партия“. Як відаць, комптэнтны крытык ня ўмее адрозніць ППС ад с-р. Гэта нам напамінае вядомы Ляднянскі анэкдот. У мяст. Лядах Аршанскае акругі ў старыя гады было шмат канакрадаў. Дык вось, калі хто пытаў ляднянскага чалавека: „Ці вы ня з Лядоў“, дык той, нібы пакрыў-джаны, адказваў: „Што вы, што вы, нічога супольнага з канакрадамі я ніколі ня меў“.

Вось ціпер і паглядзімо, якая гэта БСГ была марксыцкая партыя.

У музеі рэвалюцыі ў Менску можна прачытаць адозвы БСГ. Усе яны, за выключэннем программы БСГ на расійскай мове, маюць сваім лёзунгам не „Пролетары ўсіх краёў, злучайтесь“, а „Працавітая белната ўсіх краёў, злучайтесь“ (Ортографія орыгіналу). Гэта лёзунг не марксыцкі і марксыцкія партыі яго не маглі ўжываць. Нават ППС пісала на сваіх адозвах: „Пролетары ўсіх краёў, злучайтесь“!

Вось як тлумачыць тав. Ігнатоўскі ў сваёй „Гісторыі Беларусі“ тое, што БСГ зъяніла лёзунг „Пролетары ўсіх краёў, злучайтесь“ на „Працавітая белната“ і. г. д.

„Гэты факт гаворыць нам аб tym, што БСГ пачынае глядзець на сябе хутчэй як на сялянскую, чым пролетарскую организацію“.

Усім вядома, апроч, мабыць, тав. Мар-ука, што марксыцкая партыя— гэта партыя, якая лічыць сваёй соцыяльнай базай пролетарыят, а не сялян-

ства. Марксыцкая партыя вядзе працу і сярод сялянства, але ў першою чаргу яна стараецца організаваць пролетарскія масы, як галоўную апору соцыялістычнага руху і змаганія за соцыялізм.

У „програме БСГ“ ёсьць такі пункт: „Уничтожение права частной земельной собственности, оставляя каждому право индивидуального трудового пользования без эксплуатации наемной рабочей силы“.

Як вядома, бальшавікі былі за нацыяналізацыю, а меншавікі за муніцыпалаізацыю зямлі. А вышэйпамячёны пункт программы напамінае с-р-ую соцыялізацыю. У гэтым-жэ дакумэнце ёсьць такі выраз: „БСГ, как организация социально-политическая белорусского рабочего народа“. Гэта формула не марксыцкая.

Але пабачым, што пішуць аб БСГ у літаратуры.

Возьмем кнігу „Беларусь“ пад рэдакцыяй Ігнатоўскага і Жылуновіча, пачилем артыкул А. Бурбіса: „Беларусская соцыялістычная грамада ў пэрыодзе яе працы (1903-1907)“; на старонцы 178-ай ён піша:

„У тым-жэ 1902 г. партыя зьмяніла сваю назну на „Беларускую рэволюцыйную грамаду... у 1903 г. адбыўся першы з'езд партыі, які прыняў агульны програму ППС. (Курсіў наш. М.Ш.). На гэтym з'ездзе БСГ пастаўленне называецца „Беларускай Соцыялістычнай Грамадой“...

„У 1905 г. БСГ выдае цэлы шэраг проклямацый пабеларуску... Пасля вышла шмат проклямацый і лістовак, друкаваных пабеларуску ў віленскай друкарні ППС“. (Курсіў наш. М.Ш.).

А ў Ігнатоўскага ў „Гісторыі Беларусі“ на старонцы 211 вось што гаворыцца аб сувязі БСГ з ППС: „Партыя вядзе жывия заносіны і мае цесную сувязь з ППС. Даволі часта на практичных пытаннях яна контактуе сваю працу з партыяй СР“.

Дык павашаму, шаноўны мой крытык, усё гэта паказвае, што БСГ „нічога супольнага ня мела“ з ППС і с.-р.? Але можа Ігнатоўскі і Бурбіс ня-праўду пішуць? Дык чаму-ж вы іх не крытыковалі?

Мы ўжо бачылі, якая мелася сувязь БСГ з ППС. А абелік ППС вось што мы чытаем у Ігнатоўскага („Гісторыя Беларусі“, стар. 205-2(6)):

„Нацыянальнае польскае пытаньне і вызваленіне польскага гаспадарства ад улады рускага царызму яна ставіла на першое месца. Соцыяльная яе програма была хутчэй народніцкая, чым марксыцкая“.

Усё гэта, бязумоўна, верна і адносна БСГ. На першое месца яна ставіла нацыянальнае, а не соцыяльнае вызваленіне. А сапраўдны марксызм лічыць, што нацыянальнае вызваленіне ёсьць вынік соцыяльнага вызваленія, бо, по-куль пануе буржуазія, сапраўднае нацыянальнае вызваленіне немагчыма.

А Бурбіс у тым-жэ артыкуле ў зборніку „Беларусь“ піша пра БСГ: „Яна ўтварыла і „Беларускі сялянскі саюз“.

„Усю сваю энэргію партыя скіроўвала на выхаваныне і організацыю значнага лічэбнага на Беларусі сельскага пролетарыяту і малазямельнага сялянства“ (179-180 стар.).

„У студзені 1906 г. у Менску адбыўся другі з'езд БСГ, які займаўся галоўным чынам, земельнай програмай“ (стар. 180).

Усё гэта паказвае правільнасць думкі т. Ігнатоўскага, што БСГ глядзела на сябе хутчэй як на сялянскую, чым пролетарскую организацыю, тое

што яна брала орыентацыю на сялянства, а не на пролетарыят, харктары-  
зует партыю не як марксыцкую, а як народніцкую.

Праўда, далей на 180 старонцы Бурбіс кажа: „Пастаноўленая звяздам  
работніцкай і агульна-політычнай програмы выразна соцыйл-дэмократычна”.  
Але справа ў тым, што гэтая частка программы (8-гадзінны рабочы дзень,  
Сацстрах, ахова працы, розныя свабоды і ўстаноўчы звязд) ня розніліся ў  
с.-р. і с.-д. і ня гэтыя пункты харктарызуюць партыю.

У тым-же памяняным зборніку „Беларусь” тав. Жылуновіч у арты-  
кулу „Люты—Кастрычнік у беларускім нацыянальным руху” піша аб звязьдае  
БСГ у Педярбурзе 4—6 чэрвеня 1917 г.: „Гэта давала магчымасць свабод-  
нага пэўнага нахілу тактыкі і программы Беларуское Соцыйлістичнае Грамада  
ў лева. І другі звязд яе на гэта пашоў, прыняўшы проект новай программы,  
якая рвала з народніцкімі элементамі ў ёй і шчыльна пабліжала да прог-  
раммы соцыйл-дэмократычнае партыї”. (Курсіў наш. М. Ш.).

Вы разумееце, шаноўныя крэтык? Каля-б БСГ была ў 1905 годзе пар-  
тыяй марксыцкай з марксыцкімі лэсунтамі, а ў кнізе „1905 г. в Белоруссии”  
толькі аб гэтай эпосе ідзе гутарка, дык чаму гэта БСГ патрэбна было ў  
1917 годзе „рваць з народніцкімі элементамі” программы і падбліжацца да  
программы с.-д. партыї? Дык вось, тав. Мар-ук, якая БСГ была марксыцкай  
партия!

Мы казалі ў кнізе „1905 год в Белоруссии” праўду пра БСГ і ня  
трэба за гэта сярдзіцца<sup>1)</sup>.

Што мая харктарыстыка БСГ правільная, паказвае яшчэ тое, што  
тав. Ленін пісаў у сваім артыкуле „К истории национальной программы в  
Австрии и России”:

„Культурно-национальная автономия”, кроме буржуазных партій ев-  
рейства, Бунда и ликвидаторов, принятая толькі конференцыей мелко-буржуаз-  
ных национальных партій лево-народнического направления. (Курсіў наш. М.Ш.).  
Но и здесь приняли эту программу 4 партіи („Серп”—социалистическая ев-  
рейская рабочая партія, „Белорусская Грамада”, „Дашнак-Цутюн” и Грузин-  
ские социалисты-федералисты).

Зразумела, справа не ў рэцэнзентах, якія пішуць аб гісторычных раз-  
чах без неабходнай у такіх выпадках навуковай об'ектыўнасці, без марксыц-  
кага аналізу. Рэцэнзіі съведчаць аб тым, што ў некаторых колах беларус-  
кай інтэлігенцыі ёсьць тэнденцыя да ідэалізацыі БСГ, што ідэолёгія БСГ  
яшчэ і цяпер знаходзіць сабе грунт у частцы гэтай інтэлігенцыі.

1) Мы гэтым ня думаём казаць, што абы БСГ ня трэба пісаць, што ня  
трэба высьвяляць яе дзеянасць у рэвалюцыйным руху. І калі ў зборніку  
няма абы ёй артыкула, дык прычына тут наступная. Па пляну было даручана  
аднаму таварышу напісаць артыкул абы БСГ, але ён ня мог гэтага зрабіць,  
бо ня меў досыць часу. Адкладваць друкаванье зборніку мы не маглі (ён  
і без таго вышаў з друку дужа позна); вось чаму зборнік быў выпушчаны  
бяз гэтага артыкула.

## К НІГА ПІС

**В. Ластоўскі.** Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Спраба паясьніцельнай кнігопісі ад канца Х да пачатку XIX ст. Коўна. 1926. XVIII+776 стар. in folio.

Кніга выдадзена ў азнаменаваньне 400-годзьдзя беларускага друку, якое адбылося ў мінулым годзе. Кніга разглядае рукапісныя і старадрукаваныя беларускія помнікі, пачынаючы з X і канчаючы XVIII стагодзьдзем. „Гісторыя“... зьяўляецца капітальнай працай, якая ў сваёй аснове ня мае даследчых мэт, а якая з гісторыка-літаратурным ухілам дае спіс усіх вядомых старабеларускіх рукапісаў і друкаў, давёўшых да 892 нумараў. Старабеларуская літаратура, вельмі размаітая па зъместу (летапісы, хроніка, граматы, статуты, творы рэлігійнага характару, слоўнікі, граматыкі, остролёгічная літаратура і г. д.), абхоплівае ўсе бакі тагочаснага жыцця, съведчачы аб высокай ступені старадаўнай беларускай культуры, помнікі якой цяпер маюць для нашай науцкі вялікую гістарычную, філалёгічную, літаратурную і этнографічную значнасць. Менш за ёсё захавалася помнікай X—XIV ст.—усыго толькі 111 нумараў, якія зьнішчаны ня-

зълічонымі войнамі, якія адбываліся на абшарах нашай зямлі.

Каб аўтар даў толькі адзін съпіс помнікаў, то і гэта праца па выяўленні іх беларускасці і аддзяленні іх літаратур ад суседзяй, якія захапілі іх сабе, мела-б буйную значнасць, але аўтар „Гісторыі“... ідзе далей: ён дае шмат тлумачэнняў і коментарый гісторыка-літаратурнага характару, якія дапамагаюць найлепшаму ўясնенню як тэкстаў, так і прычын зъявлення тых ці іншых помнікаў. Прывільгіем аўтар дае вялікі лік як цэлых тэкстаў, так і адрыўкаў найбольш прыкметных дакументаў, а ў іншых мясцох аўтар дае зусім новыя матэрыялы. Вельмі каштоўнымі зъявляюцца 2 слоўнікі старабеларускіх слоў; слоўнікі налічваюць 1.186 слоў (640—719 стар.) і 116 слоў (594—606 стар.).

З надворнага боку кніжка выдадзена больш чым добра і аздоблена вокладкай М. Дабужынскага з 165 малюнкамі, якія, на вялікі жаль, зъявляюцца перадрукамі, з вельмі невялікімі выключэннямі, з малюнкаў раней зъмешчаных у расійскіх выданьнях. Эразумела, кніга мела-б больш значнасці, каб бы лі зъмешчаны новыя яшчэ ня быўці ў друку здымкі з стара-

беларускіх рукапісаў і друкаў. Кніга мае і некаторыя другія недахопы, але з прычыны яе грунтоўнасці яны згладжваюцца, дыя аўтар больш быў ва ўмовах вельмі няспрыяючых напісанню такой працы: „ня маючы доступу да орыгінальных помнікаў” і пры „вялікай нястачы найбольш патрэбнай літаратуры” (стар. VIII); з гэтай прычыны да даволі значнага ліку помнікаў аўтар не дае ніякіх коментарый, нават адсутнічаюць гісторыка-літаратурныя, а прыводзіць толькі адны загалоўкі.

Разгледжаная кніга, дзякуючы сваёй грунтоўнасці і ўсеахопліваючаму съпісу старабеларускіх рукапісаў і друкаў, у першы раз складзеных В. Ластоўскім, ня згубіць навуковай вартасці доўгі час.

### Ал. Шлюбскі.

**Максім Гарэцкі.** *Ціхія песні. Апавяданне. Дзяржаўнае Выдавецтва Белафусі. Менск—1926 г. 88 стар. Цана 40 кап.*

Новая кніжка Максіма Гарэцкага зьяўляецца нібы працягам першых дэльвіх, выдадзеных у гэтым-же годзе БДВ. Блізкім да іх яе робіць агульная тэма, а менавіта жыцьцё вёскі ў нядынным мінулым. Гэта асаблівасць Гарэцкага. Ён любіць пісаць аб мінулым. Каб пераканацца ў гэтym, даволі прачытаць хоць-бы пачатак рэцензуемае кніжкі.

Гэтая асаблівасць робіць яго орыгінальным у сучаснай літаратуры, бо мінулае зараз рэдка зьяўляецца прадметам увагі пісменікаў, бяспрэчна, затым што сучаснае яркае жыцьцё можа

бясконца захапіць іх і даць поўна матэрыялу для мастацкага творчасці. Трэба побач з гэтым зазначыць, што Максім Гарэцкі ў апошніх двух апавяданнях апісвае нядынае мінулае, съведкаю якога ён і сам мог быць і якое яшчэ жыве ў сучасным, як краплі ўчарайшага дажджу, застаюцца назаутра ў мокрай зямлі. Загэтым яго творы нічуть не пазбаўлены інтарэсу сучасніці.

„Ціхія песні“ вясковага жыцьця вясёла-гульлівия, а разам і сумныя, нібы заснулыя ў гарачы летні поўдзень, нібы замёрзлыя ўзімку, добра вядомыя кожнаму, хто жыву на вёсцы, знашлі ў Гарэцкім шчырага і здольнага мастака. Яны веюць пахам шчырага пылу і завіваюць яго ў цымняныя слупочки дыму, паміж якіх праходзіць звычайнім і простым, разъмераным, ціха-спакойным і нудным да болю ў сваёй цішыні крокам жыцьцё чалавека, а калі нітка гэтага жыцьця сілком разьдзіраецца на вайнэ, аўтар ставіць балючае пытаньне: „за што?“ і гэтым прымушвае чытача спыніць сваю думку на гэтай проблеме.

Апавяданне мае свайго героя, але гэты герой ня ёсьць індывидуум, наадварот—ён адзінка з грамады, і ён не стаіць нават у цэнтры ўвагі аўтара,—гэты герой выведзены толькі затым, каб ажыццяўіць фон глухое, убогае вёскі, які служыць асноўным мотывам апавядання. Павярхонаму чытачу можа здацца, што гэты твор толькі этнографічна-гістарычны нарыс, але сказаць гэтак будзе

вялікаю памылкай. Паасобныя малюнкі ў апавяданьні прасякнуты моцным і шчырым пачуцьцём аўтара, якое надае твору мастацкую сущэльнасць, а іхня колёрытнасць можа захапіць чытача і зрабіць на яго вядліке ўражаныне.

Стыль кніжкі орыгінальны, добры і лёгкі, а мова багатая і так блізкая да народнай беларускай мовы, як бадай ні ў аднаго з нашых пісьменьнікаў.

Наогул кнішка чытаеща з цікавасцю і, я нават сказаў-бы, з захапленнем. Адчуваеща таленавітасць аўтара, але побач з ёю адчуваеща і ўплыў адраджанізму і клясычнае расійскае літаратуры. Гэта гаворыць аб tym, што творчасць Максіма Гарэцкага яшчэ ня вышла на зусім самавіты шлях. Праўда, яна яшчэ маладая, і беларуская літаратура можа шмат ад яе чакаць.

А. Лісны.

**Клетнова Е.** Великий Гнездовский могильник. Niederluv. Shornik. Прага. 1926. Стар. 309—322.

Дасьледчыца Беларускай Смаленшчыны Е. Клятнова зъмясьціла ў названым праскім выданьні цікавы артыкул аб шэрагу курганоў і магільнікаў, раскінутых калі г. Смаленску, якія вядомы ў археолёгічнай літаратуры пад называй „Гнездаўскага магільніку“. Па сваёй археолёгічна-гістарычнай значнасці гэтыя помнікі старажытнасці маюць асаблівае значэнне для нашай гісторыі, бо тут, як вызначае Клятнова, адбіліся: „Туманный скандынавский север, янтароносное Бал-

тийское побережье, сказочная Биармия, некогда славная и могучая Хазария, многонациональный Кавказ, всеохватывающая культура арабская, блестящая Персия и, наконец, позднейшая Византия—все, в большей или меньшей степени, оставили свои памятники в этом многокурганном „урочище мертвых“, когда то грандиозного торгового центра, возникшаго здесь, на великом перекрестке путей-дорог, где, с незапамятных времен, сталкивались и обменивались своими достижениями культуры многих веков и многих народов“ (стар. 309).

Магільнік займае некалькі кіламетраў, на якіх раскінута 3.856 нераскапаных курганоў; прычым у гэту лічбу не ўваходзяць 650 навукова-раскапаных курганоў і пятая частка ўсяго ліку—зьнішчаная сялянамі, правядзеннем чыгункі і здабываннем вапнянага каменю. Сямёня каштоўныя рэчы, знайдзеныя пры раскопках, захоўваюцца ў Ленінградзе (б. Эрмітаж) і Маскве (Гістарычны музэй, б. Аружэйная Палата), а менш каштоўныя ў смаленскіх музэях.

Разгледзеўшы працу ўсіх папярэдніх археолёгаў, якія займаліся дасьледаваннем гэтага прыкметнага месца: Сізова, Сыпіцына, Багуслаўскага, Гарадцова, Цянішаву, Арнэ і іншых, далучыўшы вынікі сваіх уласных раскопак і дос্যлемадаў, Клятнова, алагульняючы іх,робіць заключэнне, поўнасцю згоднае з вывадамі Сізова,

што I, па сваёй старадаўнайсці магільнік усходзіць да VI-VII стагоддзяў нашай эры,

што II, культура яго пераважна ўсходняя,

што III, гандлёвая зносіны вялісія пераважна з Усходам—волскімі балгарамі і хазарамі, а праз апошніх—з Каўказам, Пэрсіяй і Арабамі,

што IV, норманскі элемэнт, які зьявіўся ў IX-X ст., зусім не зъяўляецца пануючым,

што V, уплыў Візантый зъяўляецца зусім нікчэмным,

што VI, па аналёгіі прадметаў, у асаблівасці—ж керамічных вырабаў, а галоўнае пахавальных урн, можна з упэўненасцю пераважаючым элемэнтам насельніцтва лічыць Балтыцкіх славян.

А тое, што мясцовасць, на якой знаходзіцца магільнік, належыць да нэолітычнай культуры, кажа аб tym, што мясцовасці сучаснага Смаленскага бытлю густа заселены ўжо за шматсталеццяў да нашай эры, што Клятнова падкрэслівае і гіста-

рычнымі данымі, прычым пे-рад славянамі сучасная ўсходня-вялікаруская частка Смаленшчыны была занята фінскімі пляменьнямі, а заходня—сучасная Беларуская Смаленшчына (паводле акад. Карскага) была заселена пляменьнямі дрэўнен-антаўскімі; а адно ўноў адчыненае гарадзішча нібы належала Голядзі.

Падрабязговae дасьледаваньне ўсіх курганоў, якія захоўваюць каштоўныя матэрыялы, не перададзеныя нам пісьменнасцю, бязумоўна адчыняць нам шмат невядомага, выявяць да-гістарычныя зносіны і адно-сіны многіх пляменньняў і народаў, а ў прыватнасці ўзаема-адносіны тагачасных беларускіх пляменньняў, і пляменьнямі, якія засялялі сучасную Маскоўшчыну, а мажліва нават і славянскіх народаў ўсходніх і заходніх.

**Ал. Шлюбскі.**

## ХРОНІКА

### У Маладняку

\* \* У хуткім часе выйдуць з друку наступныя зборнікі маладнякоўцаў: „Вясковыя рыскі“ Ю. Гаўрука, поэма М. Чарота— „Ленін“, зборнік апавяданьняў М. Зарэцкага— „42 дакументы“, зборнік вершаў Ал. Дудара— „І залацісцей і сталёвей“, зборнік апавяданьняў Р. Мурашкі— „Стрэл начны ў лесе“ і зборнік вершаў Валерыя Маракова— „Пялесткі“.

\* \* ЦБ Маладняка накіравала ва ўсе акруговыя філіі перасоўныя бібліятэкі, якія ўкомплектаваны навінкамі расейскай і украінскай літаратуры.

\* \* 5 б ліпня 1926 г. адбыўся пленум Цэнтральнага Бюро Маладняка з удзелам кіраўнікоў філій. Пленум констатаваў значны ўзрост маладняка як якасны, так і колькасны з часу I з'езду і даў шмат каштоўных указаньняў для будучай працы.

\* \* У складэноў абранаага прэзыдуму ЦБ ўвашлі: Чарот, Дудар, Зарэцкі, Касцяровіч, Аляхновіч (апошнія два кооптаваны ў склад замест вышайших таварышоў).

\* \* У г. Клімавічах пры комсамольскім клубе імя Энгеля організаваўся літаратурны гурток Маладняка.

\* \* Месціслаўская студыя Маладняка распачала выдаваць рукапісную часопісі „Юнацкі Кліч“. У часопісі прымаюць удзел усе сябры студыі.

### Мастацкі і культурныя весткі

\* \* Музэй Рэвалюцыі пры гістпарце ЦК КПБ падрыхтовае да друку ўспаміны вядомага рэволюцыянера - народніка Яўхіма Гальпера.

Успаміны прысьвечаны народніцкаму руху ў 80-90 гадох.

\* \* Музэй Рэвалюцыі наладзіў моцную сувязь з Украінским Музэем Рэвалюцыі ў Харкове і Кіеве.

Праводзіцца рэгулярны абмен гістарычнымі матэрыяламі.

\* \* Інбелкульт сабраў каля 120 тысяч слоў для слоўніка жывой беларускай мовы.

Распачата праца па складанні краёвых слоўнікаў Невельшчыны, Смаленшчыны і Гомельшчыны.

\* \* За апошнія два месяцы ў ЦБ краязнаўства паступіла з месц каля 4.600 песень, прыпевак, баек, прыказак і іншы фольклёрны матэрыял, звыш 10.000 слоў для слоўніка жывой беларускай мовы, 17 новых паведамленьняў аб помніках старажытнасці, каля 100 матэрыяліяў.

ялаў аб фэнолёгічных наглядах, шмат колекцый старасьвецкіх монет, каменных прылад і інш.

\* \* \* Яўрэйскі аддзел ІБК выписаў 83.000 картак для яўрэйскага акадэмічнага слоўніка. У гэты лік уваходзіць да 5.000 слоў з твораў Мэндэля Мойхэр—Сфорыма, Шолам - Алэйхама, Пэрэца ды інш.

\* \* \* Літаратурная камісія яўрэйскага аддзелу ІБК падрыхтавала багаты збор прыказак і прыслоўяў, якія збираліся ў працягу 15 год яўрэйскім культурным дзеячом Храпкоўскім. Усяго сабрана 6.000 нумароў.

\* \* \* Інбелкульт сабраў 34.230 бібліографічных картак. Карткі разъмеркаваны па аддзелах—па систэме міжнароднага бібліографічнага інстытуту.

Падрыхтованы да друку бібліографіі па рэволюцыйным руху ў Беларусі, па этнографіі і беларускім тэатры.

\* \* \* Беларуская Дзярж. Бібліотэка рыхтуе да друку каталог беларускай літаратуры.

Каталёг будзе выходзіць выпускамі. Першы выпуск: "Беларуская літаратура за рэволюцыйныя гады" ўжо вышаў у сьвет.

\* \* \* Беларускай народнай песьні зацікавіліся далёка за межамі Беларусі. Пскоўскае т-ва харавых съпеваў просіць Інбелкульт прыслаць узоры музычнай народнай творчасці Беларусі.

\* \* \* Атрыманы 1-шы (V) № часопісі „Прамень”—орган прогрэсіўнага беларускага студэнцтва Чэха-Славакіі ў Празе.



## З Ъ М Е С Т

Стар.

### **Літаратурна-мастакі аддзел.**

<b>Ясакар.</b> Буду піць квяцісты смутак змрокаў ( <i>верш</i> ) . . . . .	3
" Сакавік ( <i>верш</i> ) . . . . .	4
<b>Сяргей Фамін</b> * * * ( <i>верш</i> ) . . . . .	5
<b>Ал. Дудар.</b> Щіхазвонныя, ды ласкавыя дні ( <i>верш</i> ) . . . . .	7
" Запляці залатую касу ( <i>верш</i> ) . . . . .	8
" Маліліся пад крыжам ( <i>верш</i> ) . . . . .	9
<b>М. Лужанін.</b> * * * ( <i>верш</i> ) . . . . .	10
<b>А. Траедкі.</b> Працерабіў шлях ( <i>анавяданьне</i> ) . . . . .	12
<b>А. Гурло.</b> Зазывінелі касамі ( <i>верш</i> ) . . . . .	41
" Начныя мары ( <i>верш</i> ) . . . . .	42
<b>Я. Туміловіч.</b> * * * ( <i>верш</i> ) . . . . .	43
<b>Язэп Пушча.</b> * * * ( <i>верш</i> ) . . . . .	44
" Ня шумі, бяроза ( <i>верш</i> ) . . . . .	45
<b>Янка Бобрык.</b> Палескія мотывы ( <i>верш</i> ) . . . . .	46

### **З чужаземнай літаратуры.**

<b>Гэрбэрт Уэлс.</b> Зорка ( <i>пераклад з ангелькае мовы</i> ) . . . . .	48
<b>Шарль Бодлер.</b> Чалавек і мора ( <i>пер. з французскай мовы</i> ) . . . . .	61
" Вячэрняя сугучнасьць ( <i>пер. з франц. мовы</i> ) . . . . .	62

### **Грамадзка-політычны аддзел.**

<b>А. Курдік.</b> Комсамол Беларусі за працай . . . . .	63
<b>А. Куранкоў.</b> Сучаснае ўзаемадзяржаўства Кітаю і чужаземными капіталам . . . . .	73
<b>М. Касцяпяровіч.</b> Мастакі маладняк . . . . .	<u>82</u>
<b>В. Крывіцкі.</b> Гаспадарчае становішча БССР . . . . .	86
<b>М. Шульман.</b> Аб рэцензіях на книгу „1905 г. в Белоруссии“ . . . . .	99
<b>Кнігапіс</b> . . . . .	104
<b>Хроніка</b> . . . . .	108

